

БІСМІ АЛЛАГІ АР-РАГМАНІ АР-РАГІМ

БАЙРАМ

ТАТАРЫ НА ЗЯМЛІ БЕЛАРУСІ

Квартальнік

Беларускага згуртавання татарай-мусульман
“ АЛЬ-КІТАБ “

№3

Менск 1996

БІСМІ АЛЛАГІ АР-РАГМАНІ АР-РАГІМ

БАЙРАМ

ТАТАРЫ НА ЗЯМЛІ БЕЛАРУСІ

КВАРТАЛЬНІК
БЕЛАРУСКАГА ЗГУРТАВАННЯ ТАТАРАЎ-МУСУЛЬМАН
" АЛЬ-КІТАБ "

N3

Менск 1996

РЭДАКТАРСКАЯ ГРУПА :

**І. Александровіч,
Я. Гучок,
Л. Драбовіч,
І. Канапацкі,
В. Садыкава.**

Надрукавана ў Навагрудку

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

**Ассаламу алейкум, спадарыні і спадары,
супляменнікі-татары, усе мусульмане !**

Большасць з тых, хто нарадзіўся і вырас на Беларусі, маюць усе падставы свядома ці несвядома радавацца таму, што яны тут жывуць. Думаю, што большасць нашых людзей, нават калі маглі б як ластаўкі ці журавы адлятаць у вырай, засталіся б дома жыць і ў непагадзь, сцюжу. Бо як жа прыемна, перажываючы горшае, спадзявацца на лепшае.

Можа жыццё чалавека як і надвор'е таксама мае цыклічнасць, толькі фазы больш працяглыя па часе, чым гадавыя. Пасля дзяцінства і юнацтва настае сталасць, затым старасць, а каб перажыць і старасць, дык зноў бы пачаўся новы цыкл ?

Узроставыя змены чалавека адбываюцца на фоне падзей абстраўнення чалавечай, ці можа больш правільна сказаць, нечалавечай варажнечы. Здаецца крыху прытушылася вайна на Балканах у Босніі, спакайнее на Каўказе, у Ічкер'і. Але на шматпакутнай зямлі нашых адзінаверцаў -- курдаў ідзе вайна. Вялікі народ, які налічвае больш за 30 мільёнаў чалавек, не мае сваёй дзяржавы. Ірак, Іран і Турцыя, імкнучыся навечна завалодаць прыроднымі багаццямі (у асноўным радовішчамі нафты), выгадным стратэгічным паяжэннем, якія дараваў гэтаму народу Аллагу, пад выглядам дапамогі тым ці іншым групам сярод курдаў, усімі зродкамі, уключна з авіяцый і хімічнай зброяй, вядуць знішчэнне людзей. Зацятая вайна ідзе і ў Афганістане, вайна ідзе ўжо толькі паміж мусульманамі.

І яшчэ вельмі страшнае поле вайны шугае ў мусульманскай краіне -- у Сярэдняй Азіі, у Таджыкістане. Шматвяковая высокая культура, вучоныя, філосафы і паэты гэтай краіны стагоддзямі былі узорам для блізкіх і далёкіх суседзяў, цяпер не могуць ні прыкладам, ні ларадай дапамагчы сваім нашчадкам.

Дык ці ж апамятаюцца людзі ? Жыццё такое кароткае, што калі чалавек памірае натуральнай смерцю, дык ніводзін не можа сказаць

перад сконам, што ён зрабіў на гэтым свеце ўсё тое, што хацеў зрабіць.

Завяршаючы невялікую прадмову да гэтага нумара нашага квартальніка, хачу звярнуцца да вас за парадай. Ці імкнуцца нам да таго, каб друкаваць некралог пра смерць нашых адзінаверцаў. У цывілізаваных краінах, калі не ў газеце, то на асобных стэндах у горадзе паведамляецца пра смерць прыхаджаніна. На Беларусі памірае штогод больш за 200 мусульман, гэта значыць, што за тры месяцы недзе каля 50 чалавек. У нашых умовах, калі адзін раз у квартал, і то нерэгулярна, выходзіць наш часопіс, ці можам мы надрукаваць апошнія слова пра памерлага? Вядома, у нашай краіне няма службы інфармацыі пра памерлых. Не заўсёды і родныя памерлага спяшаюцца аб сваім горы паведамляць незнаёмым людзям. І дзе ўзяць сродкі, каб надрукаваць у квартальніку некалькі дзесяткаў жалобных паведамленняў, паслаць іх па пошце ва ўсе мясціны, дзе жывуць нашы мусульмане? А можа вы ведаеце, як вырашыць гэту справу найбольш годным чынам?

Мір вам і міласць Аллага !

Пішыце лісты на адрас на-руску :

220119, г. Мінск, ул. Тікоцкаго, д. 2, кв. 167.

“ Аль-Китаб ”

КУР'АН

Сура Аль-Араф -- Кручіл / працяг /

71. Яны адказалі : “ Няужо ты прыйшоў толькі для таго, каб мы адзігаму Аллагу паклацаліся і адмовіліся ад багоў, якіх шанавалі нашы продкі ? І калі ты з ліку праўдзівых, то прадстаў нам тое, чым ты нам пагражаеш ”.
72. І ён сказаў : “ Сапраўды, ужо спасцігла рас кара і гнеў Уладыкі вашага . Ці будзеце вы спрачацца са мною аб імёнах, якімі назвалі іх вашы бацькі ? Аллаг не паслаў зверху ніякага пацверджання аб іх . Чакайце ж і я буду чакаць з вамі ”.
73. І выратавалі Мы яго з тых, хто быў з ім, па міласці Нашай, і знішчылі мы апошніх з тых, каторыя адкінулі знаменні Нашыя . І былі яны -- ляверныя .
74. І да (племя) Самуд паслалі Мы брата іх Саліга . І ён сказаў : “ О мой народ ! Аллагу паклавайцеся ! Акрамя Яго ў вас іншага Бога няма . Прыйшло да вас яснае сведчанне ад вашага Уладыкі : гэта вярблюдзіца Аллага, што стане вам знаменнем Яго . Дайце ей пасвіцца на зямлі Гасподняй, не прычыняючы ей шкоды, каб не наклікаць на сябе суровай кары .
75. Вы ўспомніце, Ён вас паставіў намеснікам народа Ад . І размысціў вас на зямлі, дзе вы ў далінах будзеце сабе палацы і замкі, і высыкаеце сабе дамы у скалах . Дык памятайце (аб усіх) міласціях Аллага і не чыніце беззаконня на зямлі, выклікаючы смуту .
76. Старэйшыны, якія лічыліся вялікімі сярод свайго народа, сказалі тым, якія лічыліся малымі, зым з іх, якія ўверавалі : “ Ці вы ведаеце напэўна, што Саліг пасланы Уладыкам яго ? ” Яны адказалі : “ Сапраўды, верым мы ў тое, з чым ён прысланы ”.
77. Тады тыя, што лічыліся вялікімі, сказалі : “ Мы сапраўды не верым у тое, у што паверылі вы ”.

78. Затым яны знішчылі вярблюдзіцу, падрэзаўшы ёй падкаленную жылу, і ўпарта дзейнічалі супроць волі Уладыкі і сказалі : “ Саліг, нашлі на нас тое, чым ты нам пагражаеш, калі ты сапраўды адзін з тых Пасланнікаў ”.
79. І ўздрыгнула зямля пад імі, і ўжо назаўтра ў сваіх дамах яны ляжалі ніц .
80. І ён (Саліг) пакінуў іх сказаўшы : “ О мой народ ! Я перадаў вам тое, з чым Гасподзь мой паслаў ; і я вам даў добрыя парады, але (як бачу) не любіце вы дарадцаў ”.
81. І (Мы паслалі таксама) Лута (Лота). І свайму народу ён сказаў : “ Не рабіце вы такую брыдоту, якую ніхто ў свеце да вас не ўчыняў ”.
82. “ Вы падыходзіце у юру да мужчын замест жанчын . Не, вы людзі -- пераступіўшыя ўсякую меру ”.
83. Адказам жа яго народа былі толькі словы : “ Праганіце іх з вашага горада, бо гэта -- людзі, якія лічаць сябе чыстымі ”.
84. І Мы яго і род яго выратавалі, акрамя яго жонкі, якая засталася ззаду .
85. І паслалі Мы на ніх дождж . Бачыце цяпер, якім быў лёс грэшнікаў.
86. І да мадзініяў паслалі Мы брата іх Шуайба . Сказаў ён : “ О народ мой, пакланяйцеся Аллагу, няма у вас іншага бостэа, акрамя Яго . Сапраўды, яснае знаменне прыйшло да вас ад Уладыкі вашага . Давайце поўную меру і поўную вагу, і не абкрадайце людзей і не рабіце смуту на зямлі, калі пануе на ёй парадак . Так будзе лепш для вас, калі вы веруеце .
87. Не рабіце засады на ўсіх шляхах, адстрашваючы і аддаляючы ад Аллага тых, хто паверыў у Яго, спрабуючы гэтым зрабіць шлях крывым . Успомніце, як мала было вас, а Ён вас воляю Сваёй памножыў . Глядзіце ж, які быў канец тых, якія непатрэбныя чынілі .

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ
مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْتَظِرُونَ ﴿٨٣﴾

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٤﴾
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرِكُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْبُجْرَمِينَ ﴿٨٥﴾

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَتُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ
مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَ شُكْرُ بَيْتِنَا مِّنْ رَبِّكُمْ
فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْإِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٦﴾

88. І калі некаторыя з вас вераць у тое, з чым быў пасланы я, а іншыя не вераць, тады майце цярплівасць, пакуль Аллаг не рассудзіць нас. І Ён найлепшы Суддзя “.
89. Старэйшыны, якія лічыліся вялікімі ў народзе сваім, казалі: “ О Шуайб ! Мы і цябе, і тых, кацорыя ўвєравалі з табой, з нашага паселішча прагонім, калі вы не вернецеся да нашых парадкаў і багоў “. Ён сказаў: “ Няўжо і тады, калі мы гэтага не жадаем “.
90. Сапраўды, мы сплялі б ману супроць Аллага, калі б цяпер вярнуліся б да вашай веры, пасля таго, як Аллаг выратаваў нас ад яе . І належыць нам не вяртацца да яе, калі толькі не будзе гэта пажадана Аллагу, Уладыку нашаму . Уладыка наш разумее усё ў веданні Сваім . Мы даверыліся Аллагу . О Уладыка наш ! Рассудзі паміж намі і народам нашым па праўдзе, бо Ты найлепшы Суддзя “.
91. І старэйшыны народа яго, якія былі нявернымі, казалі: “ Калі пойдзеце вы за Шуайбам, сапраўды, будзеце мець страту “.
92. І здарыўся землятрус, і ў хатах сваіх палеглі яны на зямлі .
93. Ты, хто абвінавачваў Шуайба ў мане, зніклі без следу, як бы ніколі і не было іх там . Лічыўшыя Шуайба абманшчыкам -- загінулі .
94. І тады адвирнуўся ён ад іх і сказаў: “ О народ мой ! Сапраўды, я перадаў вам пасланне Уладыкі майго і перадаў вам шчырую парадку . Што ж мне цяпер шкадаваць народ няверны “.
95. І кожны раз, калі пасланніка Мы ў горад пасылалі, Мы на яго народ абрушалі беды і пакуты, каб ён стаў пакорным .
96. Пасля ў замену бяды Мы давалі яму росквіт і множылі дабро і падлеткаў (нашчадкаў), пакуль яны не гаварылі: “ Такія ж змены бяды і дабрабыту перажывалі нашы продкі “. І тут Мы хапалі іх знянацку (карай) у тое імгненне, калі яны не думалі аб гэтым .
97. О калі б людзі гэтых гарадоў паверылі і баяліся Аллага, Мы б расхінулі перад імі ўсе даброты неба і зямлі, яны ж палічылі (Нашы знаменні) маной . І вось тады Мы паслалі на іх усё, што яны сабе прыгатавалі .

98. Няужо людзі гэтых гарадоў упэўніліся (у сваёй гардыні так, што думалі) што гнеў Наш не кране іх гоччу, калі яны ўсе агорнуты сном ?
99. Няужо ў сваёй бяспецы яны настолкі ўпэўніліся, (што думалі), што гнеў Наш не кране іх пры святле (сонца), калі яны аддаваліся зямным уцехам ?
100. Няужо ў бяспецы яны ад замыслаў (Усёведаючага) Аллага ? Але ў бяспецы ад замыслаў Гасподніх толькі тыя, хто абманвае сябе .
101. Няужо ўвачавідкі не паказалі Мы тым, хто ў спадчыну зямлю браў ад былых жыхароў ле, што калі Ё Мы таго не жадалі, Мы б пакаралі іх за грахі іх і паклалі пячаць на сэрцы іх, каб не ўсвядомілі яны ?
102. Такія былі гарады, (сумную) гісторыю якіх Мы расказваем (для павучання) табе : да іх з існымі (знаменнямі) ад Нас Пасланнікі з'явіліся . Яны ж не паверылі ў тое, што загадзя манюю абвясцілі . Вось так кладзе пячаць Аллаг на сэрцы тых, хто не ўвераваў .
103. І ўбачылі Мы, што большасць з іх не выконваюць завету, і, сапраўды, усачылі Мы, што большасць іх чыніць зло .
104. Затым жа пасля іх Мы Мусу з лўным знаменнем ад Нас паслалі да Фараона і яго вільможаў . Яны ж несправядліва іх адкінулі . Паглядзіце, які лёс напаткаў сейбітаў смуты !
105. І сказаў Муса : " О Фараон, сапраўды, і Пасланнікі ад Уладыкі светаў .
106. І пра Аллага мчы можна толькі ісціну гаварыць . Я вам ад вашага Уладыкі знаменне лўнае прынёс . І таму ты волю дай Ісраіля сынам са мною (тваю краіну) пакінуць " .
107. (Яму) адказаў Фараон : " Калі ты сапраўды прынёс знаменне, пакажы ж нам яго, калі ў словах тваіх ёсць праўда " .
108. І кінуў (Муса) кій свой, і (на вачах ва ўсіх) ён ператварыўся ў змяю .

109. Пасля ён вынуў сваю руку, і вось яна перад гледачамі яго белая .
110. Вальможы з народа Фараона казалі : “ Гэта, сапраўды, здольны чарадзеі,
111. І ён з вашай зямлі прагнаць вас (чараўнікоў) хоча . Якой жа будзе ваша нарада ? ”
112. Яны адказалі : “ Адкладзі яму і яго брату, і пашлі па гарадах людзей у пошук,
113. каб прывялі яны да цябе самых спрытных чарадзеяў ”.
114. І вось з’явіліся чарадзеі да Фараона і казалі : “ Нам, безумоўна, належыць узнагарода , калі яго мы пераўзыйдзем ”.
115. Ён ім адказаў : “ Так . Вы будзеце набліжаны да маея персоны ”.
116. “ О Муса, кінеш (першым) ты, ці мы будзем кідаць ?”, -- казалі яны .
117. “ Кідайце вы ”, -- адказаў ён . І калі кінулі яны, то яны вочы людзей зачаравалі і паралізавалі іх страхам тым, што ўтварылі перад імі вялікай (сілы) чарадзеяства .
118. Тады абвясцілі Мы Мусе : “ Кідай кій свой ”, -- і вось, імгненна ён глытае тое, што яны ашуканствам учынілі,
119. і адкрылася поўная праўда, і мана таго, што рабілі яны .
120. І былі там яны пераможаны і ператварыліся (на вачах усіх) ва прыніжаных і годных жалю .
121. Чарадзеі ўпалі далоў у паклоне .
122. Гаворачы : “ Мы веруем у Госпада светаў,
123. Уладыку Мусы і Гаруна ! ”

124. І сказау Фараон : " Вы паверылі ў Яго перш, чым я даў вам дазвол на гэта . Несумненна, гэта -- змова, якую вы склалі ў горадзе для таго, каб выгнаць з яго жыхароў яго, але скоро даведаецеся вы пра вынікі .
125. Я накрыв рукі вашы адсяку і ногі, затым вас укрываю ўсіх разам " .
126. Яны адказалі : " Тады накіроўваем (свой твар) да нашага Уладыкі,
127. І ты нам помсціш толькі таму, што мы ўверавалі (усёй душой) у знаменні нашага Уладыкі, калі яны з'явіліся нам . Уладыка наш ! Пашлі нам цвёрдасць і дай нам памерці пакорнымі Табе " .
128. І сказала старшыня народу Фараона : " Ці ты дапусціш, каб Муса і яго народ сеялі смуту ў краіне, і адступіліся ад цябе і багоў тваіх ? " Ён адказаў : " Мы бяэлітна замардуем сыноў іх і пакінем у жывых жанчын іх . Сапраўды, мы павуем над імі " .
129. Муса сказау свайму народу : " Прасіце Аллага аб дапамозе і будзьце цвёрдымі . Сапраўды, зямля належыць Аллагу ; Ён даруе яе ў спадчыну каму ўгодна Яму са слуг Яго . Капчатковы вынік належыць тым, хто баіцца Аллага ! "
130. Яны адказалі : " Нас праследавалі перш, чым ты прыйшоў да нас, і нават пасля таго, як ты прыйшоў да нас " . Ён сказаў : " Уладыка ваш, можа быць, зійшчыць вашага ворага і зробіць вас правіцелямі ў краіне, каб мог Ён упэўніцца, як вы дзейнічаеце " .
131. І Мы пакаралі народ фараонаў засухай і неўраджаем пладоў, як перасцярогай для іх .
132. Але калі прыходзіла да іх добрае, яны казалі : " Гэта для нас " . А калі дрэннае здаралася з імі, яны прыпісвалі няўдачы Мусе і тым, хто быў з ім . Але, сапраўды, прычына іх нягод у руцэ Аллага . Але большасць з іх не ведаюць аб гэтым .
133. І сказалі яны : " Якое б ты знаменне ні прывёс нам, каб зачараваць нас, не скорымся табе " .

134. Тады паслалі Мы ім буру, і саранчу, і вошаў, і жаб, і кроў -- яўныя знаменні ; але яны паводзілі сябе ганарліва і засталіся грэшным народам .
135. І калі абрушылася на іх кар, яны сказалі : “ О Муса, памаліся за нас Уладыку твайму, згодна з абяцаннем Яго табе . І калі вызваліш нас ад гэтай кары, сапраўды, мы паверым табе і , сапраўды , адпусцім з табою сыноў Ізраіля пайсці з табою ” .
136. Але калі вызвалілі Мы іх ад кары да вызначанага тэрміну, яны парушылі свае абяцанні .
137. Мы адпомсцілі ім і ў моры патопілі за тое, што несапраўднымі палічылі знаменні нашыя і былі неўважлівымі да іх .
138. І Мы ў спадчыну далі людзям і ўсходнюю і заходнюю частку зямлі, якую благаславілі ім (на пражыванне) . І міласцівае Слова Уладыкі твайго споўнілася для сыноў Ізраіля, бо яны былі цвёрдымі ; і Мы разбурылі ўсё, што пабудаваў Фараон і народ яго, і ўсё, што стварылі яны .
139. І Мы перавялі сыноў Ізраіля цераз мора ; і сустрэлі яны народ, які шанаваў балванаў . Тады яны сказалі : “ Муса ! Ты Бога нам ствары, падобнага на таго, якога маюць гэтыя людзі ” . Ён сказаў : “ Сапраўды, несведомы вы народ !
140. Што тычыцца да гэтых людзей, сапраўды, знішчана будзе ўсё, чым яны займаюцца, і марным будзе ўсё, што яны рабілі ” .
141. Ён сказаў : “ Ці буду я шукаць для вас іяшага Бога, чым Аллаг, калі Ён узвялічыў вас над усімі народамі ?
142. І памятайце, Мы вас выратавалі ад Фараона, які вас мучыў, забіваў вашых сыноў і пакідаў жывымі толькі жанчын . І было у гэтым -- выпрабаванне ад вашага Уладыкі .
143. Назначылі Мы Мусе тэрмін з трыццаці начэй, яго дапоўнілі пасля яшчэ дзесяццю начамі . Такім чынам тэрмін, устаноўлены Уладыкам яго, склаў сорак начэй . І Муса сказаў брату свайму Гаруну : “ У час маёй адсутнасці дзейнічай ты за мяне сярод народа майго і кіруй ім мудра, і не ідзі па шляху тых, хто сее смуту ” .

144. І калі прыйшоў Муса ва ўстаноўлены Намі тэрмін і Уладыка начаў з ім размаўляць, ён сказаў : “ Уладыка мой, яві Сябе мне, каб мог я зірнуць на Цябе “. Ён адказаў : “ Не ўбачыш ты Мяне, але зірні на гару ; і калі застанецца яна стаяць на сваім месцы, тады ты ўбачыш Мяне “. Але калі явіў Сябе Уладыка яго на гары, Ён пашчапаў яе на дробныя кавалкі, і Муса ўпаў у беспрытомнасці . І калі апытомяў, ён сказаў : “ Святы Ты, звяртаюся да Цябе, і першы я з тых, хто ўвераваў “.

145. Аллаг сказаў : “ О Муса, Я выбраў цябе з сучасных табе людзей і паставіў цябе над імі праз пасланні Мае і праз Слова Мёе .
Бяры ж тое, што Я дую табе і будзь з тых, хто ўдзячны “.

(Працяг будзе).

РАДЗІМА МАЯ -- КАПЫЛЬ

Пражылося ўжо нямала, давялося і перажыць вельмі многа, толькі напісаў мала, а для літаратуры зрабіў ішчэ менш. Таму, з аднаго боку, ёсць пра што пісаць у аўтабіяграфічных нататках, а з другога -- пісаць іх мо і ранавата....

Радзіма мая -- старадаўні Капыль, што раскінуўся на маляўнічых пагорках, між зялёных лясоў і ўрадлівых палеткаў Случчыны. Нарадзіўся я 15 снежня 1921 года. Бацькі -- беларускія татары. Можа гэта гучыць крыху дзіўна, але сапраўды так.

У Капылі здаўна жыла жменька чашчадкаў мангольскіх плямён. Сядзібы іх туліліся на дзвюх вуліцах -- Татарскай і Замкавай, ля плыценькай Каменкі, побач з высокім замчышчам (паводле падання, усе яны некалі складалі асабістую ахову капыльскага князя). У этнаграфічным абліччы мясцовых татар захаваліся яшчэ ўсходнія рысы, сям-так ліпелі свае звычаі і абрады, але родную мову яны ўжо даўно страцілі і гаварылі па-беларуску. Большасць сем'яў вырабляла аўчыны і скуры, некаторыя займаліся агародніцтвам ці проста земляробствам. Увогуле капыльскія татары цесна зжыліся з мясцовым насельніцтвам і ў сваім штодзённым побыце мала чым адрозніваліся ад беларусаў.

Мой бацька некалі таксама жыў на Татарскай вуліцы, але пасля жаніцбы купіў сабе хату на Какорыцкай вуліцы, якая насупраць школы. Ён вырабляў аўчыны, і я з маленства авалодаў нялёгкім гарбарным рамяством.

Кожную нядзелю і чацвер (у гэтыя дні ў Капылі кірмаш) на нашым двары снавалі людзі : адны прывозілі аўчыны ў рэботу, другія забіралі вырабленыя скуры. Такія дні я любіў.

У бацькі была свая " парафія ". Да яго прывозілі аўчыны са Сцяпура, Калодзязнага, Жавалака, Вялікай і Малой Раёўкі, Кудзінавіч, Какорыч. Там было многа добрых знаёмых і сяброў. Яны прыязджалі, распрагалі коней ля нашай хаты, садзіліся за стол -- і пачыналася бяседа. Госці прывозілі нам, дзецям, гасцінцы : яблыкі, арэхі ці гарбузікі. Любіў і гасцей яшчэ і за тое, што на іхніх санках можна было па'ехаць на кірмаш і вярнуцца назад або праехаць да крыжа, што стаў за нашым агародам.

Такія забаўкі былі пераважна зімою. Затое летам -- прыволле. Наша сядзіба была канцавая, за ёю адразу пачыналіся палеткі. І я са старэйшым братам Ісмаілам хадзіў гуляць у Равок -- лугавую лагчыну, што знаходзілася за крыжам. Там з крынічкі выцікаў ручаёк, паабпал якога

цвілі кветкі, далей на пагорку раслі грушы-дзічкі і густыя ядлоўцавыя кусты.

Было ў нас яшчэ адно любімае месца. Недалёка ад Раўка, пры дарозе на Якубавічы, у полі ўзвышаліся тры курганы, зарослыя травой і ляшчэўнікам. Мне тады яны здаваліся высочнымі ўзгоркамі. Залезеш на курган -- і перад табою калышацца збажына, зелянеюць шпурочки бульбы, ільну, зусім блізка сінеюць Маргі, Рудвікаў лес, Герыкава пасека, Якубаўская пералясанка, Стодзесьяціны і нават, здаецца, прыблізіліся Русанкі -- капільская ўскраіна. Ля самага кургана, цераз усю жытнюю лаву ў напрамку на лес Стодзесьяціны, вяла вузенькая, добра уталтаная сцежка. Мне страшэнна здзіуляла і нават бянтэжыла тое, што я ні разу не бачіў, каб хто хадзіў гэтай сцежкай, а яна такая ўтрамбаваная. І я доўга думаю, што яе пратапталі русалкі і... кантрабандысты.

У маёй дзіцячай памяці надоўга пакінуў урэжанне такі эпізод. Неяк улетку яшчэ на досвітку затарахцела брычка, пачуліся стрэлы, крыкі -- і ўсё сціхла. А потым стала вядома, што міліцыя зрабіла засаду на кантрабандыстаў (недалёка ад Капыля тады праходзіла граніца), а тыя, уцякаючы, параскідалі на нашай вуліцы запалкі, сахарын, хралавыя выцяжкі.

Змалку я палюбіў капільскія ваколіцы, поўныя нейкага чароўнага характа. Мясціны тут узгоркавыя, краявіды вельмі маляўнічыя і каларытныя. Адразу кідалася ў вока, што мястэчка стаяла на беразе вялікага рэчышча, на самым дне якога блішчэла пакручастая Каменка. Хоць рэчышча зарасло дробналесем, на схілах зелянела збажына, а дзе было і забудавана, але профіль яго добра вырысоўваўся, асабліва, калі і лянеш з высокага замчышча. Па-свойму дзівосна выглядалі адсюль, з замка, вузенькія гарыстыя капільскія вуліцы і вулачкі, нязграбныя купецкія мury і крамы, касцельныя вежы.

Улетку я часта блукаў па капільскіх палатках, ездзіў з бацькам, зімою гойсаў на лыжах.

Неўзабаве сталася так, што яшчэ больш я зжыўся з роднымі ваколіцамі, яны сталі для мяне другім домам. Калі я вучыўся ў пятым класе (было гэта у цяжкую вясну 1933 года), адна за адною біда прыйшлі ў нашу ю зямлю. Давялося мне са старэйшым братам ісці ў заробаткі з пугаю ў руках.

Чатыры гады я адгакаў на пастухоўскай "службе". Даводзілася нясоладка: прыходзілася прапускаць урокі, адставаць жа ад хлопцаў не хацелася; у печанцы ўядалася халодная дажджлівая восень. Але самае цяжкае было ў тым, што ў торбе часам толькі кніга і некалькі сырых бульбін. Добра, калі якая-небудзь спагадлівая гаспадыня дасць "выганальнага" -- кусек хлеба і бутэлку малака (каровы свае ў нас тады ўжо не было).

Аднак тыя пастухоўскія гады далі мне многае. Я яшчэ больш адчуў і глыбей зразумеў красу беларускай прыроды. Ад самай лясны і да позняй восені прыходзілася быць на лясным прыволлі, у полі і на лузе. На маіх вачах з'яўлялася ў Раку і ў Пярэдній Шыі першая кляса зеляніна, пасля яна буяла і набывала розныя фарбы і адценні, каб потым перайсці ў залацістыя колеры. Мне падабаліся цёплыя летнія навалыніцы, калі малаўка пісгавала неба, моцна пляскаў пярун, ліло як з вядра, а ты схаваўся дзе-небудзь у зацішку і назіраеш, што дзеясца навокал. Здаралася, дождж заставаў у полі - і тады на табе ніводнай сухой ніткі.

Асабліва падабалася мне пасвіць каровы ў жніўні і верасні. У полі прастор, іржышчам можна трапіць з аднаго палетка ў другі. У торбе яблыкі, грушы, маласольныя гуркі -- ляжы сабе і чытай кнігу. Можна дагаварыцца з сябрамі-пастухамі і па чарзе рабіць вылазкі у арэхі і грыбы. А што за смаката бульба, печаная ў прысаку!

Навучыўся я па ледзь улоўных прыкметах і з'явах угадваць заўтрашняе надвор'е, па даўжыні ценю беспамылкова вызначаць час, не раз наглядаў, як "гуляе" раніцаю сонца на небе.

Так я чатыры гады трымаў у адной руцэ пугу, а у другой кнігу. Чытаў многа, чытаў запоем, аддаючы перавагу беларускай кніжцы. Увогуле трэба сказаць, што творы беларускіх пісьмемнікаў у Капылі карысталіся вялікім поспехам. Па рукаж у мястэчку хадзілі зачытаных да дзірак раманы "Сцежкі-дарожкі" М. Зарэцкага, "Сокі жаліва" Капылінца Цішкі Гартнага, палескія апавесці Якуба Коласа. Для мяня гэтыя кнігі былі яшчэ недасягальнай марай, я гады яшчэ чытаў "Палескіх рабінзонаў" і "У краіне райскай птушкі" Я. Маура, купляў усе выпускі з серыі "Бібліятэка школьніка" і "Малады прыродазнаўца".

У Капылі здаўна, яшчэ да рэвалюцыі, склаліся значныя літаратурныя традыцыі. У 1910 - 1911 гг. у мястэчку па ініцыятыве і пры ўдзеле Цішкі Гартнага выпускаліся рукапісныя часопісы "Заря", "Голас низо" і "Вольная думка". Многія выпісвалі "Нашу ніву", друкаваліся ў ёй, чыталі кнігі Я. Купалы і Я. Коласа.

Вялікай папулярнасцю сярод капылінцаў карысталіся беларуская народная песня і пастаноўка. Быў ў Капылі свой тэатральны гурток, прыязджаў сюды І. Буйніцкі. Недалёка ад нашага мястэчка знаходзіўся Нясвіж са сваёй семінарыяй; многія настаўнікі, якія там вучыліся, асабліва ведалі Я. Коласа. Семінарысты прывозілі беларускія кнігі, прымалі ўдзел у самадзейнасці, ставілі беларускія п'есы, дэкламавалі вершы.

Зусім натуральна, што пасля Кастрычніка цяга да беларускай кнігі і роднага слова ў нашым мястэчку яшчэ больш узрасла. Гэтаму садзейнічала і тое, што ў беларускай літаратуры актыўна працавалі нашы землякі Цішка Гартны, Алесь Гурло, Нічытар Чарнупэвіч, Мікола

Хведаровіч, цімкавец Кузьма Чорны, у Ленінградзе жыў літаратуразнаўца Леў Клейнбарт, які таксама не забываў родны Капыль.

Асаблівай павагай і аўтарытэтам карыстаўся ў мястэчку Цішка Гартны. Кожны яго прыезд на радзіму быў цэлай падзеяй у жыцці Капыля. Я хлапчуком некалькі разоў бегаў на Свяржэнскую вуліцу (там жыла маці пісьменніка), каб паглядзець аўтара "Сокаў цаліны". Пасля, пасучы каровы, я некалькі разоў бачыў яго ў полі: Ц. Гартны любіў блукаць па капыльскіх ваколіцах, па тых сцежках, дзе прайшло яго пастухоўскае маленства.

Мой бацька быў асабіста знаёмы з выдатным пісьменнікам, часта расказваў пра яго, ведаў на памяць "Песні гарбара". У нашай хаце заўсёды ўспаміналі Ц. Гартнага добрым словам, бо ён нам аднойчы дапамог.

Здарылася гэта так. Сям'я наша налічвала сем душ, але лепшы пакой, дзе мы з братам вучылі ўрокі гадоў два, "часова" займаў нейкі васпаваты Бандарэнка. Нейк у Мінску бацька сустрэў Ц. Гартнага, слова за слова і раскажаў яму, што сельсавет пасляіў кватаранта, які заняў паўхаты, і ніякай рады яму нельга даць. Пісьменнік павёў бацьку адразу да самога Чарвякова. Пакуль бацька вярнуўся з Мінска, Бандарэнка цішком пераехаў на другую кватэру.

Пра Ц. Гартнага імаг апавядаў колішні супрацоўнік "Вольнай думкі" і "Голоса низо" Рыгор Чарнушэвіч, па мянушцы Філасаў, -- ён доўга быў аднаасобнікам, часта пасіў свайго каня ля Руднікавага лесу, дзе хадзілі мае каровы, -- там і пачыналіся бясконцыя апавяданні. Па-ранейшаму Р. Чарнушэвіч пісаў вершы (зрэдку яны друкаваліся ў раённай газеце), жыў бабылём, і ў яго хаце збіралася зімовымі вечарамі дзетвара амаль не з усёй Садовай вуліцы, каб паслухаць яго творы, жарты і анекдоты. Быў на гэтых "літаратурных" вечарах і я.

Давялося сустракацца мне і з Алесем Гурло. Маладая сястра паэта жыла тады па суседству з намі на Какорышкай вуліцы. Аднойчы ўлетку я прыходжу раненька выганяць іе карову, а на двары, накульгваючы, тупае нейкі высокі хударлявы мужчына. Пачаў ён мяне распытваць, чый я, у якім класе вучуся, ці люблю чытаць кнігі. Так я сустракаў яго некалькі разоў і дзівіўся, чаму на гэтага чалавека сну няма: на досвітку сядзіць і ўжо нешта піша ці чытае. Потым я даведаўся, што гэта Алесь Гурло.

Атмасфера асаблівай увагі да творчасці пісьменнікаў-землякоў, да беларускага мастацкага слова зусім заканамерна скіроўвала думку на тое, каб і самому паспрабаваць сілы. А тут якраз у верасні 1935 г. у Капылі з'яўся Аляксей Коршак, які паступіў у восьмны клас сярэдняй школы. Кватараваў Аляксей недалёка ад нашай хаты, на суседняй вуліцы, вучуўся з маім старэйшым братам у адным класе, таму вельмі часта

бываў у нас. Ён многа чытаў, уладарамі яго дум былі Купала і Багдановіч. Пасля я даведаўся, што гэты ўдумлівы і працавіты хлапец піша вершы. Аднойчы Аляксей прапанаваў выпускаць рукапісны літаратурны часопіс. Мой брат добра маляваў, ён заняўся афармленнем, Коршак, я і яшчэ некалькі хлопцаў далі вершы, апавяданні, гумарэскі, -- так з'явіўся першы нумар "Юнага племя". Паказалі выкладчыку беларускай літаратуры, але той асаблівых заўваг не зрабіў. Тады мырашылі паказаць пісьменнікам, якія прыедуць у Капыль.

Якраз у гэты час, у снежні 1936 года, адзначалася стагоддзе з дня нараджэння яшчэ аднаго вядомага капыльця -- класіка яўрэйскай літаратуры Мендэля Мойхер-Сфорыма. У Капыль прыехалі Кандрат Крапіва, Ізі Харык, Майсей Кульбак, армянскі паэт Наіры Зар'ян. Пасля юбілейных урачыстасцей адбыліся літаратурныя вечары. У маёй памяці засталася, як Крапіва чытаў байку "Дзед і баба".

Вядома, ніхто з нас не адважыўся паказаць пісьменнікам свой часопіс, але пісаць не пакідалі: выйшла яшчэ два нумары.

Неўзабаве пайшла пагалоска, што ў беларускай літаратуры раскрыта многа "ворагаў народа". Сярод іх Цішка Гартны, Алесь Чарот, Міхась Зарэцкі і інш. Аб гэтым пісалі ў газетах, гаварылі на ўроках настаўнікі.

Але аднойчы зайшоу я ў школьную бібліятэку, а там сядзіць на коленцах сівы бібліятэкар -- мой колішні настаўнік -- і звязвае кнігі шпагатам. Ubачыўшы мяне, ён кажа:

-- Калі праўда ёсць на свеце, -- а я ўпэўнены, яна ёсць, -- то гэтыя кнігі яшчэ спатрэбяцца. Бары і беражы іх ад дрэннага вока! Некалі вернеш у бібліятэку і ўспамінеш маё слова.

Калі змеркла, я прынёс дамоў некалькі вялікіх пакункаў кніг, часопісы "Полымя", "Узвышша" і "Маладняк" і два нумары "Росквіту".

Забягаючы наперад, скажу, што тыя кнігі я старанна захоўваў, але, прызнаюся, у школьную бібліятэку іх не вярнуў: многія кнігі прыйшлося раздаць самім пісьменнікам, якія вярнуліся з далёкіх і нялёгкіх дарог.

На гэтым юнацтва кончылася. Жыццё пачало імкліва набіраць тэмп, і я апынуўся ў самым яго віры.

Не ўспеў агледзецца ў Мінску (у верасні 1939 г. я паступіў на фінфак БДУ), як мяне праз які месяц забралі ў салдаты. Трапіў я ў танкавую брыгаду, адтак служыць давялося ў стралковым, а потым горна-стралковым палку.

З танкавай брыгадай у фінскую вайну ледзь не трапіў на Карэльскі перашыек. Высадзілі ўжо з эшалона як салдата першага года службы. На кароткі час узялі ў лыжны батальён, а потым у роту сувязі стралковага палка.

Першы год службы ў арміі заўсёды нялёгкі, а назабраўцам прызыву 1939 года ён выдаўся асабліва цяжкім. Ішла вайна з белафінамі, наш полк

увесь час знаходзіўся на вучэннях, " набліжаных да ваенных умоў " Гэта азначала, што у лютую зіму з 1939 на 1940 год (яна сваімі маразамі далася у знакі многім) я па-пластунску папапоўзаў у дрыволжскіх палях і лясах, пападрыжэў на холадзе, седзячы ля тэлефоннага апарата. Тыя дні засталіся ў памяці -- вельмі хацелася есці і яшчэ больш спаць (чамусьці ўсе паходы і пераходы здараліся ноччу).

Аднойчы паднялі на трывозе, павялі ў лазню, далі там усё навяюкае ад шапкі-вушанкі да ануч, новую вінтоўку яшчэ з заводскім маслам. Пасадзілі у цяпушкі. Цяпер трымайся ! Усе ведалі, куды павязуць. Але раптоўна -- мір ! Эшалон павярнуў крута ў процілеглы бок -- і л ў Баку.

На Волзе лютавалі маразы, тут жа бязлітасна смажыла сонца. Привыкай, браце ! Прайшоў год службы, пачаўся другі. На сэрцы стала веселей.

У суботу 21 чэрвеня 1941 года мы з Васілём Сямашкам -- настаўнікам з Бярэзінскага раёна, седзячы ў падвале -- вінным магазіне на Приморскім бульвары ў Баку, вылічалі, колькі яшчэ засталася служыць. А назаўтра....

Неузабаве я прымаў удзел у марскім дэсанце на іранскі бераг ля горада Пехлеві. Пасля Ірана хадзіў пехатою у Дагестане па спежках Паляжаева -- быў у Буйнакску, Хасаўюрце, Эрпелі, Чыркеі, сталіцы Шаміля -- Гунібе. У снежні 1941 года я наглядаў ужо з акна нейкага апапскага санаторыя, ператворанага у салдацкую казарму, як хвалюецца Чорнае мора.

Хоць жылі мы ў санаторным будынку, жыццё было далёка не санаторнае : рыхтаваўся дэсант у Крым. Я тады скалясіў усю Кубань, пекалькі разоў давялося трапіць у лермантаўскую Тамань, адкуль пазіраў на таямнічы крымскі бераг, заняты немцамі.

Неузабаве, перад самым Новым 1942 годам, прыйшлося ступіць на той бераг у Камыш-Буруне. У Керчы яшчэ ішлі баі, недзе блізка рваліся міны, а мы высаджваліся з нейкай рыбацкай пасудзіны. Потым імклівы марш у напрамку супрацьтанкавага рова і паварот на Арабацкую стрэлку -- пласчаную касу, што аддзяляе Азоўскае мора ад Сіваша, з мэтай выйсці на Украіну -- у Генічаск. У памяці засталася адступленне з касы на Керчанскі паўвостр'ю пад нямецкімі бомбамі, цяжкія абарочныя баі, заступленне на Джантару, палонныя румыны. У пачатку мая прайшлі вясновыя дажджы, якія канчаткова разбурылі адзіную, разбітую танкамі дарогу, што вяла на Керч і якой нам давялося адступаць. 16 мая я ля старой крэпасці Енікале быў паранены, а праз тыдзень трапіў у палон.

Увогуле жыццёвы тэмп быў незвычайны : у 18 год я быў у арміі, у 20 -- на фронце, у 21 -- у палоне.

Пасля лагер ваеннапалонных у Крывым Розе, стограмоўка хлеба, шклянкі эрзац-кавы, нясоленая баланда з гнілых цукровых буракоў ці кукурузнага шалупіння. Выратавала маладосць і вера ў тое, што "паміраць нам ранавата". * Разам з сябрамі-украінцамі уцёк з лагера і пасля амаль двухмесячнага блукання, прайшоўшы Украіну і Палессе, у вёсцы Сярэднікі пад Слуцкам зваліўся з ног. Адзін дзядзька злітаваўся і прывёз мяне ледзь жывога ў Капыль. Было гэта ў кастрычніку 1942 г.

Пацягнуліся пакутлівыя дні дамацняга арышту. З хаты не пускала хвароба, баяўся я і чужога вока. На легальнае становішча перайшоў канчаткова вясною 1943 г. К гэтаму часу ў мяне ужо наладзіліся сувязі з партызанамі, якім бацька вырабляў аучыны і круціў сырамяць на збрую.

Усё перажытае ў тыя трывожныя гады маладосці таксама просіцца ў кнігу, таму скажу каратка : стаў членам капільскай падпольнай групы, выканаў два баявыя заданні, Савецкую Армію сустракаў у партызанскім атрадзе.

Педагагічную працу пачаў дырэктарам сямігадовай школы, быў выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры ў сярэдняй школе, бібліятэчным тэхнікуме, цяпер працую на філалагічным факультэце БДУ імя Леніна. Асвету атрымаў без адрыву ад вытворчасці : завочна вучыўся ва універсітэце і аспірантуры, кандыдацкую дысертцыю абараніў у 1958 годзе.

Асаблівае ўражанне на мяне зрабіла настаўніцкая праца ў Навагрудскай беларускай сярэдняй школе N 1. Школа мела даўнія і слаўныя традыцыі. Размяшчалася яна ў будынку былой беларускай гімназіі, якую закрылі белапанскія ўлады. Будынак таксама меў сваю гісторыю : сродкі на яго пабудову сабрала ТБШ (Таварыства беларускай школы) сярод сялян Навагрудчыны. Настаўніцкі калектыў дружны і працавіты. Многа тут было колішніх выкладчыкаў гімназіі -- людзей па-сапраўднаму адукаваных і адданых любімай справе. Я ў іх вучыўся весці ўрок жыва, цікава і ўзнёсла. рабіць на ўроку такія "лірычныя" адступленні, якія выконвалі б выхаваўчую ролю і давалі магчымасць "па душах" гаварыць з вучнямі.

Чатырыццаць год я адпрацаваў настаўнікам у сярэдняй школе і тэхнікуме. За гэты час добра пераканаўся, наколькі складаная і нялёгкая, але ўдзячная і пачэсная справа быць выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры. Усё трымаецца на тваім слове і энтузіязме ! Значыцца, слова тваё павінна быць яркім і змястоўным, а сорок пяць хвілін урока насычаны жывой справай. Затое ніколі не рабуду, як гарэлі вачыяты ў дзяцей, калі чыталі "Новую зямлю", з якой ахвотаю развучвалі і ставілі васьмікласнікі на школьнай сцэне "Пінскую шляхту" ці "Паулінку".

* Пра гэты перыяд жыцця напісаў апавесць "Далёкія зарніцы".

Я і сёння лічу сябе выкладчыкам роднай літаратуры сярэдняй школы. Уважліва сачу за літаратурай, якая выдаецца для маіх калег. Стараюся і сам напісаць сёе-тое, што дапамагала б ім у падрыхтоўцы да ўрока. Двойчы выдавалася ўжо мая кніга краязнаўчых і біяграфічных нарысаў "Незабыўнымі сцэжкамi", трапіла ў настаўніцкія рукі і аповесць пра дзіцячыя гады і юнацтва Я. Коласа "Ад роднае зямлі", нядаўна выйшаў працяг "Сцежак" -- зборнік "Па слядах паэтычнай легенды". Ёсць у мяне і даўняя запаветная мара -- напісаць аповесць ці раман пра школу, дзе галоўным героем быў бы выкладчык беларускай літаратуры. Нават пачатак (старонак пяцьдзесят) гэтай кнігі ўжо даўно напісаны.

Ёсць у мяне свае, так сказаць, навуковыя інтарэсы. Я шмат праседзеў у бібліятэках, лістаючы рускія і польскія часопісы і газеты, знаёміўся з архіўнымі матэрыяламі і прыйшоў да вываду, што наша літаратуразнаўства ў збедненым выглядзе паказвае айчынную літаратуру мінулага стагоддзя. Многае тут трэба перагледзець, пераасэнсаваць, апублікаваць і ўвесці ў літаратурны ужытак.

Цяпер у мяне на варштаце другая кніга аповесці "Ад роднае зямлі", у якой мяркую паказаць жыццё і творчую працу Якуба Коласа у 1902 - 1917 гг. Сабралася ўжо многа цікавых успамінаў, запісаў і мататак пра Кузьму Чорнага і цімкаўцаў. Трэба знайсці нейкую такую форму, каб выкарыстаць увесь гэты багаты дакументальны і бытавы матэрыял, каб атрымалася кніга не толькі пра К. Чорнага, але і пра людзей Капыльшчыны -- герояў яго самабытных раманаў.

4 сакавіка 1965 г.

3 кнігі "Пра час і пра сябе"
Мінск, 1966, сс. 7 - 15.

ТАТАРЫ НА БЕЛАРУСКІ ЛІАД

Саракагадовы юбілей “Нівы” паварушыў маё сумленне. А яно грэшнае. Я ж у вялікім даўгу перад беларускім штотыднёўкам, не друкуючыся ў ім, уласна кажучы, ад таго часу, калі пераехаў у Сопат на сямейных прычынах.

На юбілей не быў, аднак, як адзначаў у пісьмах майму колішняму галоўнаму рэдактару Георгію Ваўкавыцкаму і зараз узначальваючаму “Ніву” Яўгену Мірановічу, духоўна абыякаў прысутнічаць у Беластоку ў гэты знамянальны час. Адлегласці не маюць тут ніякага значэння, тым больш, што я звязаны з гданьскай “Беларускай хаткай”, а яна паслядоўна спрыяе мне і надалей знаходзіцца ў беларускай плыні.

Пішучы гэтыя словы, адчуваю моцны прыліў асабліва чуллівых пачуццяў, агортваючых сабою час амаль саракагадовай даўнасці, калі ўпершыню пераступіў я парог рэдакцыі “Нівы” яшчэ на вуліцы Маніфесту Ліпцовага. Гэта быў 1957 год. Такім чынам я апынуўся ля вытокаў беларускай публіцыстыкі ў Беластоку. Праўда, год раней ужо звязаўся з варшаўскай беларушчынай і такім чынам пракладаў шлях у “Ніву”, аднак акрамя адзінага артыкула у ёй, больш не друкаваўся. А дэбютаваў я ў 20-ыя “Нівы” ад 15 ліпеня тэкстам аб перакладчыцкай дзейнасці Янкі Купалы, які прысвоіў беларускай мове творчы Адама Міцкевіча, Уладзіслава Сыракомлі і Марыі Калініцкай.

І так пачалося....

Яшчэ заўчасна на ўспаміны, хаця найбліжэйшае маё асяроддзе не дае спакою і проста прымушае ўзяцца за іх. Сёння не маю права пазбегнуць пэўнага для мяне каштоўнага гістарычнага факта. Вось побач ляжыць пісьмо тагачаснага супрацоўніка літадзела “Літаратуры і мастацтва” Сцяпана Хусейнавіча Александровіча. Працытую першы сказ: “Была ў нас у рэдакцыі цёця Уладзя (жонка Янкі Купалы -- мая заўвага) і я даведаўся Ваш адрас. Прызнацца, я ўжо збіраўся напісаць Вам ліст. Мы ў рэдакцыі чытаем Вашы вельмі слушныя і цікавыя артыкулы ў “Ніве” і з вялікай прыемнасцю змясцілі б Ваш артыкул у нашай газеце ...”

Выбачайце, дарагія чытачы, за няскромнасць, што змясціў гэтыя словы, аднак яны далі пачатак маёй любімай тэматыцы ў “Ніве”, пазней у польскамоўным друку, у радыё. Гэта аказалася неацэннай падтрымкай, асноўным штуршком, ідучым з нетраў інтэлектуальнага руху Беларусі.

Калі ў снежні бягучага года ў Мінску будзе адзначацца 75-ыя ўгодкі нараджэння заўчасна памерлага Сцяпана Х. Александровіча,

тады ўжо публічна выкажу мае думкі, падзялюся ўспамінамі пра вучонага, перш за ўсё фактамі, маючымі адносіны да шчыльнага з ім супрацоўніцтва ў галіне доследаў беларуска-польскіх сувязей у літаратуры.

Дзякуючы "Ніве", а разумеюцца, што персанальна-сяброўскім адносінам да мяне Г. Валкавыцкага, увогуле цэлага калектыву "Нівы", мог я, пачынаючы з 1957 года ўзняць гэтую тэматыку. Мой перыяд працы у "Ніве" лічу цудоўнай духоўнай прыгодай. Аб ёй я яшчэ раскажу, зразумела, на гэтых старонках.

Зараз спынюся на пытанні, якое з'яўляецца часткай шматвяковага татарскага працэсу ў гісторыі трох народаў: беларускага, польскага і літоўскага. Зразумела, у нашым выпадку, спецыяльную увагу прысвечу татарам на беларускі лад. А нагода дзеля гэтага незвычайна важная. У 1997 годзе у нашай частцы Еўропы адзначаем 600-годдзе пасялення татарскіх воінаў і іх сем'яў. Падставай для гэтай падзеі з'яўляецца адзін з фрагментаў хронікі Яна Длугаша. Вялікі польскі летапісец пакінуў нашчадкам нататку аб заснаванні татарскіх паселішчаў у Вялікім Княстве Літоўскім, менавіта ў 1397 годзе.

Татары татарамі, а справа тут міжцывілізацыйнага маштабу. Чаму? Каб паясніць, павінен я яшчэ раз успомніць 1957 год, аднак зараз у іншай маёй публіцыстычнай дзялянцы. Тады працаваў я ў Польскім прэсавым агенцтве (Polska Agencja Prasowa) у Варшаве; уключыўся ў папулярызацыю мінулага і сучаснасці татараў, караімаў, джурэў, армянаў у ПАПаўскіх матэрыялах. Да гэтага абавязвалі мяне, а таксама маіх супрацоўнікаў пастулаты Польскай рабочай групы "Праекта Усход - Захад", заснаванай у 1957 годзе па ўказанні IX Сесіі Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА у Нью-Дэлі. Сесія вырашыла абнародаваць патрэбу ўсялякіх міжнародных і рэлігійных мерапрыемстваў на карысць узаемапазнання ўкладу Усходу і Захаду да агульнай чалавечай цывілізацыі. А прынамсі татары, як трывалы след мусульманскага свету сярод славянскіх і літоўскага народаў, уяўляюць сабою дадатковую крыніцу ведаў аб жыццяздольнасці ў нас элементаў Ісламу і ўвогуле цюркскай этнічнай стыхіі, яе адначасова здольнасці ўзбагачаць традыцыі паасобных народаў.

Дзякуючы "Ніве", я мог працягваць гэтую тэматыку ўжо ў Бэластоку, а з цягам часу пачаў друкавацца ў польскіх навуковых часопісах і крыху за мяжою. Маю надзею, што ўжо ў больш канкрэтным намеры давядзецца ўзняць гэтую тэматыку ў "Ніве". Да гэтага кроку забавязвае багаты гістарыяграфічны набытак татараў у Беларусі, а салідарызаванца з маімі адзінаверцамі такім чынам магу толькі ў беларускім штогодніку. У параўнанні з дасягненнямі татараў польскіх і літоўскіх -- беларускіх ў выдудленні неведомых

дагэтуль фактаў з роднай гісторыі займаець, так сказаць, першае месца. Падшыўкі часопіса "Байрам" ("Свята"), органа Беларускага згуртавання татару-мусульман "Аль-Кітаб" ("Кніга"), чарговыя выданні з дакладамі на міжнародных канферэнцыях, арганізаваных разам з навуковымі ўстановамі Беларусі, мерапрыемствы мастацкага характару, інтэнсіўныя міжнародныя кантакты, у прыватнасці з краінамі Ісламу -- гэта далёка не ўвесь пералік пачыненняў маіх беларуска-татарскіх супляменнікаў.

Калі ў 1993 годзе быў я на Першым з'ездзе беларусаў свету, дарэчы ўпершыню ў Беларусі, тады ўрэшце сустрэўся са сваякамі па бацьку-мянчаніну. Меў гонар пабыць сярод адзінаверцаў, у прыватнасці сутыкнуцца з Абу-Бекірам Шабан'вічам, прэзідэнтам "Аль-Кітаба", з Якубам Якубоўскім, адказным рэдактарам "Байрама", чалавекам энцыклапедычных ведаў, урэшце з Ібрагімам Канапацкім (нашы прадзеда родныя браты), вядомым гісторыкам, адным з самых заслужаных пачынальнікаў татарскага руху на беларускай зямлі. Як ведаем, тады старшынёю Рады згуртавання беларусаў свету "Бацькаўшчына" была выбрана Ганна Сурмач. Гэты факт вельмі ўспешны татару, таму што ў яе асобе мелі раней і маюць зараз сардэчнага сябра і надзейнага памочніка.

Як ужо было адзначана, на Беларусі я ізноў апынуўся з выпадку 75-годдзя нараджэння С. Х. Александровіча. Беларуская навука ім ганарыцца, таму што творчы набытак татарскага літаратуразнаўцы па праву самы багаты і колькасна, і глыбінёю роздумаў над пуццвінамі мастацкага слова ў Беларусі, ды тых усіх яго стваральнікаў, якія будавалі сувязі з такім жа словам суседніх народаў, у першую чаргу з польскім.

Татары ў беларускай культуры -- гэта багаты яе раздзел. Мне ужо неяк не выпадае залішне выказвацца на вядомую тэму. Няхай тады прагучыць голас нетатарына, менавіта Эмануіла Іофе з "Народнай газеты" ад 31 мая 1995 года. Вось што ён піша:

-- Апошнім часам усё большая колькасць жыхароў Рэспублікі Беларусь, асабліва моладзі, пачала усведамляць, што нельга аб'ектыўна і ікасна вывучыць гісторыю і культуру беларускага народа без ведання гісторыі і культуры беларускіх татару.

Знамянальна тое, што Э. Іофе даў свайму артыкулу заглавак, узяты ад іншага аўтара, менавіта Аляксандра Бельскага, які наступна папярэдзіў свае разважанні аб Сцяпане Александровічу:

"Дай Бог, каб кожны беларус так моцна любіў Беларусь, як гэты татарын. Дай Бог!"

Зразумела, такім чынам Э. Іофе абагульніў цэлую з'яву, змяшчающую ў сабе ўклад татараў у культурную спадчыну беларускай нацыі.

Гэта была проза. А паэзія ? Калі я знаходзіўся у Мінску, дык наш славуты Якуб Якубоўскі, дарэчы лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі, уручыў мне верш "Беларускія татары", прысвечаны яму самім Рыгорам Барадуліным. Сталася гэта падчас незабыўнага вечара ў хаце Анны і Ібрагіма Канапацкіх, у якіх я затрымаўся. Я. Якубоўскі на гэтую першую нашу сустрэчу прывёз хатняга вырабу торт. Яго непраўдападобны смак -- таямніца рэцэптуры, якую зайздросна сцерагуць татары. Зусім мэтанакіравана ўвёў тут кулінарны момант, таму што ўвогуле татары надаюць спэцыяльнае значэнне паасобным вырабам традыцыйнай кухні, маючых рытуальны характар, садзейнічаючым згоднаму сужыццю адзінаверцаў.

Дык вось у гэты памятны сапраўды сямэйны вечар, прагучэлі патхнёныя словы Барадуліна, якія яшчэ больш моцна нас, прысутных, аб'ядналі :

На Беларусь нашэсьце вашае

Вітаю,
Мірныя татары !
Вы дбалі -
Будавалі, вазылі,
Аблокаў пасьвілі атары.
Былі гароднікамі ўпартымі,
Кажушнікамі, макалямі,
Прэч гора адганялі жартамі,
Кулямі смутак затулялі.
Вы засланыліся правіцаю
Кайданьнікамі на этапах,
Вы мову зьбераглі крывіцкую
І ў сэрцах вашых,
І ў кітабах.
Пытаньне усім над вухам дыхае :
Каму зашкотзілі,
Скажэце,

Татарскія могілкі ціхія,
Маладзічковыя мячэці ?
Хапіла ж нашым мовам
Сьмеласьці,
Сышоўшыся, не разгубіцца
А ў мудрае паразумеласьці,
Як дзьве крыніцы,
Сьветла біцца,
На Шчары,
Нарачы,
На Сьвёцязі
Схаўрусіць хай
З салам алейкум,
Татары !
Множцеся й пладзіцеся,
Салам алейкум !

Мінск, 1 лютага 1994 г.

Завяршаючы артыкул, мне толькі застаецца нізка пакланіцца беларускаму народу, які ў далёкім мінулым прыняў татараў у сваю сям'ю і лічыць іх суродзічамі.

Мацей Канапацкі.

(Газета " Ніва " N 25. ад 23. 06. 1996 г.)

РАСКОЛ

На пачатку 1881 г. членам асмолаўскай мусульманскай абшчыны Слуцкага павету Мінскай губерні, што дзейнічала пры мясцовай саборнай мячэці, давялося выбіраць новага імама. Справа была ў тым, што ранейшыя духоўны кіраўнік Якуб Якубоўскі па прычыне старасці і кепскага здароўя адмовіўся ад выканання сваіх абавязкаў. Таму 10 сакавіка таго ж года на пасадку імама быў выбраны саракапяцігадовы Амурат Смольскі. Акт аб яго выбранні падпісала 80 чалавек, а ўсяго да гэтай абшчыны было прыпісана 160 вернікаў-мусульман з татарскіх ваколіц Асмолава, Арда і Іванава, а таксама мястэчак Клецк і Капыль. Гэты акт і іншыя неабходныя дакументы былі накіраваны ў Таўрычаскае мусульманскае духоўнае праўленне. Пасля іх разі яду кіраўніцтва праўлення прыйшло да высновы, што Амурат Смольскі адпавядае той пасадзе, на якую ён выбраны. Аб гэтым быў дасланы спецыяльны ліст у Мінскае губернскае праўленне, дзе павінны былі канчаткова вырашыць пытанне аб зацвярджэнні яго імамам. У праўленне таксама паступіў рапарт ад слуцкага паятовага іспраўніка, у якім А. Смольскі характарызаваўся як прыстойны чалавек, не быўшы раней пад судом, лаяльны і законнаслухмяны ў адносінах да манарха і дзяржавы.

Здавалася, не засталася ніякіх перашкод на шляху зацвярджэння Амурата Смольскага імамам асмолаўскай абшчыны, калі б не раптам узнікшыя абставіны. У лістападзе 1881 г. да мясцовых улад, а таксама і ў Таўрычаскае духоўнае праўленне паступіла заява ад шляхціцаў-татар, жыхароў мястэчка Клецк, Абрагіма Абрамовіча, Аляксандра і Іосіфа Міськевічаў, Мацея Шагідзевіча, Аляксандра і Бякіра Якубоўскіх. У ёй сцвярджалася, што толькі меньшая частка вернікаў абшчыны падпісала акт аб выбранні імамам А. Смольскага. Акрамя таго, ён, згодна з іх думкай, наогул не дастойны быць духоўнай асобай, паколькі з'яўляецца недобранадзейным і непрыстойным у маральным плане чалавекам, вядзе булучы жанатым блуднае жыццё. У сувязі з гэтым аўтары заявы прасілі не зацвярджаць А. Смольскага імамам. 12 сакавіка 1882 г. губернскае праўленне вырашыла накіраваць гэтую справу на дадатковы разгляд у Таўрычаскае мусульманскае духоўнае праўленне, улічваючы тое, што ў правілах аб выбарах імамаў не была выразна акрэслена неабходная колькасць выбаршчыкаў.

Адначасова ў тым жа лістападзе 1881 г. група мусульман з Клецка сярод якіх былі ўжо вядомы нам Аляксандр Міськевіч, а таксама Сцяпан

Якубоўскі, Іосіф Ясінскі і іншыя, падалі прашэнне аб стварэнні асобнай кляскай рэлігійнай абшчыны, у склад якой увайшлі 6 вернікі з Кляска і Капыля. Пры гэтым яны паведамлялі, што з дазволу Мінскага губернскага праўлення ў Кляску ўжо пабудавана мячэць. Акрамя таго быў прадстаўлены акт аб выбранні імамам у Кляску Мустафы Ждановіча з мэтай зацвярджэння яго на гэтай пасадзе.

Тым часам у Таўрычаскім мусульманскім духоўным праўленні была разгледжана справа А. Смольскага. У лісце, які быў накіраваны ў Мінскае губернскае праўленне ў маі 1882 г. адносна неабходнай колькасці выбаршчыкаў, адзначалася, што у выбарах павінны браць удзел не меней двух трыяцей членаў абшчыны мужчынскага полу. Прычым меліся на ўвазе толькі тыя, што з'яўляліся галавамі сямей. Не маглі ўдзельнічаць у іх малодшыя члены сямей, якія не жылі асобна ад старэйшых. Што датычылася самога Амурата Смольскага, то вырашэнне пытання аб зацвярджэнні яго імамам заставалася за Мінскім губернскім праўленнем. У сувязі з гэтым 4 чэрвеня 1882 г. слускай паліцыі быў накіраваны загад правесці даследаванне па дадзенай справе.

У кастрычніку гэтага ж года ў губернскае праўленне паступіў рапарт ад слускай павятовай паліцыі, у якім гаварылася, што абсалютная большасць падпісаўшых акт аб выбранні імама з'яўлялася домаўладальнікамі і галавамі сямействаў. Мясцовай паліцыяй была праведзена правёрка інфармацыі аб быццям недобранадзейных і непрыстойных паводзінах А. Смольскага. Дзеля гэтага былі апытаны жыхары мястэчка Кляск як мусульманскага, так іўдзейскага і хрысціянскага веравызнанняў. Усе яны адзінадушна заявілі, што Смольскі з'яўляецца сумленным і прыстойным чалавекам, дастойным быць духоўным кіраўніком мясцовых мусульман. Адносна вышэйпамянёных абвінавачванняў супраць яго, была выказана думка, што ён ініцыяваны тымі членамі мусульманскай абшчыны, якія імкнуліся стварыць у Кляску і Капылі асобную рэлігійную адліку і выбраць свайго імама. Аб гэтым і быў складзены 16 ліпеня 1882 г. адпаведны пратакол, што быў накіраваны губернскім уладам. Абапіраючыся на гэтыя дадзеныя, Мінскае губернскае праўленне 19 лістапада 1882 г. нарэшце зацвердзіла Амурата Смольскага на пасадзе імама і даручыла мясцовым паліцэйскім уладам гравесці яго да прысягі. Але да таго часу А. Смольскі, як паведаміла 24 студзеня 1883 г. слускай павятовая паліцэйская управа, памёр. Замест яго асмолаўскім імамам быў абраны у 1883 г. Якуб Ясінскі.

У канцы 1883 г. Таўрычаскае духоўнае праўленне, улічваючы атрыманыя ім звесткі аб недастатковай колькасці вернікаў-мусульман у мястэчку Кляск і недахопе ў іх неабходных для ўтрымання імама і мячэці грашовых сродкаў, 10 лістапада г.г. прыйшло да высновы неэтакгоднасці

стварэння асобнай абшчыны ў гэтым мястэчку, аб чым і было паведамлена вернікам.

Тым не менш клецкія мусульмане працягвалі дамагацца ажыццяўлення сваёй мэты. Яны звярнуліся са скаргай да мінскага губернатара аб тым, што паліцэйскія ўлады не дазваляюць Мустафе Ждаговічу выконваць свае абавязкі імама, нягледзячы на тое, што ён абраны самімі вернікамі, а мячэць у Клецку пабудавана на іх уласныя сродкі ў адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам. Але губернскае праўленне сваім рашэннем ад 14 снежня 1883 г. пацвердзіла меркаванне Таўрычаскага духоўнага праўлення.

Клецкія мусульмане звярнуліся ў міністэрства ўнутраных спраў Расійскай дзяржавы. Па патрабаванню дэпартамента духоўных спраў замежных веравызнання МУС ад 24 лютага 1884 г. губернскае праўленне зноў вырнулася да разгляду гэтага пытання. 24 красавіка таго ж года было вырашана, што мясцовыя вернікі маюць на той момант дастаткова сродкаў на ўтрыманне мячэці і імама. Кіраўнік вышэйпамянёнага дэпартамента ў лісце ад 12 ліпеня 1884 г. да мінскага губернатара прапанаваў становіць чынам вырашыць пытанне аб стварэнні асобнай абшчыны у Клецку, матывуючы гэта неабходнасцю падтрымкі мясцовых мусульман у Заходнім краі. Губернскія ўлады палічылі магчымым у дадзеных абставінах утварэнне ў Клецку асобнай рэлігійнай адзінкі з санкцыі вышэйшай улады. 27 верасня 1884 г. імператар Аляксандр III дазволіў адчыніць у гэтым мястэчку мячэць, што азначала, адпаведна, стварэнне асобнай рэлігійнай абшчыны. Такім чынам, мясцовыя мусульмане ўсё-ж такі дамагліся свайго.

І. Канапацкі, А. Лашкевіч

НЕВЯДОМЫ ЛЁС ВАРШАЎСКАГА ІМАМА

У канцы студзеня 1941 г. мясцовымі органамі дзяржбяспекі быў арыштаваны настаўнік Клецкай няпоўнай сярэдняй школы Алі Варановіч. На той час гэта было звычайнай з'явай для грамадскага жыцця Беларусі, як і ўсяго Савецкага Саюза ў цэлым, хаця найбольш вялікая хваля масавых рэпрэсій прыйшла на мінулыя 1936 - 1938 гг. Тым не меней і ў наступныя гады ніхто не мог быць гарантаваны ад пільнай "цікавасці" да сваёй асобы з боку "органаў" і маючых адбыцца з-за гэтага наступстваў. Асабліва гэта датычылася насельніцтва тых рэгіёнаў, што былі ўключаны ў склад СССР у 1939 - 1940 гг. -- Заходняй Беларусі

і Заходняй Украіны, Прыбалтыкі, Бесарабіі і Паўночнай Букавіны. Савецкія ўлады вырашылі ачысціць гэтыя тэрыторыі ад так званых "сацыяльна небяспечных элементаў". У Заходняй Беларусі да іх адносілі былых прадпрыемальнікаў і заможных землеўладальнікаў, службоўцаў польскага дзяржаўнага апарата, вайскоўцаў і супрацоўнікаў сілавых структураў, палітычных дзеячоў міжваеннай Польшчы (у іх лік нават часам трапілі польскія і беларускія камуністы), духоўных асоб розных канфесій. Да апошніх належыў і Алі Варановіч, які у канцы 30-х гадоў займаў пасаду духавнага кіраўніка (імама) мусульманскай абшчыны ў Варшаве.

Алі Самуілавіч (Ізмаілавіч) Варановіч нарадзіўся у 1902 г. ў мястэчку Ляхавічы Слуцкага павета Мінскай губерні ў сям'і мясцовых шляхціцаў-татараў Самуіла (Ізмаіла) Варановіча і яго жонкі Аміні з роду Шынкевічаў. Большую частку свайго дзяцінства ён правёў разам з бацькамі ў мястэчку Радзівілішкі (Ковенская губерня). У 1915 г. ў час наступлення нямецкіх войскаў яны пераехалі на жыхарства ў Вязьму. Потым, у жніўні 1917 г. Варановічы накіраваліся ў Сімферопаль, дзе жылі іх сябры-татары -- Захарый і Мустафа Мурзічы. Тут у Крыме Алі завяршыў сярэдняю адукацыю ў сімферопальскай гімназіі і некаторы час вучыўся на агранамічным факультэце мясцовага ўніверсітэта. Але пасля заключэння мірнага дагавору паміж Савецкай Расіяй і Польшчай (1921 г.), у красавіку 1922 г. разам з маці і малодшым братам Мустафой (бацька памёр у тым жа годзе) вярнуўся ў родныя мясціны.

Пасля вяртання на радзіму яны аселі на жыхарства ў Вільні. Алі Варановіч стаў вольным слухачом Віленскага ўніверсітэта. А ў 1926 г. ён становіцца студэнтам Львоўскага ўніверсітэта Яна-Казіміра, які скончыў у 1932 г. з дыпламам магістра філасофіі ў галіне ўходазнаўчых навук. У 1928 - 1929 гг. праходзіў кароткатэрміновую вайсковую службу, па заканчэнні якой атрымаў званне падхарунжага рэзерву артылерыі Войска Польскага. У 1933 - 1936 гг., атрымаўшы стыпендыю міністэрства веравызнанняў і народнай асветы, Варановіч працягваў вучобу ў сусветна вядомым мусульманскім ўніверсітэце "Аль-Азхар" (Каір), дзе вывучаў тэалогію і гісторыю Іслама. Вярнуўшыся у Польшчу, ён у студзені 1937 г. быў абраны імамам варшаўскай мусульманскай рэлігійнай абшчыны. Гэтую пасаду ён займаў да верасня 1939 г., калі ў сувязі з пачаткам вайны з Германіяй, ён выехаў разам з жонкай на яе радзіму ў Клецк. Там А. Варановіч жыў і працаваў да свайго арышту у 1941 г.

Алі Варановіч займаўся таксама і навукова-даследчай працай. Яшчэ ў перыяд вучобы ў "Аль-Азхары" ён разам з егіпцянінам Сеідам Хамаві падрыхтаваў і выдаў з дапамогай польскага пасольства ў Каіры ў 1936 г. кнігу "Іслам у Польшчы" на арабскай мове. У ёй распавядалася пра жыццё татарскага насельніцтва краіны, яго паходжанне і гісторыю, пры

гэтым пад Польшчай разумелася тэрыторыя усёй Рэчы Паспалітай да яе падзелаў у канцы восемнацатага стагоддзя. Таксама ў Егіпце А. Варановічам былі падрыхтаваны два артыкулы : " Рэшткі мовы літоўскіх татар " і " Кітаб літоўскіх татар " і яго змест ", якія ўбачылі свет у другім выданні " Рочнік татарскі " у 1935 г. Пазней, будучы ўжо варшаўскім імам, ён рыхтаваў навуковую працу " Рэлігійная паэзія польскіх мусульманаў ", якая, на жаль, так і не была завершана.

Алі Варановіч у якасці кіраўніка мусульманскай абшчыны ў Варшаве падтрымліваў цесныя кантакты як з дзеячамі татарскага нацыянальнага руху ў Польшчы (браты Альгерд і Ляон Крычынскія і інш.), так і з прадстаўнікамі эмігранцкіх арганізацый паволжскіх і крымскіх татар (Аяз Ісхакі, Джафар Сеідамет і інш.). Так, у 1937 - 1938 гг. ён прымаў удзел у мерапрыемствах з нагоды дваццацігадовых юбілеяў курултаў казанскіх і крымскіх татар.

Менавіта гэтыя сувязі і ўдзел у глыбэйшгадзанах і іншых падобнага роду акцыях былі пастаўлены Алі Варановічу ў віну савецкімі ўладамі пад час арышту ў студзені 1941 г., аб чым сведчаць матэрыялы следчай справы. На допыце ад 1 лютага 1941 г. яму было прад'яўлена наступнае абвінавачванне :

Пытанне. " Вам прад'яўляецца абвінавачванне па арт. 68 і 74 КК БССР, гэта значыць у тым, што вы праводзілі шпіёнска-дыверсійную працу супраць СССР на карысць замежных разведак. С 1936 па 1939 гг. служылі ў г. Варшаве мулой і былі членам вышэйшай калегіі татар (Польшчы, з'яўляліся членам арганізацыі " Ідэль-Урал ".

Прызнаеце вінаватым у прад'яўленым абвінавачванні ? "

Адказ. " У прад'яўленым мне абвінавачванні па арт. 68 і 74 КК БССР прызнаю толькі ў тым, што служыў са студзеня 1937 г. па жнівень 1939 г. мулой у г. Варшаве, а таксама з'яўляўся членам вышэйшай калегіі мусульманаў был. Польшчы. Шпіянажам я ніколі не займаўся ".

Потым, праўда, ён прызнаў сябе вінаватым у контррэвалюцыйнай дзейнасці. Гэта бачна, напрыклад, з матэрыялаў допыта ад 3. 03. 1941 г.

Пытанне. " Калі і дзе ўвайшлі ў склад контррэвалюцыйных мусульманскіх арганізацый ? "

Адказ. " У канцы 1937 г. ў горадзе Варшаве ".

Пытанне. " Кім былі ўцягнуты ? "

Адказ. " У склад контррэвалюцыйна-эмігранцкіх мусульманскіх арганізацый увайшоў па прапанове кіраўнікоў падзеных арганізацый : былога генеральнага сакратара Усходняга Варшаўскага інстытута *.

* Усходні інстытут у Варшаве -- існаваўшае на той час навучальная і навукова-даследчая ўстанова ўсходазнаўчага профілю.

Альгерта Гуркі ; былога пракурора Вышэйшага суда Польшчы -- ён жа старшыня культурна-асветніцкага аб'яднання татароў у Польшчы і старшыня духоўнай управы мусульманаў горада Варшавы Альгерда Крычынскага ; віцэ-старшыні акружнага суда у Гдыні -- ён жа віцэ-старшыня культурна-асветніцкага аб'яднання татароў был. Польшчы і рэдактар "Рочніка татарскага", г. зн. часопіса, які выходзіў адзін раз у гаду -- Лёна Крычынскага ; выкладчыка турэцкай мовы ва Усходнім Варшаўскім інстытуце доктара Абдулы Зігні і уцёкшага ў 1933 г. з СССР у Тэгеран, а потым у Польшчу Эдзіге Шынкевіча (Э. Шынкевіч даводзіўся А. Вараховічу дваюродным братам -- І. К., А. Л.), які атрымаў заданне на правядзенню працы сярод татароў польскіх, накіраванай супраць Савецкага Саюзу, яшчэ ў Турцыі ад Джафара Сеідамета, які ў 1918 годзе быў міністрам замежных спраў Крымскай буржуазнай рэспублікі. Потым эмігрыраваў у Турцыю. З'яўляецца кіраўніком контррэвалюцыйнай эмігранцкай арганізацыі крымскіх татароў.

На допыце ад 6 сакавіка таго ж году Алі Варановіч працягваў даваць паказанні аб сваёй дзейнасці :

Пытанне. "У склад якой контррэвалюцыйнай арганізацыі вы ўвайшлі і як яна называлася ?"

Адказ. "У канцы 1937 г. я ўвайшоў у склад дзвух контррэвалюцыйных эмігранцкіх арганізацый -- арганізацыі крымскіх татароў і арганізацыі казанскіх татароў, г. зн. "Ідэль-Урал", мэты і задачы былі адны і тыя ж"

Аднак пры уважлівым вывучэнні матэрыялаў следчай справы можна ўбачыць, што ўся канкрэтная "контррэвалюцыйная" дзейнасць А. Варановіча зводзілася да ўдзелу ў рознага роду грамадскіх мерапрыемстваў (урачыстыя сходы, вечары, прыёмы і г. д.). Такім чынам, грамадская дзейнасць была прызнана раўназначнай надрыўной. І гэта нягледзячы нават на тое, што ён атрымаў савецкі нашпарт толькі ў 1940 г., а да восені 1939 г. з'яўляўся грамадзянінам Польскай дзяржавы. Таму яго дзейнасць ніяк немагчыма вытлумачыць як злачынную, нават калі кіравацца тагачасным савецкім законадаўствам, наколькі Алі Варановіч на той час не з'яўляўся грамадзянінам СССР. На нашу думку, прычынай ягонага "прызнання" ў "контррэвалюцыйнай" дзейнасці з'яўляецца тое, што на яго, хутчэй за ўсё, падчас арышту быў аказаны як псіхалагічны, так і фізічны ўціск. Можна меркаваць, што былы варшаўскі імам па прычыне сваёй мінулай дзейнасці быў залічаны да так званых вышэйзгаданых "сацыяльна небяспечных элементаў". Як раз у гэты час наскомам унутраных спраў Савецкага Саюзу Лаўрэнціям Берыям выдадзена дырэктыва аб чыстцы зноў далучаных да СССР рэгіёнаў ад падобнага рода асобаў, аб чым ужо было сказана рачей. На вялікі жаль няма ніякай інфармацыі аб далейшым лёсе А. Варановіча

пасля таго, як вясною 1941 г. ён быў этапіраваны з баранавіцкай турмы ў Мінск у цэнтральную турму НКУС Беларусі. Яго сляды губляюцца ў віхуры ваеннага ліхалецця. Дакладна вядома толькі адно : дадому, да сямі і сваякоў ён больш не вярнуўся. Застаецца толькі спадзяванца , што наша публікацыя хоць нейкім чынам зможа пасадзейнічаць у высвятленні ягонага лёсу. Больш падрабязная інфармацыя аб следчай справе Алі Варановіча будзе надрукавана ў наступным нумары " Байрама " .

І Канапацкі , А. Лашкевіч .

Інфармацыйны ліст

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь
Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры
Рэспубліканскі цэнтр нацыянальных культур
Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт
Беларускі рэспубліканскі фонд фундаментальных даследаванняў
Міжнародная Акадэмія вывучэння нацыянальных меншасцей
Мусульманскае рэлігійнае аб'яднанне ў Рэспубліцы Беларусь
Беларускае згуртаванне татараў-мусульман " Аль-Кітаб "

арганізуюць і праводзяць 27 - 28 сакавіка 1997 г. у Мінску 3-ю міжнародную навукова-практычную канферэнцыю па тэме : " Праблемы вывучэння і захавання культурнай спадчыны татарскага народа на Беларусі ", прысвечаную 600-годдзю татарскага асідніцтва на землях Беларуска-Літоускай дзяржавы (Вялікага Княства Літоўскага).

На канферэнцыю выносіцца абмеркаванне наступных пытанняў :

- Гістарыяграфічныя і крыніцазнаўчыя ракурсы праблемы " Літоўскія (беларускія) татары " .
- Гісторыя татарскіх паселішчаў на Беларусі.
- Пытанні захавання помнікаў матэрыяльнай культуры беларускіх татар.
- Актуальныя праблемы вывучэння, захавання і ўзбагачэння духоўнай культуры татарскага народа ў Беларусі.

Тэзісы дакладаў і павядамленняў аб'ёмам 1-4 старонкі машынапіснага тэксту дасылаіце, калі ласка, у 2-х экзэмплярах да 1 сакавіка 1997 г. на адрас : 220131, г. Мінск, вул. Мірашнічэнкі, д. 51, кв. 312, Канапацкаму Ібрагіму Барысавічу. Да тэзісаў трэба прыкласці аўтарскую даведку з указаннем імя і прозвішча, вучонай ступені і звання, месца працы і пасады, адраса і тэлефона.

Тэлефоны для давадак у Мінску : 261-84-93 ; 263-37-89.

Аргкамітэт

РОДНЫ БРАТ СЮМБІКЕ І МАДЗІНЫ -- РАШЫД АБЯЗАЎ

Калі збіраюцца менскія татары на якое-небудзь мерапрыемства, то заўсёды могуць убачыць і пагаварыць з вельмі высакароднымі, казанскімі татаркамі -- Сюмбіке і Мадзіной. Некалькі гадоў таму іх напаткала вялікае гора -- памёр раптоўна іх брат Рашыд, які жыў і працаваў у Санкт-Пецярбургу. Прыгнечаныя горам жанчыны казалі : калі б ён не памёр так рана, абавязкова пазнаёміўся б з менскімі татарамі. Але не суджана было адбыцца гэтай сустрэчы. Пра таленавітага спецыяліста-інжынера і вельмі здольнага спартсмена пісалі ў газетах, яго ведалі ўсе, хто займаўся спартыўным плаваннем. Вось што напісаў у свой час для газеты М. Слаўскі :

" Самае прыёмнае месца ў Ташкенце -- раён Камсамольскага возера. Калі нясцерпна пячэ сонейка і паветра навокал здаецца распаленым, ад воднага люстэрка павявае слабы ветрык.

Пасля заняткаў у школе Рашыд Абязаў і яго сябры ўвесь вольны час бавілі на возеры : плавалі навыперадкі, гулялі ў мяч, скакалі з вышкі

Асабліва любіў Рашыд вышку. Ніхто з аднагодкаў не мог так прыгожа праляцець " ластаўкай ", як Рашыд.

Было і іншае захапленне ў хлопчыка. Вечарамі ён майстраваў радыёпрыёмнікі. 16-гадовы Рашыд запісаўся ў секцыю плавання " Юнага дынамаўца ". Трэнеры добра ведалі шустрага падлетка, які на вадзе адчуваў сябе больш вольна, чым на сушы. Ён без цяжкасці апярэджваў таварышаў. Да гэтага часу гэта была адзіная мерка яго майстэрства. Цяпер за юным плаўцом стаў назіраць інструктар з хранометрам у руцэ. І вось, крыху хвалючыся, як гэта бывае ў кожнага пачаткоўца-спартсмена, Рашыд упершыню выходзіць на старт. Юнак плыве разам з дарослымі на 100 метраў вольным стылем. Да фінішу ён прыходзіць другім. Другое месца ў Ташкенце ! Пазней , праз два месяцы малады плывец набіў два рэкорды Узбекістана.

Вясной 1945 года Электратэхнічны інстытут імя Ульянава (Леніна) вярнуўся ў Ленінград з эвакуацыі. Прыехаў у горад Леніна і Р. Абязаў, студэнт 2-га курса інстытута.

Аднойчы Абязаў прыйшоў у басейн на вуліцы Праўды. Трэнеры прапанавалі юнаку аднавіць заняткі. Ён хутка ўдасканалваўся, плаваючы кросам, і неўзабаве быў залічаны ў зборную каманду Ленінграда.

Неяк Рашыд паспрабаваў плыць батэрфляем. Гэта адносна рэдкі стыль. Плывец рухаецца, выкідваючы адначасова абедзве рукі -- здаецца, што над вадой пыркае матылёк. Фенаменальных вынікаў дасягнулі ў плаванні гэтым стылем савецкія спартсмены Леанід Мяшкоў і Сямён Бойчанка. Ім належаць сусветныя рэкорды на ўсіх дыстанцыях.

Праз некалькі месцаў у Кіеве разыгрываўся прыз "Камсамольскай праўды". Суддзя выклікаў на старт плыўцоў. На тумбачкі ўзышлі Мяшкоў і Бойчанка, а побач -- ленинградзец Абязяў. Рэкардсмены здзіўлена паглядзелі на юнака. У заплывах на 100 і 200 метраў Абязяў заняў трэцяе месца пасля Мяшкова і Бойчанкі. Трэці плывец краіны! З той пары ён не раз сустракаўся на воднай дарожцы з сусветнымі рэкардсменамі і заўсёды фінішаваў трэцім. Нарэшце лепшыя плыўцы краіны сабраліся ў Днепрапятроўску. Над воднай станцыяй залунаў флаг першынства краіны. З нецярпеннем чакаў гэтае спаборніцтва Абязяў. У першы ж дзень у "заплыве мацнейшых" на 100 метраў брасам ён выканаў норму майстра -- 1 хвіліна 13 секунд. Але ўсё ж на фінішы ён быў толькі трэцім, пасля Бойчанкі і Мяшкова. Затым старт на 200 метраў. І зноў выдатны вынік -- 2 хвіліны 47 секунд, і зноў толькі трэцяе месца.

У апошні дзень спаборніцтваў разыгрывалася першынство на дыстанцыю 400 метраў стылем брас. Ніколі яшчэ Абязяў не адчуваў сябе так хараша. Але ён вельмі хваляваўся, уздымаючыся на стартавую тумбачку, і яшчэ да стрэлу старцёра страціў раўнавагу і пачаў валіцца ў ваду. Рашыд думаў, што старт не адбудзецца з прычыны яго памылкі, але калі вынырнуў з вады, то убачыў, што Бойчанка і Мяшкоў плывуць побач.

Уперад! ... Даўжыня басейна -- 50 метраў. 8 разоў трэба праплысці гэты адрэзак ...

Рашыд зрабіў першы паварот раней рэкардсменаў. Упершыню раней! Але заспакойвацца рана. Вось пройдзены другі адрэзак, затым трэці. Адлегласць між ім і другімі плыўцамі ўсё павялічвалася ...

На трыбунах стаяў гул. Тысячы глядачоў пляскалі пераможцу рэкардсменаў. Рашыд ўзышоў на п'едэстал гонару.

-- "Чэмпіён краіны -- дыпламант Ленінградскага электратэхнічнага інстытута Рашыд Абязяў", -- абвясціў дыктар. -- "Яго вынік -- 5 хвілін, 59,1 секунды". -- "Вынік Бойчанкі -- 6 хвілін 11 секунд, Мяшкова -- 6 хвілін 11,1 секунды".

ШТО ТАКОЕ МЕНТАЛІТЭТ, МЕНТАЛЬНАСЦЬ ?

Кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага навукова-асветнага цэнтра імя Ф. Скарыны, аўтар прац па праблемах міжнацыянальных адносін на Беларусі, ментальнасці і нацыянальнага характару беларусаў -- Эдуард Дубянецкі згадзіўся даць кароткі адказ на просьбу чытачоў "Байрама", растлумачыць, як разумець гэтае паняцце, бо яго часта можна пачуць у размовах, па радыё. І вось што ён для нас напісаў :

Менталітэт, ментальнасць -- слова ішпаземага паходжання (франц. *mentalite* ад лац. *mentalis* -- разумовы) -- гэта своеасаблівы тып, спосаб мыслення, светабачанне асобнага чалавека альбо якой-небудзь супольнасці. Адлюстроўваецца ў спецыфічных уяўленнях людзей аб прасторы і часе, прыродным і сацыяльным асяроддзі, меркаваннях аб саміх сябе і прадстаўніках іншых груп насельніцтва. Выдзяляюцца такія разнавіднасці менталітэту, як першабытны, антычны, сярэднявечны, еўрапейскі, азіяцкі, дзіцячы, жаночы, мужчынскі, рабскі, рэвалюцыйны, таталітарны, бюракратычны, сялянскі, інтэлігенцкі, рэлігійны і г. д.

Менталітэт не застаецца заўсёды аднолькавым, нязменным, а з цягам часу набывае новыя адметныя рысы, хаця звычайна ментальнасць мяняецца больш марудна (т. зв. інерцыя ментальнасці), чым эканамічнае і палітычнае жыццё грамадства. Ментальнасць, уласціва пераважнай большасці людзей той ці іншай нацыянальнай (этнічнай) супольнасці, звычайна называецца нацыянальнай. Таму можна асобна выдзеліць, напрыклад, французскую, яўрэйскую, польскую, рускую, украінскую, беларускую, татарскую і іншыя ментальнасці.

Менталітэт беларусаў фарміраваўся вельмі працяглы гістарычны час і набываў свае тыповыя рысы у адмысловых абставінах грамадска-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага і духоўна-культурнага жыцця. У старажытны перыяд для менталітэту жыхароў беларускіх зямель былі ўласцівы язычніцкі політэізм (вера ў адначасовае існаванне многіх багоў), паятэізм (абагаўленне зямлі, крыніц, нябесных свяціл, дрэў, камяню і іншых прыродных з'яў), анімізм (перакаанне ў рэальным існаванні душы, злых і добрых духаў), вербальная магія (вера ў чудадейную сілу асобных слоў, выразаў), адчуванне непарыўнай еднасці паміж чалавекам і ўсёй навакольнай прасторай, цьмяныя ўяўленні аб цяжкім часу, разнастайныя прымхі і забавы, культы, містычныя ўстаноўкі і г. д.

На працягу многіх наступных стагоддзяў ментальнасць беларусаў у некаторых рысах заставалася на сутнасці архаічнай, але пасля прыняцця хрысціянства ў пачатку 2 тыс. н. э. адбывалася своеасаблівае перапляценне двух тыпаў светабачання -- старога язычніцкага і новага хрысціянскага, для якога былі характэрны **монатэізм** (перакананне аб існаванні адзінага Бога), уяўленні аб стварэнні Сусвету і чалавека па волі Божай, аб маральных цнотах і грахах, неабходнасці для выратавання душы выконваць спецыяльныя абрады, ушаноўваць хрысціянскіх святых, адзначаць рэлігійныя святы і г. д.

Ва ўсе часы беларусам была ўласцівая моцная прывязанасць да сваёй зямлі, свайго роднага кутка, пастаяннае імкненне гарманічна прыстасаваць працу і адпачынак да пэўных прыродна-сезонных цыклаў, пораў года (т. зв. календарны модус, або накірунак ментальнасці). Аб гэтым пераканаўча сведчыць беларускі народны календар з незвычайным багаццем святаў, прысвяткаў і адпаведных ім песень, танцаў, абрадаў, разнастайных прыкмет і павер'яў. Такі традыцыйны беларускі менталітэт у сваіх асноўных рысах доўгі час захоўваўся без істотных змяненняў, аднак за дзесяцігоддзі існавання савецкай таталітарнай сістэмы ён быў у значнай ступені дэфармаваны, скажоны. У выніку ў многіх людзей паступова сфарміравалася спецыфічная " саветызавая " ментальнасць, для якой былі звычайна характэрны ваўнічы атэізм, вульгарна-матэрыялістычныя ідэі, схільнасць да ўсялякіх ксенафобій (г. зн. начуццё недаверу да ўсяго " чужога ", непадобнага, непрыхільнасці да іншадумства і да т. п.), кансерватызм, нежаданне радыкальных пераўтварэнняў, дэградацыя нацыянальнай самасвядомасці, страта свайго ўласнага, унікальнага погляду на прыроднае, сацыяльнае акружэнне і да т. п.

У сучасны перыяд пад уплывам даволі істотных грамадскіх змен менталітэт многіх грамадзян Беларусі паступова назбаўляецца ад былой празмернай заідэалагізаванасці, пакорлівасці афіцыйным уладам, навязанага бязбожніцтва, надзвычайнай кансерватыўнасці. Адначасова з гэтым у ментальнасці беларусаў умацоўваюцца ідэі аб неабходнасці незалежнасці краіны, сапраўды дэмакратычнага грамадства, свабоднага самасцвярджэння асобы, паглыбляецца нацыянальная самасвядомасць. Аднак, як сведчыць гістарычны вопыт, падобныя пазітыўныя перамены ў светабачанні людзей ва ўмовах татальнага крызісу грамадства адбываюцца вельмі марудна, неадназначна і нярэдка маюць тэндэнцыю да рэгрэсіўнага развіцця, своеасаблівага " вяртання " да менталітэту мінулых гадоў.

Эдуард Дубянецкі.

П Р О Б Н Ы Я А Р Т Ы К У Л Ы

энцыклапедычнага даведніка для беларускіх татараў

АКМЯНСКАЯ БІТВА 1331 ГОДА. бітва літоўска-беларускіх войск з рыцарамі Тэўтонскага ордэна на р. Акмяна (поўнач Літвы). Уварваўшыся на тэрыторыю Жэмайці (Жмудзі), нямецкія рыцары рабавалі і знішчалі насельніцтва. Жмудзіны напасілі ў Вялікага Княства Літоўскага дапамогі. Вялікі князь Гедымін сабраў войска з літоўскіх, полацкіх і новагародскіх дружын і даў бой тэўтонскім рыцарам на чале з Генрыхам фон Плокам. Дзякуючы добраму размяшчэнню войск (наперадзе татарская конніца, у сярэдзіне літоўскія воіны, на флангах і ў рэзерве беларускія дружныны) Гедымін разграміў ворагаў і прымусіў іх уцячы . Мясцовае насельніцтва, гвалтоўна ўключанае ў тэўтонскае войска, у час баёў перайшло на бок Гедыміна. Акмянская бітва прыпыніла нямецкую агрэсію на землі Вялікага Княства Літоўскага .

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі, т. 1, 1993 .

АЛБАНСКАЯ МОВА. самастойная група індаеўрапейскіх моў . Пашырана ў Албаніі (дзяржаўная мова), а таксама ў Сербіі (аўтаномны край Косава), Італіі, Грэцыі, Украіне (Адэская і Запарожская вобл.). Мяркуюць, што албанская мова паходзіць ад адной са старажытных палеабалканскіх моў, генетычна найбольш блізкая да ілірыйскай, месапскай і фракійскай моў . Мае 2 дыялекты : гегскі (паўночны) і тоскскі (паўднёвы), на аснове якіх у 19 ст. склалася сучасная літаратурная мова (у 2 варыянтах). У фанетычнай сістэме 7 галосных і 29 зычных ; націск фіксаваны пераважна на перадапошнім складзе . Граматычны лад флектыўна-сінтэтычны з рысамі аналітызму . Першыя пісьмовыя помнікі датуюцца 15 ст. Адзіны алфавіт на лацінскай аснове створаны у 1908 г.

Беларуская Энцыклапедыя, т. 1, 1996 .

АЛБАНЫ. ш к і п т а р (саманазва, адзіночны лік, ад "шчып" -- "вымаўляць выразна"), у Італіі -- а р б р э ш ы, народ, асноўнае насельніцтва Албаніі. Колькасць у Албаніі 3 млн. чалавек. Жывуць таксама у Сербіі (акруга Косава), Македоніі, Італіі (паўднёвыя вобласці і Сіцылія -- нашчадкі перасяленцаў ў 15-16 ст.ст.). Невялікая колькасць албанцаў жыве ў Турцыі, Балгарыі, Румыніі, Украіне, ЗША. Агульная колькасць албанцаў -- 5,19 млн. чалавек. Належаць да дзінарскага тыпу балкана-каўказскай вялікай еўрапеіднай расы. Гавораць на албанскай мове.

Албанцы -- нашчадкі найбольш старажытнага насельніцтва Балканскага паўвострава. Некаторыя вучоныя (у тым ліку албанскія) лічаць асноўным этнічным ядром албанцаў плямёны ілірыйцаў, іншыя -- фракійцаў. На культуру і мову албанцаў наклалі адбітак рымская, славянская каланізацыя, Візантыя. З 11 ст. адбывалася паступовае зліццё плямёнаў і утварэнне тэрытарыяльнай міжплемяннай агульнасці. Этнанім албанцаў "арберры" стаў пашырацца на ўсіх жыхароў Албаніі. У 15 ст. пачала складацца сацыяльна-эканамічная і палітычная агульнасць.

Панаванне Асманскай імперыі (канец 15 ст. -- 1912 г.) выклікала інтэнсіўную эміграцыю албанцаў. У 17-18 ст. большасць албанцаў прынялі Іслам. У горных раёнах, якія захавалі адносную самастойнасць і элементы родаплемянных адносін, насельніцтва працягвала прытрымлівацца праваслаўя (на поўдні) і каталіцтва (на поўначы). У 2-й палавіне 18 -- пачатку 19 ст.ст. сфарміраваліся дзве галоўныя групы албанцаў: тоскі на поўдні і гегі на поўначы.

Традыцыйнае жыллё албанцаў у гарах -- міжземнаморскага тыпу (унізе хлёў, зверху -- жылыя памяшканні), пад стромкімі дахамі (на прычыне глыбокіх сцягоў) з драўніны; у далінах -- невялікія хаціны з каменя, глінабітныя, аплеценныя і абтынкаваныя ці дашчатыя; у гарадах -- двухпавярховыя дамы, размешчаныя (паводле мусульманскага звычаю) у глыбіні панадворкаў. Для паўночнай Албаніі ў мінулым характэрны каменныя дамы (кула). У сучаснай вёсцы пераважаюць двухпавярховыя дамы (абодва паверхі жылыя) з лоджыямі, цагляныя, абтынкаваныя, пад 4-скацінымі чарапічнымі або шыфернымі дахамі. Для інтэра характэрна вялікая колькасць дываноў, драпіровак.

Традыцыйнае адзенне жывёлаводаў -- з шарсцяных тканін, земляробаў -- з шарсцяных, шаўковых, ільняных, баваўняных. Пераважаюць колеры -- белы, чорны, чырвоны. Упрыгожванні -- вышыўка, аплікацыя, карункі, дэкаратыўны шнур. Зыходныя элементы

мужчынскага і жаночага традыцыйнага касцюма -- белая рубашка прамога пакрою з доўгімі рукавамі і верхняя плечавая распашная вопратка без засцёжкі. Мужчынская "фустанэла" (падол рубахі ператварыўся у белую спаднічку, наплечнае адзенне -- у камізэльку) была амаль усюды пашырана ў 18 ст., да 20 ст. збераглася на поўдні. Тып "тырчы" (вузкія белыя порткі, кароткая рубаша, камізэлька, куртка), пашырыліся ў 19 ст. (акрамя поўдня), зберагліся ў горнай зоне. Мужчынскі галаўны ўбор -- белая лямцавая (радзей робленая) шапачка, напоўсферычная ці з плоскім верхам. У жаночым касцюме абавязковы фартух (шарсцяны, яркіх афарбовак), багацце вышывак і срэбных упрыгожанняў; галаўны ўбор рушніковы. Абутак -- з цэлых кавалкаў сырамятнай скуры. Пад уплывам турэцкай культуры адзенне албанцаў дапоўнілася шальварамі (шараварамі), залаташвейнымі ўпрыгожаннямі.

Аснова традыцыйнай кухні -- кукурузны і пшанічны хлеб, у земляробаў пераважала гародніна, у жывёлаводаў -- малочныя стравы.

Традыцыйныя віды прыкладнога мастацтва: апрацоўка серабра (ліццё, філігрань), разьба па каменю і дрэве, выраб дываноў (паліхромны геаметрычны арнамент). З 17-18 ст.ст. вядомы паліхромны роспіс (пераважаюць раслінныя матывы) будынкаў. Зберагаюцца песенны, таяцэвальны (хараходныя танцы) фальклор, эпічныя сказанні.

Ю. В. Іванова.

АЛОЎНІКАЎ Уладзімір Уладзіміравіч (16. 1. 1919, Бабруйск -- 31. 7. 1996), беларускі кампазітар і грамадскі дзеяч. Народны артыст Беларусі (1970 г.). Прафесар (1980 г.). Скончыў Беларускаю кансерваторыю (1941, класы кампазіцыі В. Залатарова і фартэпіяна М. Бергера), у 1947 - 94 педагог у ёй, у 1962 - 82 рэктар. Аўтар сімфанічнай, камерна-інструментальнай і вакальнай музыкі. Жыццесцвярджальнасцю і лірычнай пранікнёнасцю вызначаюцца шырока вядомыя яго песні: "Радзіма мая дарагая", "Лясная песня", "Песня пра Брэсцкую крэпасць", "Песня аб Мінску", "Недзе ў пасёлку" і інш. Найбольш значымі з'яўляюцца праграмныя сімфанічныя творы: паэмы "Партызанская быль" (1952), "Нарач" (1954), сюіта "Песні міру" (1958); араторыя "Партызанскія песні" (1994). У. У. Алоўнікаў быў членам КПСС з 1945, членам ЦК КПБ у 1966 - 1976, дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР у 1963 - 1980.

І. І. Зубрыч.

АЛЫЧА, с л і в а р а г а л і с т а я (*Prunus divaricata*), куст або дрэва сямейства ружакветных . Паводле слоўніка Шыпавай слова а л ы ч а шоркскага паходжання . Вышыня расліны да 8 м . Лісце эліпсападобнае, зверху цёмна-зялёнае, знізу святлейшае, апушанае . Кветкі белыя, адзінаковыя . Плады круглаватыя, рознай афарбоўкі (ад светла-жоўтых да цёмна-чырвоных). Ураджай да 40-50 кг з дрэва . У пладах 4 - 9 % цукру, 1,2 - 3,9 % кіслот, пекцінавыя рэчывы, вітамін С і карацін . Дзякуючы добраму спалучэнню цукроў, кіслаты, пекціну і іншых рэчываў, плады алычы -- каштоўны прадукт для пераапрацоўкі і папулярны сярод насельніцтва . Расце на Каўказе, у гарах Цянь-Шаня, Капетдага, у Іране, Малой Азіі, на Балканскім паўвостраве . На Беларусі алыча інтрадукавана у сярэдзіне 19 ст. з Паўночнага Каўказа і пашырылася на ўсёй тэрыторыі (культывуецца ў садах, парках, у ахоўных пасадках). Шляхам доўгага размнажэння насеннем алыча добра прыстасавалася да мясцовых умоў і па зімаўстойлівасці не саступае дамашняму сліву, але менш патрабавальная да ўмоў вырошчвання і больш прыстасаваная да малаўрадлівых глеб .

З розных даведнікаў.

АСТРАХАНСКАЯ ВОБЛАСЦЬ, на поўдні Еўрапейскай часткі Расійскай Федэрацыі . На паўночным усходзе і ўсходзе мяжуе з Казахстанам, на поўдні абмываецца Каспійскім морам . Займае частку зямель А с т р а х а н с к а г а х а н с т в а . Плошча 44,1 тыс. кв. кіламетраў . Насельніцтва 998 тыс. чалавек (1992) ; у 1989 г. ў вобласці жыло 71,7 тыс. татар . Гарадское насельніцтва складае 70 % . Цэнтр -- Астрахань . Найбольшыя гарады : Ахтубінск, Харабалі, Алтанжар .

Вобласць у межах Прыкаспійскай нізіны . Паверхня раўнінная (большая частка ніжэй узроўню сусветнага акіяна, ад -2,7 м на поўначы да -27,5 м на поўдні . Характэрны ўзгоркавыя падняцці . Найвышэйшы пункт -- узгорак Вялікае Багдо, вышыня 149 м над узроўнем акіяна . Карысныя выкапні : кухонная соль, гіпс, нафта, газ, бішафіт . Клімат рэзка кантынентальны, засушлівы . Сярэдняя тэмпература студзеня ад -10°C на поўначы да -6°C на поўдні, ліпеня каля 25°C . Ападкаў каля 200 мм за год . Галоўная рака Волга (з Ахтубай), падзяляецца на мноства рукавоў, якія каля вусця ўтвараюць складаную дэльту . Шмат прэсных (ільмені) і мінеральных азёр ; самае вялікае возера ў вобласці -- Баскунчак (105 кв. км). У раслінным

покрыце пераважаюць злакі (кавыль, ціпчак, жытнік), палын і саянкі паўпустынь на светла-каштанавых саланцаватых і бурых глебах . На Волга-Ахтубінскай пойме і ў дэлье Волгі -- пойменныя лясы, лугавая расліннасць на алювіяльных глебах ; трапляюцца лотас (каспійская ружа), чылім (вадзяны арэх), трыснёг і чарот . У вобласці Астраханскі запаведнік (абвешчаны ў 1919 г., у дэлье Волгі, плошча 64 тыс. га).

Асноўная галіны прамысловасці : лёгкая (трыкатажная, швейная, гарбарна-абутковая, футравая), харчовая (рыбная, агародніна-кансервавая, мясная, саляная), машынабудаванне і металапрацоўка (суднабудаванне і суднарамонт). Развіты дрэвапрацоўчая, цэлюлозна-папяровая, нафтагаздабыўная, хімічная і іншая прамысловасць ; вытворчасць будматэрыялаў . Пасевы збожжавых, агародніны, садавіны, бахчавых ; асноўныя культуры -- рыс, памідоры, кавуны (на арашальных землях). Мяса-воўнавая авечкагадоўля і мяса-малочная жывёлагадоўля . Развіты рачны і марскі транспарт . Порт -- Астрахань . Чыгуначны і аўтамабільны транспарт .

Беларуская энцыклапедыя, т. 2, 1996.

АСТРАХАНСКАЕ ХАНСТВА, татарская феадальная дзяржава са сталіцай у Астрахані . Узнікла ў выніку распаду Залатой Арды . У 14 ст. Гаджы Чэркес, эмір Залатой Арды, захапіў Астрахань і ператварыў яе ў самастойнае ўладанне ; каля 1459-60 гг. яно канчаткова адасобілася . Першым правіцелем Астраханскага ханства быў Махмуд, брат хана Ахмата . Прыблізныя межы Астраханскага ханства : на усходзе з Нагайскай ардой -- па р. Бузане, на поўдні яго тэрыторыя дасягала Церака, на захадзе -- да Кубані і Дона, на поўначы -- да Сарая . Насельніцтва складалася з цюркамоўных плямён . Заселенасць ханства была слабай . Асноўны занятак насельніцтва -- качавая жывёлагадоўля ; значную ролю адыгрывалі паляўніцтва і рыбалоўства . Поблізу Астрахані здабывалі соль . Земляробства было нязначным, толькі на рацэ Бузан (у дэлье Волгі). Праз Астрахань ішоў транзітны гандаль тканінамі (у тым ліку шоўкам) з усходам, футрам і скурамі, вырабамі з Казані і рускіх зямель, і іншых зямель . У горадзе гандлявалі рабамі з Крыма, Казані і Нагайскай арды . Улусныя " чорныя людзі " знаходзіліся ў залежнасці ад свецкіх (ханы, султаны, агланы, бекі і мурзы) і духоўных (сейды і муллы) феодалаў, якія іх жорстка эксплуатавалі . Насельніцтва Астраханскага ханства ад захопаў нагайцамі зямельных угоддзяў і промыслаў . Разам з феадальнымі адносінамі былі перажыткі дамашняга рабства . Галавой Астраханскага ханства быў хан, аднак яго

ўлада была абмежавана феодаламі, якія мелі права высці знешнюю палітыку. Важную ролю ў палітычным жыцці Астраханскага ханства адыгрываў калга -- галоўны начальнік арміі і астраханскай крэпасці, адзіны з царэвічаў, абвешчаны ханам. " Чорныя людзі " плацілі ясак хану. Знешняя палітыка Астраханскага ханства амаль заўсёды знаходзілася ў залежнасці спачатку ад Вялікай Арды, а пасля яе разгрому -- ад пагайцаў і Крымскага ханства, якога імкнулася яго падпарадкаваць. У 16 ст. з мэтай супрацьдзеяння гэтым імкненням, Астраханскае ханства паступова зблізілася з Рускай дзяржавай і ў 1533 г. заключыла з ім саюзную дамову. У гэтых умовах у Астраханскім ханстве ўтварылася група прыхільнікаў Масквы. У 1554 г., пасля заваявання Казані (1552), рускі ўрад, зацікаўлены ў атрыманні выхаду да Каспійскага мора і абароне ад крымска-турэцкай экспансіі, паслаў войска на чале з князем Ю. І. Шэмякіным-Пронскім, якое выгнала з Астрахані стаўленіка Крыма хана Ямгурчэя і ўзвяло на яго месца стаўленіка хана Нагайскай арды Ісмаіла Дэрвіш-Алі ў якасці васала Івана IV. У 1556 г., у сувязі са спробай Дэрвіш-Алі выйсці з падпарадкавання Маскве, рускае войска зноў здзейсніла паход і канчаткова далучыла Астраханскае ханства да Расіі.

Советская Историческая Энциклопедия, т. 1, 1961.

АСТРАХАНЬ, горад у Расійскай Федэрацыі, цэнтр Астраханскай вобласці. Размешчаны ў дэльеце р. Волга. 512 тыс. жыхароў. Чыгуначны вузел. Рачны і марскі порт на Каспійскім моры, аэрапорт. Харчовая (у тым ліку рыбная), машынабудаўнічая, металаапрацоўчая прамысловасць (у тым ліку суднабудаванне і суднарамонт), лёгкая, а таксама дрэваапрацоўчая і целюлозна-папяровая прамысловасць. 5 ВНУ, у тым ліку кансерваторыя. Драматычны тэатр, тэатр юнага гледача. Краязнаўчы музей. Дом-музей Ульянавых, дом-музей С. М. Кірава. Карцінная галерэя.

Першыя звесткі пра Астрахань адносяцца да 13 ст., калі сярод татарскіх пасяленняў упамінаецца тарханная вёска Аштархан (Аджытархан), якая знаходзілася на правым беразе Волгі, за 12 км ад сучаснай Астрахані. Знаходзячыся на перакрываццях караваных і зодных шляхоў, Астрахань хутка ператварылася з вёскі ў буйны гандлёвы горад Сярэднявечча. Горад быў разбураны ў 1395 г. (Цімур) і у 1547 г. (крымскі хан Сагіб Гірэі I), але зноў адраджаўся. У 1459 - 60 гг. становіцца рэзідэнцыяй ханаў Астраханскага ханства, якое існавала да 1556 г.

Аснова сучаснай Астрахані пакладзена пабудовай у 1558 г. новай крэпасці на высокім (Заечым, або Доўгім) бугры, які амываецца Волгай і яе рукавамі. Далучэнне Астрахані да Расіі выклікала супрацьдзеянне Турцыі, супроць Астрахані быў здзейснены (1569 г.) вялікі, але няўдалы паход крымска-турэцкага войска. Каля 1589 г. было завершана ўзвядзенне муравянага крамля з 8 вежамі, у 30-х гг. 17 ст. пабудаваны "белы орад" -- гарадская агароджа з каменя. Астрахань ператварылася ў адну з асноўных памежных крэпасцей Рускай дзяржавы, якая ахоўвала вусце Волгі і плаванне па Каспійскім моры. Астрахань была адным з ачагоў антыфеадальнага паўстання, яксе ўзначаліў Сцяпан Разін (у 1670 - 71 гг. горад 17 месяцаў уіраўліўся казачымі атаманамі). У пачатку 18 ст. ў горадзе было Астраханскае паўстанне 1705 - 06 гг. -- антыфеадальны рух стральцоў, салдат, пасадскага і работнага люду. На задушэнне гэтага паўстання было кінута 20-тысячнае войска пад камандаваннем фельдмаршала Б. П. Шараменцева. 13 сакавіка 1706 г. царскае вайска штурмам авалодала горадам, сотні ўдзельнікаў паўстання былі павешаны, сотні сасланы ў Сібір. У 1-й чвэрці 18 ст. ў Астрахані ствараецца ваенны флёт, адміралцейства і порт. З Астрахані быў здзейснены Персідскі паход 1722 - 23 гг. Пятра I. Са стварэннем Астраханскай губерні (1717 г.) Астрахань становіцца губернскім горадам; з 1785 г. -- абласным горадам Каўказскага намесніцтва, з 1802 г. -- зноў губернскім горадам. У 2-й палавіне 13 ст. ў Астрахані заснаваны першыя станцыі Астраханскага казачага войска і фарміруецца ўпраўленне Астраханскага казачтва.

У 16 - 19 ст.ст. Астрахань была галоўным цэнтрам гандлю з Азіяй; у 70-х гг. 19 ст. ў сувязі з развіццём нафтапрамыслаў у Баку Астрахань становіцца важным нафтарынкам. Хутка расце шматнацыянальнае насельніцтва горада (значная частка яго -- мусульмане). У 1800 г. ў горадзе жыло 25 тыс. жыхароў, у 1861 г. -- 45 тыс., у 1897 г. -- 113 тыс. жыхароў, у 1909 г. -- 137 тыс., у 1939 г. -- 254 тыс. жыхароў.

7 лютага 1918 г. у Астрахані ўстаноўлена савецкая ўлада. У гады грамадзянскай вайны (1918 - 20 гг.) Астрахань пастаянна знаходзілася ў акружэнні белагвардзейскіх войск, але ні разу не была захоплена імі.

Помнікі даўчыны: крэмль (2-я палавіна 16 ст.), пяціглавы Успенскі сабор (1700 -- 10 гг.).

Советская Историческая Энциклопедия, т. 1, 1961.

АШШУАРА, 26-я сура з Кур'ана . Складаецца з 228 аятаў . Назва ад слова а ш ш у р а з 225 аята, перакладаецца як слова п а э т ы . Сура належыць да мекканскага цыкла . Згадваецца пазіцыя стараарабскіх паэтаў і іх роля ў старадаўнім дамусульманскім грамадстве, падкрэсліваецца розніца паміж паэтам і Прарокам . Ворагі Мухаммеда часам сцвярджалі, што Мухаммед толькі варажбіт і ніхто больш ; у старадаўняй гісторыі арабаў сцвярджалі, што паэтаў падбухторваюць д ж ы н ы .

Сура складаецца з кароткага ўступу і сямі аповядаў аб місіі прарокаў, пасылаемых Аллагам да розных народаў : М у с ы (Майсея), І б р а г і м а (Абраама), Н у г а (Ноя), Г у д а (Худа), С а л і г а (Саліха), Л у т а (Лота) і Ш у а й б а . Гэтыя аповяды маюць на мэце падтрымаць вернікаў у час пераследаў і супраціўлення, бо хоць усіх пасланнікаў Аллага праследавалі, аднак у выніку крыўдзіцелі атрымалі заслужаную кару... Сура адзначае, што ўсе пасланнікі прыходзілі да людзей з прарочай місіяй . Адметнасцю гэтай суры ёсць пастаянны рэфрэн : "... сапраўды, у тым ёсць знак, але большасць людзей не вераць ! Сапраўды, твой Гасподзь ёсць Магутны, Міласцівы ! "

Ю. Бяляўскі.

БАБУР, Захірыддзін Мухаммед (1483 - 1530 гг.), падзішах Індыі, заснавальнік дынастыі В я л і к і х М а г о л а ў , палкаводзец, пісьменнік . Паходзіў з роду Цімурыдаў . Маці Бабура была дачкой правіцеля Ташкента -- Т. Юнусхана . У 12 гадоў Бабур атрымаў пасада Ферганы . У 1495 - 1512 гг. вёў барацьбу за аднаўленне імперыі Цімурыдаў у Мавераннахры . У 1504 г. быў выгнаны з Сярэдняй Азіі Ш а й б а н і д а м і . У той жа год заваяваў Кабул . Да 1512 г. неаднаразова спрабаваў вярнуць Бухару і Самарканд . З 1519 г. здзяйсняў паходы ў Індыю . Аўтар больш за 100 газелей, якія дайшлі да нашага часу, каля 200 рубаяў, некалькіх цюгаў, месневі, кічці і фардаў . Вершы сабраў у асобны дыван . У галоўнай працы Бабура -- аўтабіяграфічным " Бабунаме ", першым узоры гэтага жанру ў узбекскай літаратуры, расказваецца пра розныя падзеі з 1443 г. да 1529 г., апісаны побыт, норавы і звычай эпохі . Бабур напісаў таксама кнігу " Трактат аб арузе " (метрычнае вершаскладанне), аб правазнаўстве " Мубайін ", якое мела ў свой час пэўнае навуковае і практычнае значэнне .

Ташкент . Эцыклапедыя . 1983 .

ВЯЛІКІЯ МАГОЛЫ, феадальная дынастыя ў Індый, якая правіла з 1526 г. да 1858 г. Заснавана ферганскім феадалам **Бабурам**. Імперыя Вялікіх Маголаў у 17 ст. з'яшмала большую частку Індый і паўднёва-ўсходні Афганістан. Сучаснікі-еўрапейцы лічылі Бабура манголам і сталі называць заснаваную ім дынастыю Вялікімі Манголамі (сапсута -- Маголы). У пачатку 18 ст. імперыя распалася на шэраг асобных дзяржаў. Вялікія Маголы пасля гэтага фактычна валодалі толькі горадам Дэлі і суседнімі раёнамі. У 1803 г. Дэлі захапілі англічане. У час індыйскага народнага паўстання 1857 - 59 гг. апошні прадстаўнік Вялікіх Маголаў Бахадур-шах II (пражыў у 1837 - 78 гг.) засуджаны англічанамі на пажыццёвую высылку.

З розных даведнікаў.

ГАФФАР, аль **Гаффар**, адзін з эпітэтаў **Аллага**. З арабскай мовы тлумачыцца як Усёдаравальны.

ГЕМБІЦКІ Ібрагім Рафаілавіч (17. 10. 1900 г., Менск -- 1. 1. 1974 г.), беларускі графік. Татарын. Скончыў Маскоўскі інстытут выяўленчага мастацтва (1938 г.). Вучань У. А. Фаворскага. У мастацкіх выстаўках удзельнічаў з 1921 г. Працаваў у тэхніках ксілаграфіі і каляровай лінаграфіі. Сярод твораў выканання ў тэхніцы тарцовай графіі ілюстрацыі да апавесці Я. Коласа " Дрыгва " (1938 г.), серыя " Разгром белапольскіх акупантаў у 1920 г. " (1939 - 40 гг.), каляровыя лінаграфіі " Выган жывёлы на Усход у час вайны ", " Чырвоны абоз -- хлеб дзяржаве " (абедзве 1947 г.), " Веснавая сляба " (1948 г.), " Пуск калгаснай ГЭС " (1950 г.), " Уборка угаджаю " (1952 г.), " Будынак палітэхнічнага інстытута ў Менску " (1953 г.), серыя " Менскі жалезабетонны завод " (1958 г.) і " Менскі камвольны камбінат " (1960 г.) і інш. Творы Гембіцкага вылучаюцца ўраўневанасцю кампазіцыі, танальным багаццем гравіроўкі, значнасцю тэматыкі.

Энцыклапедыя Літаратуры і Мастацтва Беларусі, т. 2, 1985.

ГУРЫНОВІЧ Адам Гіляры Калікставіч (25. 1. 1869 г., былы фальварак Кавалі Мядзельскага раёна Менскай вобл. -- 4. 2. 1894 г., па іншых звестках 29. 1. 1894 г., фальварак Крыстыноўаль Смаргонскага

раёна Гродзенскай вобл.), паэт, фалькларыст, рэвалюцыянер . Пісаў на беларускай, польскай і рускай мовах .

Са старадаўняга небагатага шляхецкага роду татарскага паходжання (герб " Праўдзіц "), вядомага з 15 - 16 ст.ст. Бацькі, Калікст Іасафатавіч і Элеанора з Сяняўскіх (паходзіла з гетманскага роду) мелі некалькі дробных фальчаркаў . Спачатку сям'я жыла ў Кавалях (Кавальках), пасажным фальварку маці, дзе нарадзіліся Адам і яго старэйшы брат Юзаф . Потым пераехалі у Крыстынопаль, які быў супольнай уласнасцю Калікста Іасафатавіча і яго брата Абдона . Тут нарадзіліся браты і сёстры Адама -- Ян, Станіслаў, Канстанцыя і Галена. Бацька рана памёр, пакінуўшы маладую ўдаву з шасцю дзецьмі. Вырашана было даць старэйшаму сыну Юзафу вайсковую адукацыю, а Адаму і Яну -- практычную (рэальнае вучылішча). Для зручнасці ў недалёкай Вільні сям'я купіла невялікі дом у Пірамонтцкім завулку, N 22 (цяпер вуліца Мельнікайце, дом захаваўся пад старым нумарам). З гэтым домам звязана пара духоўнага станаўлення А. Гурыновіча . Афіцыйныя поспехі яго ў час вучобы ў Віленскім рэальным вучылішчы (1879 - 87 гг., уключаючы гадавую спецыялізацыю на механіка-тэхнічным аддзяленні дадатковага класа вучылішча) былі сярэднія, але ўжо тады А. Гурыновіч пачаў цікавіцца беларускім фальклорам, пытаннямі грмадскага жыцця, рабіць літаратурныя спробы . У 1887 г. ён паступіў у Тэхналагічны інстытут (Пецярбург). Стаўшы студэнтам, падобна іншым калегам-разначынцам упарта пераадольваў матэрыяльныя цяжкасці . Але неўзабаве захварэў на тыф і пасля лячэння ў гарадской бальніцы ў студзені 1888 г. быў вымушаны часова звольніцца з інстытута і вярнуцца на радзіму . Увосень 1888 г. зноў паступіў на 1-ы курс . У студэнцкія гады шмат займаўся літаратурай, у той перыяд ён напісаў свае лепшыя творы . Захапляўся А. Гурыновіч і тэхнічнымі навукамі . Паводле ўспамінаў блізкіх, " спецыяльна займаўся ўвешчаннем паравозаў і ў гэтым пытанні меў быць, як кажучь, на дарэзе да важных і цікавых вымыслаў " . (Пачысальнікі. Мн., 1977 г., с. 481). Адначасова штудзіраваў працы беларускіх фалькларыстаў (І. Насовіч, П. Штэйн), на канікулах напаўняў у ваколіцах Крыстынопаля свае фальклорна-этнаграфічныя зборы . У 1890 г. ён пераслаў узоры сваіх запісаў у Варшаву Яну Карловічу, які быў блзімкам земляком, амаль суседам па Вішневу, просячы яго парад у фальклорна-этнаграфічнай працы . Карловіч у сваю чаргу даслаў матэрыялы А. Гурыновіча ў Кракаўскую Акадэмію навук, дзе яны былі надрукаваны ў 1893 г. у часопісе " Zbiór wiadomości do antropologii krajowej " (" Збор звестак па айчынай антрапалогіі ") і асобнай адбіткай . У той жа час

А. Гурыновіч напружана працаваў над пытаннямі грамадскага жыцця, вывучаў перадавую філасофскую (у тым ліку марксісцкую) літаратуру, прымаў актыўны ўдзел у рэвалюцыйным руху, у студэнцкім " Гуртку існадзі польска-літоўска-беларускай і маларускай ", які ўтварыўся ў 1889 г. і хутка эвалюцыяніраваў ад зямляцкай арганізацыі культурна-асветніцкага характару ў бок падпольнай антыўрадавай арганізацыі, цесна звязанай з іншымі рэвалюцыйнымі арганізацыямі Пецярбурга, сярод якіх былі і групы першых расійскіх марксістаў (у іх складзе блізкія сваякі Ф. Багушэвіча муж і жонка Г. і Ю. Радзевічы). Блізкімі таварышамі А. Гурыновіча на падпольнай рабоце былі Ю. Бурачэўскі, К. Акуліч і І. Нежакоўчыцкі . Як адзін з кіраўнікоў " Гуртка " ён у пісьме да сяброўкі С. Пяткевіч у Цюрых (1892 г.) прасіў арганізаваць дастаўку для гуртка вялікай партыі рэвалюцыйнай літаратуры на беларускай, польскай, рускай і ўкраінскай мовах, прац Маркса, Энгельса, Пляханава, Ласаля, Лібкнехта . Пісьмо было перахоплена паліцыяй, якая пачала сачыць за членамі гуртка . У 1893 г.

А. Гурыновіч быў арыштаваны ў сваім доме ў Вільні, дзе пры вобыску знайшлі нямала забароненай літаратуры . Яго даставілі спачатку ў " будынак N 14 " Віленскай цытадэлі, адкуль потым неадкладна адправілі пад вартай у Пецярбург, дзе трымалі ў доме папярэдняга зняволення, а таксама, па некаторых звестках, у Петрапаўлаўскай крэпасці . У тым жа годзе ён выпушчаны з-за хваробы і гысланы пад нагляд паліцыі ў бацькоўскі фальварак Крыстынопаль, дзе неўзабаве памёр ад чорнай воспы .

Іх беларускі дзеяч і паэт А. Гурыновіч сфарміраваўся пад уплывам народніцкага " Гомана " і творчасці Ф. Багушэвіча . Пэўны ўплыў на яго мелі таксама традыцыі паўстання 1863 г., ідэі К. Каліноўскага (сярод захопленых паліцыяй папер былі нататкі, звязаныя з паўстаннем 1863 г.). Пад уздзеяннем марксісцкай тэорыі ў поглядах А. Гурыновіча знайшлі далейшае развіццё рэвалюцыйна-дэмакратычныя, народніцкія ідэі . Увайшоў у гісторыю роднай літаратуры як паэт-рэвалюцыянер, барацьбіт з панамі і самаўладствам . Першы з беларускіх рэвалюцыянераў звярнуўся да рабочай тэмы . Ён адзін з пачынальнікаў беларускай дзіцячай паэзіі . Каштоўным быў таксама вопыт пісьменніка ў перакладах з польскіх, рускіх, украінскіх твораў (у ліку перакладаў - блізкі паэт па духу " вечны рэвалюцыянер І. Франко). Магіла Гурыновіча была разбурана ў час Першай сусветнай вайны і цяпер невядома . Імем паэта названа вуліца у Старым Мядзелі .

Г. В. Кісялёў.

ДВАНАДЗЕСЯТЫЯ СВЯТЫ . 12 найбольш значных свят
праваслаўя : Ражджаство Хрыстова (Каляды), Хрышчэнне Гасподняе
(Святое Богаяўленне), Стрэчанне Гасподняе (Грамніцы),
Добравешчанне Прасвятой Багародзіцы, Уваход Гасподні ў Іерусалім
(Вербніца), Узнясенне Гасподняе, Тройга (Пяідзесятніца),
Перадварэнне Гасподняе (Другі Спас, Яблычны Спас), Успенне
Прасвятой Багародзіцы, Нараджэнне Прасвятой Багародзіцы,
Уздзіжанне Крыжа Гасподняга, Увядзенне ў храм Прасвятой
Багародзіцы . Разам са Светлым Хрыстовым Уваскрэсеннем (Пасхай,
Вялікадзем) гэтыя святы з'яўляюцца галоўнымі святамі праваслаўнай
царквы . Пра кожнае гэтае свята глядзіце асобны артыкул .

Беларускі праваслаўны календар, 1993.

ЖУКОВІЧ Васіль Аляксеевіч (нарадзіўся 7. 11. 1940 г.,
в. Забалацце Камянецкага раёна Брэсцкай вобл.), паэт, празаік,
перакладчык .

З сялянскай сям'і, дзе было восем дзяцей, двое з якіх памерлі
малымі . Бацька В. Жуковіча, Аляксей Ігнатовіч увесь час працаваў на
гаспадарцы . Дзеці выходзіліся больш пад уплывам маці, Яўгеніі
Дзянісаўны, якая вучыла іх дабру, справядлівасці . Сама яна была
непісьменнаю і вельмі хацела, каб дзеці набылі адукацыю . Вёска, дзе
нарадзіўся паэт, была заснавана пагарэльцамі, з в. Дзмітравічы, што
стаіць на шляху Бярэсцэ -- Белавежская пушча, лічылася
неперспектыўнай . У 60-я гады ўсе жыхары яе перасяліліся ў цэнтр
саўгаса . Але глыбока у памяць паэта запала хараство роднага кута .
Назіранні за з'явамі прыроды выклікалі жаданне ствараць вершы . Адна
В. Жуковіч не толькі зачароўваўся прыгажосцю родных мясцін, моцна
блінтэжыла яго і тое, што учынялася на радзіме ў пасляваенныя гады,
на якіх ляжаў цень сталінскага дэспатызму . Не абышоу цяжкі лёс у
той час і яго блізкіх -- старэйшага брата і бацьку, якія незаконна былі
асуджаны .

У 1947 г. В. Жуковіч стаў вучнем Дзмітравіцкай сярэдняй школы .
У 1956 г. ў газеце " Піянер Беларусі " былі надрукаваны яго першыя
вершы . Пасля сканчэння сярэдняй школы (1957 г.) В. Жуковіч два
гады працаваў рабочым на заводзе будаўнічых дэталяў у Брэсце . У
1959 г. паступіў на філалагічны факультэт Брэсцкага педагагічнага

інстытута . У час навучання актыўна ўдзельнічаў у рабоце літаратурнага аб'яднання пры абласной газеце "Зара" . Кіраваў аб'яднаннем яго інстытуцкі выкладчык, вядомы беларускі крытык У. Калеснік . Але творчы лёс В. Жуковіча складаўся цяжка . Пакутліва перажываў ён нечаканую раннюю страту : у 1959 г. заўчасна памерла маці . 3-за цяжкага матэрыяльнага становішча у 1962 г. ён перавёўся на завочнае аддзяленне інстытута і пачаў працаваць у рэдакцыі брэсцкай раённай газеты "Зара над Бугам" -- спачатку літсупрацоўнікам, потым загадчыкам аддзела сельскай гаспадаркі . У 1964 г. скончыў інстытут . З 1971 г. В. Жуковіч старшы рэдактар Брэсцкай студыі тэлебачання . У 1972 г. ён пераехаў у Мінск, стаў літкансультантам газеты "Знамя юности" . У 1973 - 80 гг. працаваў рэдактарам у выдавецтве "Мастацкая літаратура" . З 1981 г. да 1982 г. намеснік галоўнага рэдактара ў выдавецтве "Юнацтва" .

Актыўна ў друку выступае В. Жуковіч з 1956 г. Выдаў зборнікі вершаў "Паклон" (1974 г.), "Мелодыя святла" (1976 г.), "Суседства" (1982 г.), "Цана цішыні" (1985 г.), "Твая місія" (1988 г.), "Разняволенне" (1990 г.), апавесць "Як адна вясна..." (1980 г.), кнігу для дзяцей "Тарасаў самакат" (1988 г.), шэраг кніжачак-раскладушак .

В. Жуковіч -- паэт шырокага дыяпазону . Піша лірычныя, публіцыстычныя і жартоўныя вершы, байкі і прытчы, эпіграмы і эпітафіі, а таксама вершы і прозу для дзяцей . Асноўная тэматыка яго творчасці -- маральна-этычныя праблемы сучаснасці, вясковае дзяцінства і юнацтва, характэрна роднай прыроды, выкрыццё і асуджэнне недахопаў, розных заганаў у чалавечым характары . Аўтар добра разумее дзіцячую псіхалогію, што садзейнічае выхаваўчаму уздзеянню яго на дзяцей .

Творы В. Жуковіча перакладзены на літоўскую, рускую, украінскую мовы . В. Жуковіч пераклаў творы з украінскай, літоўскай, армянскай, туркменскай (творы Махтумкулі) і старажытнаўзбекскай мовы (Наваі, кніга Алішэр Наваі, лірыка, Мн., 1993, 26 газелей, урывкі з паэм "Допыт Фархада Хасровым", "Пасланне Шырын да Фархада", "Пасланне Лайлі да Мяджунун", з пасляслоўем В. Жуковіча -- Стыхіі духоўнасці) .

А. А. Майсейчык .

КАФІРУН, аль Кафірун, 109 сура з Кур'ана . Складаецца з 7 аятаў . Назва паходзіць ад слова аль Кафірун з 2 аята, што перакладаецца на беларускую мову -- няверныя . Сура мекканскага цыкла . Змест суры - гэта як бы дэкларацыя Прарока аб поўным разрыве з даўняй рэлігіяй арабаў . Паводле некаторых каментатараў Кур'ана сура была абвешчана Прароку ў адказ на прапанову мекканцаў, якія моцна трымаліся даўнейшай паганскай веры і хацелі пайсці на кампраміс -- пакланяцца Аллагу і паганскім богствам .

Ю. Бяляўскі.

МАГАМЕД-МІРЗОЕЎ Хаваджы, нарадзіўся ў сакавіку 1910 г. ў сяле Алхазурава Урус-Мартанаўскага раёна Чэчэнскай рэспублікі, у сялянскай сям'і . Чэчэнец . Скончыўшы Грозненскае педвучылішча працаваў настаўнікам, дырэктарам школы ў родным сяле . У Чырвонай Арміі з 1941 г. На фронце з 1943 г. Намочнік камандзіра узвода гвардыі старшы сержант Х. Магамед-Мірзоеў вызначыўся пры фарсіраванні Дняпра ў Камарынскім раёне Палескай вобл. 28. 9. 1943 разам з кулямётным разлікам першым пераправіўся цераз раку . Кулямётчыкі ачысцілі бераг ад праціўнікаў, што садзейнічала пераправе падраздзяленняў палка . Загінуў у баі 30. 9. 1943 г. Званне Героя Савецкага Саюза прысвоена 15. 1. 1944 г. Яго імя носяць вуліцы на радзіме і ў Грозным .

Навечно в сердце народном, 1977.

МАХТУМКУЛІ (псеўданім Фрагі ; каля 1730 - 80 гг. 18 ст.), туркменскі паэт, пачынальнік туркменскай літаратуры . Вучыўся ў Хівінскім медрэсе . Шмат падарожнічаў (Бухара, Азербайджан, Іран, Афганістан). Пісаў лірычныя, сатырычныя, філасофскія вершы, лірычныя і ліра-эпічныя паэмы . Збераглося больш за 10 тысяч радкоў яго вершаў . Высмейваў карысліваць людзей, асуджаў племянныя спрэчкі (" Заклік ", " Птушка шчасця "). Выказваў пратэст абяздоленых мас супраць феадальна-байскага уціску (" Шукае ", " От часы " і інш.). Наблізіў туркменскую паэтычную мову да народнай, адмовіўся ад араба-персідскай метрыкі (аруз), прынятай у туркменскай

літаратуры, замяніў яе народнай сілабічнай сістэмаю . Творы Махтумкулі ўпершыню апублікаваны у 1842 годзе .

Пераклад некаторых твораў Махтумкулі на беларускую мову зьдзяў В. Жуковіч (“ На чужыне “ , “ У невядомасці “ , “ Не адрозню “ , “ Агонь разлукі “ , “ Ад музыкі вачэй... “ , “ Не вечны ты “ , “ Дыялог “ , “ Твае справы “ , “ Салавей шукае ружу “) .

Беларуская Савецкая Энцыклапедыя, т. 7, 1973.

МАЦА (прайльня -- мацца , маццот , у літаральным перакладзе з іўрыту азначае “ выціснутае “ , “ пазбаўленае вільгаці “) , печыва з цеста, якое не прайшло ферментацыю (у адрозненне ад “ квашанага “) , адзіны від хлеба, дазволены іудзеям для спажывання на працягу пасхальнага тыдня (гл. Песах) . Біблія наказвае ўжываць мацу у Песах як напамін габрэям, што ў час зыходу ізраільцяне “ спяклі з цеста, якое яны вынеслі з Егіпта, праснакі, бо цеста яшчэ не скісла, таму што яны выгнаны былі з Егіпта і не маглі марудзіць... ” (Зыход, глава 12, верш 39) .

Мацу лякуць толькі са збожжа, мука з якога здольна прайсці ферментацыю (пшаніца, полба, ямень, жыта, авёс) . Практычна ва ўсіх габрэйскіх абшчынах мацу выпякаюць з пшанічнай мукі . Працэс ад замесу мукі да выпечкі не можа перавышаць 18 хвілін -- мінімальнага часу да пачатку ферментацыі . Наказ Бібліі (Зыход, глава 12, верш 15) -- “ сем дзён ешце мацу “ трактуецца не як патрабаванне есці мацу, а як забарону есці квашанае . У Бібліі маца называецца таксама хлебам беднасці (Другазаконне, глава 16, верш 3) . Зыходзячы з гэтага к а р а і м ы лякуць мацу з ячменнай мукі, якую беднякі ўжываюць для выпечкі хлеба . Дазваляецца прыгатаванне мацы з мукі, якая замешваецца без вады на яйках, масле, віне ці мёдзе (так званая маца а ш ы р а -- “ багатая маца “) . Звычайна такую мацу дазваляецца ўжываць толькі хворым і састарэлым .

Краткая Еврейская Энциклопедия, т. 5, 1990.

МУГСІН, аль Мугсін, адзін з эпітэтаў Алага . З арабскай мовы тлумачыцца як Дабратворны .

НАРАДЖЭННЕ ПРАСВЯТОЙ БАГАРОДЗІЦЫ.

Нараджэнне Прасвятой Уладычыцы нашай Багародзіцы і Вечнадзевай Марыі, Раство Багародзіцы, вернікі-праваслаўныя адзначаюць (святкуюць) як адзін з дванадзесятых святаў 8 верасня па старым стылі (21 верасня па новым стылі). У Беларускім праваслаўным календары на 1994 год на старонках 55 і 56 пра гэта свята сказана наступнае :

" Нараджэнне Прасвятой Уладычыцы нашай Багародзіцы і Вечнадзевай Марыі святкуецца Царквою як дзень сусветнай радасці . Гэта дабратворная падзея адбылася ў невялікім галілейскім горадзе Назарэце . Бацькамі Дзевай Марыі былі праведны Іаакім з роду прарока і цара Давіда і Ганна з роду першасвяшчэнніка Аарона . Яны былі бяздзетныя, бо Ганна была няплодная . І гэта ў тых часы лічылася пакараннем за грахі, таму Іаакім і Ганна цярпелі несправядлівыя здзекі ад сваіх суайчыннікаў . Аднак яны не гублялі надзеі на літасць Божую і далі абяцанне прысвяціць Богу для служэння ў храме дзіця, калі яго ім пашле Гасподзь . У адно са свят старац Іаакім прынёс у Іерусалімскі храм сваё ахвярнае прынашэнне, але першасвяшчэннік не прыняў яго, бо Іаакім быццам быў няварты гэтага па прычыне сваёй бясплоднасці . У вялікім смутку , прыгнечаны горам, святы Іаакім пайшоў у пустэлю, дзе са слязьмі маліўся Богу аб дараванні яму дзіцяці . Святая Ганна, даведаўшыся пра гэта здарэнне, таксама шмат і шчыра малілася . Гасподзь выканаў іх прашэнне . Муж і жонка дасягнулі сталага ўзросту і надрыхтавалі сябе дабрадзейным жыццём да высокага звання -- быць бацькамі Прасвятой Дзевай Марыі, будучай Маці Госпада Нашага Ісуса Хрыста . І вось Архангел Гаўрыіл прынёс Іаакіму і Ганне радасную вестку : малітвы іх пачуты Богам, і ў іх народзіцца Найблаславенная дачка Марыя, праз Якую будзе даравана выратаванне ўсёму свету . Нараджэнне Багародзіцы наблізіла прышэсце на зямлю дабратворнага Царства Нябеснага, царства ісціны і бессмяротнага жыцця " .

Беларускі праваслаўны календар, 1993.

ПАЛАНІЗАЦЫЯ . сістэма мерапрыемстваў польскіх дзяржаўных органаў і каталіцкага духавенства па асіміляцыі беларускага народа . Пачалася пасля Крэўскай уніі 1385 года, калі ў касцёлах, заснаваных на беларускіх землях, набажэнствы вяліся на

лацінскай, а казанні на польскай мовах . Польскі элемент меў трывалыя пазіцыі ў каталіцкіх навучальных установах і выдавецкай справе . У 1525 - 99 гадах з 324 кніг, надрукаваных у Вялікім Княстве Літоўскім, 151 была на лацінскай, 114 -- на польскай, 50 -- на беларускай мовах . Пасля Люблінскай уніі 1569 года палітыка паланізацыі актывізавалася . У 1696 г. ўсеагульная канфедэрацыя саслоўяў Рэчы Паспалітай юрыдычна аформіла ўвядзенне ў справаводства польскай мовы замест беларускай . Разам з польскай мовай на Беларусь праз польскіх феадалаў і мясцовую беларускую шляхту і памешчыкаў, якія прынялі каталіцтва, прыйшлі і іншыя духоўныя каштоўнасці польскага этнасу . У выніку частка беларусаў адраклася ад сваёй этнічнай прыналежнасці . Пасля задушэння паўстанняў 1830 - 31 гадоў і 1863 - 64 гадоў улады Расійскай імперыі змянілі паланізацыю на русіфікацыю . У 1921 - 39 гадах, калі Заходняя Беларусь знаходзілася ў складзе Польшчы, у выніку палітыкі паланізацыі тут амаль не засталася беларускіх школ .

Л. М. Лыч .

РУСИФИКАЦЫЯ , мэтанакіраваная палітыка ўлад Расійскай імперыі і Савецкай дзяржавы па свядомым адрыве беларускага народа ад гістарычных традыцый, роднай культуры і мовы, насаджэнні сярод яго рускай мовы і ладу жыцця . У дачыненні да Беларусі русіфікацыя ў асноўных рысах сфармулявана ў канцы 18 ст., у поўным маштабе праводзілася ў 19 ст. з часу праўлення імператара Мікалая I (1825 - 55 гг.). У грамадскім, культурным і рэлігійным жыцці беларускіх зямель укаранялася руская дзяржаўная ідэалогія і афіцыйнае праваслаўе . З 1840 г. Беларусь афіцыйна сталі называць Паўночна-Заходнім краем . Да 1863 г. тут была скасавана вышэйшая школа, змест адукацыі і выхавання ў навучальных установах набыў рускі характар, выкладанне пераведзена на рускую мову, з 1867 г. забаронена выданне кніг на беларускай мове . У выніку маладыя генерацыі беларускага народа не мелі магчымасці працаваць у роднай культурна-моўнай традыцыі .

З пачатку 20 ст. пад уплывам беларускага нацыянальнага руху разбуральнае ўздзеянне русіфікацыі на беларускую культуру і мову, нацыянальную свядомасць іх носьбітаў было аслаблена . Новая хваля русіфікацыі беларусаў распачалася па ініцыятыве кампартыі з канца 20-х гадоў 20 ст. У час кампаніі супроць так званага " н а ц ы я н а л -

демакратызму", разгортвання калектывізацыі, рэпрэсій палітычных у Беларускай ССР Беларусь страціла найбольш сталую і нацыянальна свядомую частку свайго этнасу. Пасля Другой сусветнай вайны працягам русіфікацыі стала палітыка КПСС па збліжэнні і зліцці савецкіх нацый і народнасцей. Асабліва ўвага ідэалагічнага апарату партыі звярталася на дэнацыяналізацыю маладога пакалення праз адукацыю, культуру, сродкі масавай інфармацыі і інш. Актыўнымі праваднікамі русіфікацыі на Беларусі ў савецкі час выступалі органы дзяржаўнай улады і кіравання, многія афіцыйныя грамадскія арганізацыі.

Л. М. Лыч.

САХАРАЎ Андрэй Дзмітравіч (21. 5. 1921 г., Масква -- 14. 12. 1989 г.), рускі фізік і барацьбіт за правы чалавека. Нарадзіўся ў сям'і прафесара фізікі Маскоўскага педагагічнага інстытута. Скончыў фізічны факультэт Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Працаваў на ваенным заводзе ў Паволжы. Доктар фізіка-матэматычных навук (1947 г.), акадэмік АН СССР (1953 г.). Удзельнічаў у стварэнні вадароднай бомбы, да 1968 г. працаваў над удасканаленнем ядзернай зброі. Ацэнка навуковых заслуг Сахарава немагчыма да заканчэння тэрміну сакрэтнасці яго прац. Ён зрабіў многа для развіцця ядзернай зброі, скарыстання сілы атама ў мірных мэтах. У 1969 г. апублікавана арыгінальная праца Сахарава аб ролі антыкваркаў, якія магчыма тлумачаць баланс рэчыва і антырэчыва. Яна дае падставы лічыць, што ўклад Сахарава ў вучэнне пра Сусвет не меншы, за працы ў ядзернай тэхналогіі.

З цягам часу ў Сахарава нарадзілася пачуццё пратэсту супроць ядзерных выпрабаванняў. У 1958 г. ён склаў мемарандум для М. С. Хрушчова, бо быў упэўнены ў тым, што выпрабаванні ядзернай зброі правакуюць гонку ўзбраенняў; выступіў супроць планаў Хрушчова па скарачэнні сярэдняй адукацыі. Пяць гадоў пазней яму ў ліку іншых вучоных удалося выратаваць савецкую генетыку ад згубнага ўплыву агранома Трафіма Лысенкі і тых дзяржаўных і партыйных невукаў, якія кіравалі краінай і навукай. Сахараў выступаў за скасаванне цензуры, супроць палітычных працэсаў, супроць памяшчэння дысідэнтаў у бальніцах для вар'ятаў. Пратэсты Сахарава маглі быць надрукаваны толькі за мяжой. У ЗША быў апублікаваны маніфест пад

назвай " Прагрэс, суіснаванне, інтэлектуальная свабода ". У 1970 г. Сахараў разам з іншымі савецкімі фізікамі заснаваў камітэт " За правы чалавека " для увасаблення прынцыпаў усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека .

Сахараў быў адзначаны Нобелеўскай прэміяй міру 1975 г. за " бясстрашную падтрымку фундаментальных прынцыпаў міру паміж людзьмі " і за " мужную барацьбу са злоўжываннямі ўладай і любымі формамі падаўлення чалавечага гонару ". Было адзначана : " Камітэт шкадуе аб тым, што Андрэю Сахараву не далі магчымасці.....атрымаць прэмію міра асабіста . Узнагароду прыняла жонка вучонага -- Алена Бонэр, якая прачытала Нобелеўскую лекцыю Сахаравы " Мір, Прагрэс, Правы чалавека ". Калі Андрэй Сахараў у 1980 г. рэзка асудзіў савецкі напад на Афганістан, ён быў пазбаўлены ўсіх узнагарод, уключна звання Героя Сацыялістычнай Працы, і без суда сасланы ў Ніжні Ноўгарад (тады горад Горкі). Сахараў жыў пад хатнім арыштам . У снежні 1989 г. савецкі кіраўнік Міхаіл Гарбачоў паведаміў Сахараву па тэлефоне аб заканчэнні яго ссылкі . Сахараў падрыхтаваў праект " Канстытуцыі Саюза Савецкіх рэспублік Еўропы і Азіі ". Як дэпутат Вярхоўнага Савета выступіў на сесіі Вярхоўнага Савета, у прамове сказаў пра жудасныя злачынствы супроць чалавецтва, якія чыніліся савецкімі воінамі ў Афганістане . Загінула больш за 12 тысяч савецкіх салдат (у тым ліку больш за 750 з Беларусі), дзесяткі тысяч паранены, многія тысячы пацярпелі маральную траўму, забіваючы цывільнае насельніцтва Афганістана (колькасць гэтых ахвяр не была апублікавана), разбурана іх жылло . Мільёны тэлегледачоў бачылі надзвычай брутальныя паводзіны М. С. Гарбачова ў адносінах да А. Дз. Сахаравы ў час яго выступлення ў Вярхоўным Савеце . Мяркуюць, што паводзіны Гарбачова ў адносінах да Сахаравы паскорылі смерць вучонага і барацьбіта за правы чалавека . Сахараў абараняў правы крымскіх татар, якіх Сталін у 1944 г. выслаў з радзімы . Як і многія народы, яны вельмі удзячны Сахараву за яго мужнюю барацьбу за справядлівасць . У пасёлках Крыма, якія будуць крымскія татары, вуліцы называюць у гонар заступніка крымскіх татар -- А. Дз. Сахаравы.

Паводле кнігі **Лауреаты Нобелевской премии .**
Энциклопедия. 1992.

ТРАВЕНЬ, маі, 5-ы месяц календарнага года (31 дзень), апошні месяц вясны.

У Менску працягласць дня 15-га траўня 15 гадз. 58 хвілін, вышыня Сонца над гарызонтам у поўдзень 54,8*, месячны радыяцыйны баланс далажны (291 МДж кв. м). Сярэдняя тэмпература паветра ў траўні 13,2 - 14,6* С на поўдні і 11,6 - 12,6* С на поўначы ; абсалютны максімум тэмпературы паветра на паўднёвым захадзе 34, на поўначы -- 32 ; абсалютны мінімум на паўднёвым усходзе -5, на поўначы (Докшыцы, гар. пас. Лынтупы) -8* С. У пачатку траўня завяршаецца пераход сярэдняй сутачнай тэмпературы паветра ў бок павышэння праз 10* С на поўначы, у 3-й дэкадзе -- праз 15* С на поўдні і паўднёвым захадзе. Звычайна сярэдняя тэмпература днём 16 - 18* С (у вельмі гарачыя дні да 30 - 34) ; ноччу 9 - 10 на паўднёвым захадзе, 7 - 9* С на паўночным усходзе. У канцы 1-й палавіны траўня на поўначы спыняюцца начныя замаразкі ; у асобныя гады яны магчымы на працягу ўсяго траўня і пачатку чэрвеня. Замаразкі на глебе спыняюцца пазней. Прыкладна 6 разоў за дзесяцігоддзе замаразкі ў траўні захопліваюць усю тэрыторыю Беларусі.

Для траўня характэрны так званыя звароты халадоў, якія наступаюць пасля цёплых дзён з тэмпературай 15 - 20* С. Пахаладанні зрэдку суправаджаюцца снегападамі, у асобных раёнах снегавое покрыва захоўваецца на працягу сутак. Тэмпература сонячнай і лёгкасушанай глебы на глыбіні 5 см на поўначы 13* С, на поўдні 14 -- 17* С, сугліністых і асушаных тарфяна-балотных глеб на 1 - 3* С меншая. Працягласць сонечнага ззяння дасягае 250 - 270 гадзін (52 - 58 % ад магчымага). Пахмурных дзён у траўні на поўначы ў сярэднім 9 - 10, на поўдні -- 6 - 8, ясных 2 - 4. Для траўня характэрна найменшая адносная вільготнасць (68 - 72 %), колькасць вільготных дзён -- 2 - 4 ; колькасць сухіх дзён 1 - 3 на поўначы і 3 - 7 на паўднёвым усходзе, у асобныя гады на поўдні 10 і болей (Васілевічы, Лельчыцы -- 13, Жлобін -- 14, 1949 г.). Атмасферныя ападка на большай частцы тэрыторыі складаюць 55 - 60 мм , у раёне Навагрудскага ўзвышша 60 - 65 мм і болей ; у асабліва даждлівыя гады 110 - 200 мм (Віцебск -- 206, 1928 г.), у засушлівыя складалі 5 - 13 мм і менш (Жлобін -- 4, 1936 г. ; Шаркоўшчына -- 4, 1971 г.). У траўні часта ствараецца неспрыяльны рэжым увільгатнення, часам назіраецца высушванне ворнага і больш глыбокага слоя глебы, асабліва

на лёгкіх глебах паўднёвых раёнаў. Бываюць моцныя вятры, пылавыя буры, град, ліўні; вецер выдзімае глебу, агаляе карані раслін і паскарае высушванне глебы; моцныя ліўні выклікаюць эрозію глебы.

Травень -- разгар цвіцення пладова-ягадных дрэў і кустоў, клёну востралістага, дубу, горкага каштану, чаромхі і інш. Пачынаюць каласіцца жыта, азямая пшаніца, узыходзяць яравыя, вядзецца сям'я пазніх яравых культур, ільну-даўгунцу, пасадка бульбы, пасеў агуркоў; на поўдні ў 2-й, на астатняй тэрыторыі ў 3-й дэкадзе траўня ў грунт высаджаюць расаду таматаў. Цвітуць медуніца, ясныткі белая і пурпуровая, адуванчык лекавы, фіялкі, незабудкі. Зацвітае пералеска, кураслеп, канюшыны лугавая і паўзучая. Вырастаюць першыя вясеннія грыбы -- смаржкі і страчкі. Паяўляюцца насякомыя, вяртаюцца з выраю птушкі -- стрыжы, ластаўкі, мухалоўкі, івалгі і інш.; у некаторых птушак выводзяцца птушаняты. Заканчваецца вясенняя лінька звяроў. Паяўляецца прыплод у аленяў, ласёў, казуль, тхароў, нораў, баброў, воўкаў; у зайцоў ужо другі прыплод, у палёвак звычайных -- трэці. Нерастуе рыба ў рэках і азёрах, паяўляюцца малыкі.

3 лекавых раслін у траўні збіраюць пупышкі бярозы (да распускання), лісце суніц, талакнянкі звычайнай, барбарысу звычайнага, крапівы двухдомнай, лісце і карані першацвету веснавога, траву падтынніку вялікага, фіялкі палявой, карані дзівасілу высокага, кветкі глогу калючага, кветкі і лісце падбелу, кару крушыны ломкай, дубу звычайнага, каліны звычайнай, чагу.

Метэаралагічныя паказчыкі на некаторых метэаралагічных станцыях Беларусі глядзі ў табліцы.

У траўні святочныя нерабочыя дні:

1 траўня -- Дзень працы; 9 траўня -- Дзень Перамогі.

Паводле праваслаўнага календара ў траўні святкуюць Светлае Хрыстова Уваскрэсенне -- Пасху, Вялікдзень -- 1 траўня 1994 г., 5 траўня 2002 г.

М. П. Хаміцкі.

**Метэаралагічныя паказчыкі месяца траўня
на некаторых метэаралагічных станцыях Беларусі**

Назва станцыі	Тэмпература паветра ў градусах С				
	Сярэдняя	Максімум	Год	Мінімум	Год
		хоць бы раз		хоць бы раз	
Шаркоўшчына	12,3	32	1958	-7	1918
Віцебск	12,6	31	1958	-4	1972
Гродна	13,0	34	1898	-6	1965
Менск	12,6	31	1899	-4	1953
Магілёў	12,9	32	1889	-5	1980
Навагрудак	12,1	30	1958	-5	1918
Касцюковічы	13,2	32	1912	-6	1918
Брэст	14,2	34	1892	-4	1953
Пінск	13,9	33	1892	-3	1953
Гомель	12,4	32	1979	-5	1918

Назва станцыі	Колькасць ападкаў у міліметрах				
	Сярэдняя	Максімум	Год	Мінімум	Год
Шаркоўшчына	48	120	1968	4	1971
Віцебск	53	206	1928	5	1895
Гродна	45	109	1948	10	1947
Менск	58	120	1963	12	1917
Магілёў	57	184	1927	13	1949
Навагрудак	68	160	1973	9	1971
Касцюковічы	53	120	1928	13	1963
Брэст	50	123	1937	6	1914
Пінск	54	140	1933	9	1950
Гомель	54	116	1953	10	1979

ШАБЛЯ, зброя ў выглядзе клінка з выцягнутым лязом, увагнутай спінкай і вастрывём на канцы, якою сякуць і колюць. Паводле слоўніка Шыпавай слова **ш а б л я** цюркскага паходжання. Шаблі папярэднічаў прамы адналязовы меч, які паявіўся у 5 ст. ў народаў стэпавых раёнаў Усходняй Еўропы. Шаблі вядомы у 8 - 9 ст. ў стэпавых качэўнікаў Усходняй Еўропы і Сярэдняй Азіі. У рускіх летапісах упершыню ўпамінаецца шабля ў 10 ст. У Заходняй Еўропе шаблі правікаюць праз краіны Усходу ў 16 ст. Найбольш пашыраны турэцкі тып шаблі з шырокім клінком і заостраным з двух бакоў канцом і персідскі, з больш лёгкім, вузкім клінком. Шабля (э с п а д р о н) выкарыстоўваецца ў спартыўных саборніцтвах сярод мужчын у фехтаванні.

Беларуская Савецкая Энцыклапедыя, т. 11, 1974.

ШАЙБАНИДАЎ ДЗЯРЖАВА, феадальная дзяржава ў Сярэдняй Азіі ў 1500 - 98 гг. са сталіцай у **С а м а р к а н д з е**, з 1560 г. -- у **Б у х а р ы**. Створана ўзбекскай дынастыяй **Ш а й б а н і д а ў** пасля адвалявання заснавальнікам дынастыі Мухаммедам Шайбані ў Цімурыдаў тэрыторыі Маравенахра і Самарканда. У 1510 г. Дзяржава Шайбанідаў распалася на дзве узбекскія дзяржавы: уласна Дзяржаву Шайбанідаў у Маравенахры і **Х і в і н с к а е х а н с т в а**. Мела эканамічныя і дыпламатычныя зносіны з Расіяй. У перыяд існавання Дзяржавы Шайбанідаў за цюркамоўным насельніцтвам Маравенахра і Харасана замацаваўся этнонім "узбекі". Значнае развіццё атрымала культура.

ШАЙБАНИДЫ, **Ш э й б а н і д ы**, дынастыя ўзбекскіх ханаў, нашчадкаў Шайбана -- унука Чынгісхана, брата Батыя. Заснавальнік -- Мухаммед Шайбані (1451 - 1510), які ў 1500 г. заснаваў **Ш а й б а н і д а ў Д з я р ж а в у**. Вядомы прадстаўнік дынастыі Шайбанідаў -- Абдулла-хан II (1557 - 98 гг.; з 1583 г. -- хан усіх узбекаў). Пасля смерці апошняга і забойства яго сына дынастыя Шайбанідаў звалася, да ўлады прыйшлі Аштарханіды (1599 - 1753 гг.).

УРГЕНЧ (да 1929 г. Новаўргенч) горад (з 1929 г.), цэнтр Харэзмскай вобл. Узбекістана, у даліне Амудар'і, на канале Шалат ; чыг. станцыя. 128 тыс. жыхароў. Пасяленне на месцы Ургенча ўзнікла ў сярэдзіне 17 ст. (гандлёвы кішляк Хівінскага ханства з невялікім умацаваннем). У сучасным Ургенчы : заводы -- кормаўборачных машын, бавоўнаачышчальных машын, бавоўнаачышчальны, алейнаэкстракцыйны, рамонтна-экскаватарны, шынарамонтны ; шоўкаматэрыялава, швейная, мэблявая фабрыкі ; вытворчасць будаўнічых матэрыялаў і інш. Педагагічны інстытут. Узбекскі тэатр музыкальнай драмы і камедыі. Карцінная галерэя. Збірагся комплекс Дашкін-Баба (9 - 10 ст.ст.). Помнік сярэднеазіяцкаму вучонаму Мухаммеду бен Муса аль-Харэзмі (1983 г.) і інш.

З розных даведнікаў.

ФЕРГАНА (да 1910 г. Новы Мергелан, у 1910 - 24 С к о б е л е ў), горад, цэнтр Ферганскай вобласці Узбекістана, у паўднёвай частцы Ферганскай даліны), чыг. станцыя. 200 тыс. жыхароў. Заснаваны ў 1876 - 77 гг. як рускі ваенны пост, на тэрыторыі далучанага да Расіі К а к а н д с к а г а х а н с т в а . У сучасным горадзе : нафтаперапрацоўчая, нафтахімічная, хімічная (вытворчасць азотных угнаенняў, хімічнага валакна, пластыка і інш.), лёгкая (тэкстыльная, бавоўнаачышчальная, шоўкаматэрыялава, абутковая), харчовая прамысловасць. Педагагічны інстытут. Узбекскі тэатр музыкальнай драмы і камедыі, рускі драматычны тэатр. Краязнаўчы музей. Абеліск на брацкай магіле герояў, якія загінулі ў барацьбе за ўстаўленне савецкай улады (1967 г.), мемарыяльны комплекс у гонар воінаў, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны (1977 г.).

З розных даведнікаў.

" ЯНЫЧАРСКАЯ МУЗЫКА ", назва, пад якой у 17 - 18 ст.ст. ў Еўропе бытаваў ваенны аркестр янычараў (ад турэцкага *yeniçeri*, літаральна -- новае войска ; корпус рэгулярнай пяхоты Атаманскай арміі, які існаваў у сярэдзіне 14 - пачатку 19 ст.ст.).

Тыповы янычарскі аркестр канца 17 - пачатку 18 ст.ст. ўключаў

валігі барабан, 2 барабанчыкі, 7 медных труб, 5 шалмеяў (папярэднік габоя), 2 талеркі. Паўленне " янычарскай музыкі " на Беларусі звязана з фарміраваннем у канцы 17 - пачатку 18 ст.ст. янычарскіх харугваў у войску Вялікага Княства Літоўскага. У 1740 - 60 гады найбольш вядома " янычарская музыка " Радзівілаў у Нясвіжы і Гродне і М. К. Агінскага ў Слоніме (1788 г.). У войску Вялікага Княства Літоўскага склад " янычарскай музыкі " вар'іраваўся па тыпах і колькасці духавых і ударных інструментаў (у сярэдзіне 18 ст. ўключала 7 барабанаў, 2 тулумбасы, 2 талеркі, 6 сурмаў). " Янычарская музыка " Агінскага складалася з 14 інструментаў (барабаны, талеркі, сурмы, флейты). Капэла янычарскай харугвы Булавы Вялікай Вялікага Княства Літоўскага (Гродна, 1768 г.) ўключала 6 сурмаў, 3 талеркі, 3 тулумбасы, 6 барабанаў (выканаўцы -- капельмайстар М. Арманкевіч, памочнік капельмайстра Я. Чмухоўскі, сурмачы -- Я. Дзянкевіч, А. Апанасевіч, Я. Вярцінскі, Т. Сабалеўскі, М. Валадкевіч ; барабаншчыкі -- С. Крыстыновіч, Т. Кісянскі, С. Керповіч, Т. Чархановіч, П. Андрушкевіч, А. Герман ; на талерках -- А. Вішнеўскі, Я. Васілеўскі, А. Альшэўскі ; на тулумбасах -- Т. Адамовіч, Я. Папаніцкі, Я. Кучынскі) ; капэла янычарскай харугвы Булавы Польнай Вялікага Княства Літоўскага (Высокае, 1764 г.) -- 5 сурмаў, 2 талеркі, 3 тулумбасы, 6 барабанаў (выканаўцы -- капельмайстар А. Лябудзеўскі, памочнік капельмайстра П. Шнураўскі, сурмачы -- А. Федаровіч, С. Кукіс, Ф. Валадкевіч, Я. Бачкяноўскі ; на талерках -- Е. Кэрповіч, Ю. Лебядзеўскі ; на тулумбасах -- Ю. Вазлюкевіч, А. Мічыевіч, Г. Канічускі ; барабаншчыкі -- Т. Янушкевіч, Ю. Вайтулевіч, П. Марун, М. Скірмунт, М. Рагоўскі).

Нягледзячы на рэзкае, крыклівае, пранізлівае гучанне, " янычарская музыка " у 18 ст. набыла значную папулярнасць. Яна гучала у час святочных і жалобных цырымоній, ваенных парадаў, суправаджала магнатаў у іх паездках. У рэпертуары " янычарскай музыкі " розныя маршы " на выпадак " (вітальныя, жалобныя, паходныя), танцавальная музыка (мазурка і інш.). Уласцівыя " янычарскай музыцы " тэмбравыя і лада-рытмічныя асаблівасці адлюстраваны ў творах кампазітараў 18 - 19 ст.ст. -- А. Грэтры, К. Глюка, І. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Г. Малера і інш.

В. У. Дадзіёва.

КРЫМСКАТАТАРСКА--БЕЛАРУСКІ СЛОЎНІК

1500 СЛОЎ І СЛОВАЗЛУЧЭННЯЎ АД ДЗЯДЗЬКІ
ІСМАІЛА МЕМЕТАВА

Крымскататарскае слова

Беларускае слова

П

Падиша
падишалыкъ
пайлаштырув
пайтахт
пайы
пальто
палы
панджа
папаган
пападие
папаз
пара
парлакъ
пармакъ
парламакъ
параход
партизан
партия (фыркъа)
парча
патлав
пахыл
пейгъаммбер дѣгмеси
пек балабан
пек-бек
пек белли
пек гузель
пек якъшы
пелит
пенджере
перде

цар
царства
размеркаванне
сталіца
тай
паліто
дарагі
лапа
папугай
рамонак
поп
грошы
іскрысты, ззяючы
палец
разбіць
параход
партызан
партыя
часціна, тасцінка
выбух
зайздросны
ландыш
гіганцы
вельмі
знакаміты
цудоўны, выдатны
цудоўны, выдатны
дуб, жолуд
вакно
заслона, экран

перспектива
 першиан
 пешраф
 пиязламак
 поезд
 полиция
 полк
 полковник
 поплав
 портрет
 почта
 президент
 президиум
 принич
 проблема
 программа
 прогресс
 проект
 пролетар
 пролетарджа
 профессия (зенаат)
 профессор
 профсоюзны
 процесс
 псраф
 псрдамакъ
 птакъ
 пугъу
 пул
 пусла
 пускюль
 пширмек
 пширмек
 пштав

перспектива
 неахайны
 прэлюдыя
 лашчыць, угаварваць
 цягчiк
 палiцыя
 полк
 палкоўнiк
 збор
 партрэт
 пошта
 прэзiдэнт
 прэзiдыум
 рыс
 праблема
 праграма
 прагрэс
 праект (план)
 пралетарыят
 пралетарскi
 прафесiя, спецыяльнасць
 прафесар
 прафсаюзны
 працэс
 шэпт, шэптам
 шаптаць
 галiна, галiнка
 пугач, фiлiн
 луска, блёстка
 компас
 кутасы, фрэдзлi, махры
 пячы
 прыгатаванне стравы
 пiсталет

Р

Раатланув
 раатланмакъ
 радио
 разылыкъ

адпачывак
 адпачыць
 радыё
 згода

район
 ракъам
 ракета
 рале
 раф
 редакция
 реис
 рейс
 ренк
 ресамджы
 ресим
 ресим
 республика
 риват
 рижа
 рижа этмек
 роль
 роман (икает)
 рус
 русча
 рух
 руханий
 рухсет
 рухсет этмек

раён, раённы
 лічба
 ракета
 парта
 паліца
 рэдакцыя
 старшыня
 рэйс
 колер
 мастак
 рысунак
 малюнак
 рэспубліка
 паданне, легенда
 просьба
 звяртацца
 роля
 раман
 рускі
 расійскі
 дух
 духоўны
 дазволіць
 дазваляць

С

Саань

саат
 сабан
 сабах
 сабий
 сабыр этмек
 савлыкълашмакъ
 савуд
 сагъ
 сагъ тараф
 сагълам
 сагълыкъ
 сагъыр

медная галерка,
 мядніца
 час, гадзіннік
 плуг
 ранак
 немаўля
 трываць, цярпець
 развітацца
 сасуд, посуд
 жывы, правы
 правы бок
 здаровы, дужы
 здароўе
 глухі

садакъя
саджаакъ
саде
сазагъан
саибе
саифе
саймакъ
сайы

сайы

сайыгы
сайылмакъ
сайысы
сакъя
сакъал
сакия

сакъызкъабакъ
сакилемек
сакилик
сакъламакъ
сакъланмакъ

салланув
саматар
самимий
самыр
сана
санаат

санаатлы
сандыкъ
сание
сантиметр
сантрак болук
сарай
саргъыш
сармакъ
сары

миласцина
трыножак, таган
просты
папяровы змей
гаспадыня
старонка
лічыць, разлік
рахунак, лічба,
колькасць
мелкі, колькасць,
лічэбнік
гонар, павага
лічыцца
колькасць
бочка для вады
барада
спакойна, спакойны,
проста
кабачкі
супакоіцца
цішыня
схаваць, зберагчы
хаваць, хавацца,
скрывацца
ваганне
самавар
шчыры, задушэўны
собалъ
сцена
мастацтва, майстэрня,
прамысловасць,
прадпрыемства,
вытворчасць
прамысловы
куфар
секунда
сантыметр
клетка
палац
п'яны
абняць
жоўты, руды

сарыкъ
сатмакъ
сатыр
саф
сафдиль
сахара
сач
сачакъ
сачмакъ
сгъыр
себзе
севги
севеб
севимли
севмек
сезбе
сейир
сейяре
селям алейкум
сен
сене (йыл)
сени
сенинъ
сентябрь
сераскер
серат
сербест
сербестликке чикмакъ
серги
серия
серлева
серник
серт
сес
сесиз
сеслемек
сесли
сес чыкъарма (сус)
сес чыкъармамакъ
ссят

чалма
прадаваць, прадаць
радок
рад, строй, шарэнга
чэсны, сардэчны
пустыня
волас
страха
пасадзіць
карова
прадукт
каханне
прычына, новад
каханы
кахаць, пакахаць
агародніна
відовішча
планета
добры дзень
ты
год
твой
твой
верасень
палаводзец
ферма
свабодны, вольны
вызваленне
выстава
серыя
загалавак
запалак, сярічка
суровы, жорсткі
голас, гук, крык,
шум, слых, моўчкі
ціхі, безгалосы,
маўклівы
гучаць
гучна
маўчаць
маўчанне
падарожжа

сибирялы
сигъар ичмек
сизинъ
сийрек
силя
силя бракъмакъ
система
сия (къараныкъ)
сиясет
сияси
скеле
слакъ
сля
соба
совет
совхоз
соз
соз-айтмакъ
соз бермек
созге чыкъмакъ
созук

сойлемек

сойленмек

сокъуц

сол

солда

солукъ

сонъ

сонгъы (сонъра)

сонъгы

сонъра

сонърасы

сонъы

сонъына

сорт

сохта (студент)

социал

социализм

сорамакъ

социалистични

сибірскі, сібірны
курыць
ваш
рэдка
інструмент, зброя
раззбраенне
сістэма
цёмны
палітыка
палітычны
порт, прыстань
мокры
ружжо
печка, печ
рада, савет
саўгас
мова, фраза, слова
выступаць
абяцаць
выступіць
галосны гук,
расцягнуты
гаварыць, выражаць,
выказаць, сказаць,
пагаварыць
сцежка
левы
злева
звялы
пасля
пасля
апошні
пасля, затым
далейшы
канец
здзейсніць
сорт
студэнт
сацыяльны
сацыялізм
спытаць
сацыялістычны

спектор
спорт
спортчы
сра

стакан
станция
стиль (усул)
столба
строй (сра)
сухта (сохта)
сув кяпагъы
сув тюбунде
сувукъ

суд
суд этмек
сускюн (сускъын)
сусмакъ

суть
суткалар

сфат
сфера

сыджакъ
сыджаклы
сызмакъ

сызыкъ
сыйламакъ

сыкъ

сыкъ-сыкъ

сыма (юз, бет)

сынъыр

сыныф

сырагъа турмакъ

сырт

сыртлан

сырттан

сюгут

сюнгю

спектр
спорт
спартсмен
строй, рад, калона,
радок
шклянка
станция
стыль
слуп
строй
студэнт
плагина
подводны
мароз, холод, зима

суд
судзіць
маўклівы
маўчанне, памаўчаць
малако
суткі
фігура
сфера
гарачы, горяча, цёпла
цеплавы
чарціць
лінія, рыса
частваць
цесны, тэста
часта-часта
твар, вобраз, воблік
рыса, граніца
група
станавіцца
лоўнач, прыметнік,
воблік
гіена
паўночны, з поўначы
вярба
штык, піка

Літаратурная старонка

Прадстаўліем аўтара

Ткачоў Міхаіл Іванавіч -- намеснік старшыні Мінскага гарадскога таварыства рускай культуры "Русь". Нарадзіўся ў Варонежскай вобласці ў 1942 годзе. З 1968 года жыве ў Рэспубліцы Беларусь. Друкуецца ў рэспубліканскіх перыядычных выданнях. Супрацоўнічае з Беларускай згуртаваннем татар-мусульман "Аль-Кітаб".

Прапалюем нашым чытачам нізку вершаў паэта М. Ткачова.

ПОДАРОК

Подарил Бог всё мне,
Всё, что есть на земле --
Травы, запахи, цвет,
Мне на множество лет...

Подарил насовсем --
Всё, что дарит Он всем,
Подарил и сказал :
-- Всё, что мог, Я отдал !
Ну, а то, что не смог,
Для других уберёг,
Ты потом заберёшь,
У себя всё найдёшь...

Заберёшь у себя --
Сказал Бог мне, любя,
-- Красота и цветы,
Это -- Я, это -- ты,
Это -- снег и роса,
Вся земная краса !...

Подарил Бог всё мне,
Всё, что есть на земле !
Песни, солнце, луга,
Голубые снега,
Травы,

запахи,

цвет,

До конца моих лет !

-- Скажи, откуда родники ?
Спросила дочка у меня.
-- Есть у озёр, есть у реки,
Есть у горящего огня.

Рождают искры огоньки,
С костра рождается костёр.
И уже пляшут языки,
И пламя поглотило бор...

И мы теперь уж у беды,
У зла, у сил его жестоких.
И только страшные следы
Напомнят нам о тех истоках.

Истоков много, не один,
Любви, несчастий, иль огня...
Но мир -- один, как и един,
Частица ты его, и -- я.

Живёт во мне он, и в тебе,
Он из секунд, он из веков.
Он -- в нас, и он -- в себе,
Он, как и мы, из родников.

ОГОНЬ

Когда гляжу я на огонь,
И вижу пляшущие змеи --
Они манят, их только тронь,
Для ласки страсти не жалея.

Они и лица и печаль --
Загадка древнего огня...
Их танец тот же, что и встарь,
Родится до рожденья дня.

Когда гляжу в глаза огня,
Когда тяну к нему ладони,
Пытливо смотрит на меня --
Он ждёт, когда его я трону.

Он ждёт и лижет языком,
Игровой яростью ласкаясь...
Но я с огнём уже знаком,
Его познал я, обжигаясь !

О, БОГИ ! СПАСИТЕ ЛЮДЕЙ !

О, Боги ! Спасите людей !
Как выжить, Вы им подскажите.
Хоть нет им важней их -- "Идей"
Им души лечить помогите.

Пусть молятся разным всем, Вам,
Но только друг друга не губят !
На злобу и ярость врагам,
Врагов пусть друг в друге не будят.

Уж нету святого у них ничего !
/ Что было, они растеряли... /
Ответте, Борьба для чего ?
Зачем их для жизни зачали ?

Зачем человеку -- Судьба,
Коль кончится гибелью Света ?
Все силы забрала Борьба,
Но нет на вопросы -- Ответа !

Скажите, как людям помочь --
Остыть и немного забыться ?...
Иначе -- опустится ночь,
И некому будет молиться.

Земля -- живое существо,
Как человек, грустит и плачет.
И ей присуще естество,
Что бесконечно много значит !

Земля, она ведь небольшая,
Судьба её -- судьба людей.
И всё, что каждый совершает,
На ней останется, и в ней...

К её истокам всё вернётся --
Надежда, память и борьба..
Здесь на Земле нам всё зачтётся :
Бесчестье,

совесть

и судьба !

З РОДНЫХ МЯСЦІН БРАЊІСЛАВЫ ЛАПКОЎСКАЙ

Вясна і лета

Вясна, вясна, як ты красна !
Якая сіла ў Прыродзе !
Вунь там на купінцы трава,
Гукаюць дзеці ў карагодзе....
Вясна ідзе....

Свеціць сонца на зямліцу.
Вось ідзе да нас вясна.
Промень надзеі ў ралліцу.
Абуджаецца ўсё ад сна.

Дух абуджэння.....

І на світанку галінкамі ў вакно

Пастукалася галінка нараджэння.

Так прачынаецца ўсе.

Усё заззяла сонечным праменнем.

Крык дзетвары раздаўся каля хат.

А вуліца прыбрала як на свята брук-каменне.

І адгукнуўся шпаку -- шпак.....

Захад сонца....

Барвовыя неба.

Мабыць вечар надыходзіць усім.

У паветры ціха так стала....

Матылькі прытуліліся ў квецень,

Камары каля вуха звіняць.

А ў небе высока, далёка

Самалётаў маторы шумяць.

Недзе веснічкі скрыпнулі ў вёсцы

І рагуля ля плоту стаіць.....

Вось матуля з даёнкаю крочыць

Каб яе падаіць.

Водыр дзіўны фіялак ад клумбаў даходзіць.

Там за вішнямі месяц не спіць

І ў хаткі ён тайна ноччу заходзіць

Сонны люд і зямлю старажыць.

Пошта часопіса " Байрам "

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного !

Салям алейкум, дорогой Ибрагим Борисович !
Вялізнае прывітанне Вам з Казані !

Сердечный татарский салям Вам, вашей семье, всем знакомым соплеменникам и единоверцам ! Пусть Аллах, Милостивый и Милосердный, дарует вам силы на благо национального и религиозного возрождения !

Недавно я послал Якубу Адамовичу конверт с письмом и некоторыми материалами, но ответа до сих пор почему-то не получил. Решил написать Вам. У меня есть две ребольшие просьбы. Дело в том, что в АН Татарстана затеряли номер " Аль-Ислам " с моей поэмой на русском языке. Не могли бы Вы этот номер найти и выслать мне ? Это очень нужно : в настоящее время я занят подготовкой иллюстрированной книжки с моей поэмой на пяти языках : татарском, русском, белорусском, польском и с англ.ийским подстрочником . (Возможно, что поэму переведут и на литовский), что было бы, думаю, неплохим подарком к 600-летию поселения татар на землях Речи Посполитой.

Вторая просьба, на ваше усмотрение : по радио " Маяк " прозвучала информация, что жительница г. Лида, школьница Динара Мазитова (наверняка, татарка) в начале июня 1996 г. победила на конкурсе музыкантов в г. Петербурге. Динара сочинила уже более 100 музыкальных произведений, в том числе и на свои стихи (!), для фортепиано, скрипки и флейты. В 9 лет (!) она сочинила музыку к балету (!), тогда как Моцарт первое своё произведение сочинил в 12 лет. Не могли бы Вы (скажем, через лидских татар) собрать о ней материал для публикации в нашей газете ?

Второй татарин-вундеркинд живёт у вас в Минске. Мне дали оттиск (кажется, прошлогодний) заметки о нём (с фотографией). Не сможете ли вы или кто-нибудь из " Аль-Китаба " написать также и о Н. Гамалетдинове ?

Жду вестей. Ещё раз крепко жму вашу руку.

Ваш Фаяз Фаизов.

Р.С. Может быть, сможете найти даже фотографии этих "вундеркиндов" ? "

Р.С. 2. Посылаю газету "Татар иле" с заметкой профессора Л. Лыча. К великому сожалению, редактор очень сильно сократил его статью.

Наша газета опубликовала уже ряд материалов, посвящённых грядущему 600-летию поселения татар на землях Речи Посполитой. Отношение волго-уральских татар к своим польско-литовско-белорусским соплеменникам, давно потерявшим родной язык, сложное. Кое-кто из радетелей национального языка и культуры считает "польсколитовских" татар вовсе не татарами, а славянами-мусульманами; кто-то уверен, что история отсчитывает последние "часы" существования этой своеобразной этнической группы; кто-то порицает их за то, что те на протяжении шести веков проливали кровь и служили не татарскому, а "чужому" государству... Однако такие что ни на есть "татарские" татары, как Гаяз Исхаки, Исмаил бей Гаспрински и некоторые другие относились к своим западным соплеменникам с глубоким уважением, ценили их преданность Исламу и татарским обычаям, верность предкам, отмечая их блестящую образованность, честность, прогрессивные взгляды. Не зря в революционные и послереволюционные годы многие из числа польско-литовско-белорусских татар приняли активное участие в ряде татаро-мусульманских организаций и в основании татарских республик в Крыму и на Волге, а также Азербайджане.

Однако среди славяноязычных татар были и такие, кто посвятил себя изучению культуры народа, среди которого жил, и было бы несправедливым предать забвению их имена только на том основании, что они писали, например, на белорусском и для белоруссов, или на польском для поляков. Во-первых, они писали для истории, во-вторых, вспомните русскоязычных писателей или филологов из числа казанских татар, некоторые из которых даже сменили свои имена на русские и стали "русскими" писателями. Что-то быстро обрусели они -- не за 600 или даже 60 лет, а за какие-то 20 лет. В-третьих, настало время собирать творчество разных исторических, этно-географических и даже языковых пластов татарского народа: казанских и астраханских, литовских и румынских, сибирских и крымских....

“ ТАТАРСКИЙ КЛАССИК ” БЕЛОРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Белорусский писатель татарского происхождения Степан Хусейнович Александрович по крови принадлежит к татарской нации, по содержанию, характеру своей деятельности -- к белорусской. Это, в полном смысле слова, сын двух народов. Им по праву гордятся белорусский народ и представители татарского меньшинства. Но С. Александрович мог бы быть большой гордостью и для всего татарского сообщества мира. Для этого нужно сделать очень и очень мало : составить сборник его наилучших литературных произведений, перевести и издать на тюркских и арабском языках. Сколько бы это ни стоило времени и денег, всё равно за этот труд нужно когда-нибудь браться, но лучше теперь. Это для татар окупится сторицей, потому что сделает их ещё более известными в цивилизованном мире. Возможно, в бюджете Беларуси найти на это средства очень сложно, поэтому нужно обратиться за помощью к мировому татарскому содружеству. На перевод и издание на тюркских и арабском языках избранных произведений С. Александровича, думаю, достаточно всего только одной железнодорожной цистерны нефти, добытой на земле Республики Татарстан, или трёх-четырёх вагонов-рефрижераторов фруктов, выращиваемых крымскими татарами.

В арабском мире высоко ценили и ценят произведения арабских учёных-путешественников, которые в раннем средневековье писали о народах других стран, в том числе и славянских. На их произведения очень любят ссылаться историки. Убеждён, что так же высоко ценили бы в мире и произведения о Беларуси её татарского сына С. Александровича, жившего и работавшего намного позже тех выдающихся арабских путешественников -- в XX веке. Не будем забывать также, что перевод его произведений на тюркские и арабский языки очень поспособствовал бы распространению знаний о Беларуси на планете. Кстати, названием возможной книги избранных произведений мог бы стать заголовок издания автором в 1971 году книги “Здесь земля такая”.

Вклад С. Александровича в возрождение национального самосознания белорусов, к большому сожалению, не до конца понят нами. Мы очень мало -- если не сказать : совсем ничего -- не сделали для увековечения памяти белорусского патриота из числа татар. Бросается в глаза такая несуразность : когда мы раскроем страницу 98 первого тома “Энциклопедии истории Беларуси”, на ней увидим, что совсем справедливо первым согласно алфавиту идёт статья о польском историке Станиславе Александровиче (Вильно, 1931г.),

вторая -- о белорусском писателе, литературоведе, критике и краеведе Степане Александровиче (1921 - 1986 гг.), но к первой статье энциклопедии даётся фотоснимок, в другой статье он отсутствует, будто второй имеет меньше заслуг перед белорусским народом. Прошло немало времени после смерти С. Александровича, а ещё и по сегодняшний день ни в Копыле, ни в Минске нет улицы его имени.

Степан Хусейнович верил, что если белорусский народ окончательно не будет ассимилирован, а наоборот, достигнет своей заветной мечты " людьми называться ", то не вымрут, будут жить на Беларуси и татары.

Минск

Леонид Лыч,
доктор исторических наук,
профессор.

Салам алейкум, дорогой Якуб Адамович !

Вчера получил оказией послание с Вашим вельми цикавым письмом. Спасибо, что, наконец, откликнулись ! Среди привезённых книг почему-то не обнаружил моего любимого " Байрама ". Или он ещё не успел выйти ?

Подробно о наших делах напишу отдельно, пошлю с Ренатом кое-какие материалы и литературу.

Да укрепит Аллах Ваше здоровье и умножит удачи !

16 августа 1996 г.

Ваш Фаяз Фаяз.

Саламэтме, дорогой Фаяз Рустамович !

Привет вашей жене и кызочкам-козочкам (у нас милых девочек ласково называют газелями-козочками).

Ибрагим Кавапацкий сообщил мне, что с оказией можно написать Вам письмо и оно дойдёт за неделю. Я знаю, что недавно он послал Вам письмо, так что Вы в курсе того, как нам живётся, что у нас не делается. Я знаю, что если хочешь вызвать неудовольствие к кому-нибудь, то начинай его хвалить своему собеседнику и тогда по принципу противоречия, он найдёт к чему придраться. Потому я не буду идти по такому пути, а нашего барда-акына, с которым я

посылаю это письмо, узнаете и полюбите без всяких предисловий. Об Ибрагиме Капапацком скажу только одно : он в зените славы местного значения. В недавно созданной Академии Национальных Меньшинств Ибрагим занял видное место -- он избран членом-корреспондентом. Почти каждый месяц в печати публикуется его научная или научно-популярная статья. В этой популярности есть и своя неприятная сторона, ибо пожилые люди просят Ибрагима принять участие в мероприятии, которого избежать нельзя : помолиться за душу покойного мусульманина или мусульманки, особенно когда он уже покойный и его или её опустят в могилу.

Дорогой Фаиз ! У Вас есть способность, талант, когда даже волк становится белым и лучшим другом татарина, в каком бы возрасте он не был. Моей любимой сказкой теперь стал Белый Волк. Я повторяю эту сказку, чтобы уже не по нотам, а по памяти прочитать её моей третьей внучке, которой скоро исполнится 18 месяцев. Я думаю, что Вы силою своего таланта сможете переубедить тюрок, что Тохтамыш был совсем не таким, или не совсем таким, каким предстаёт из эпоса про Идегея. На Украине тоже не просто убедить людей, что Мазепа был не врагом украинского народа, как об этом писала русскоязычная литература, в том числе Александр Пушкин, а защитником украинской самостоятельности.

Я пробовал что-то сказать о том, что нужно сделать, чтобы о татарах Татарстана знали татары во всём мире. И делается Вами уже немало. Татинформ доносит с Вашей помощью вести о том, что интересно всем татарам. Мы пользуемся Вашими материалами, спасибо. Сообщение о том, что в Татарстане вышла большая история о татарах -- это большая для нас радость. Когда-нибудь мы прочтём эту книгу. Только может быть в печати в Татарстане была рецензия на эту книгу. Пришлите нам рецензию, она может быть у нас напечатана, а если Вы сократите её до трёх страниц, то нам не придётся отбирать из хорошего самое хорошее. Интересуют нас создатели Русско-татарского словаря -- Ф. А. Ганиев и Ф. Ф. Гаффарова. Может быть Вы пришлёте рецензию, которая была опубликована на эту работу. Думаю, что в последнее десятилетие это был первый словарь. Кое-кто заинтересован, чтобы татары забыли свой язык, даже в этом словаре, чтобы свести татар, не поместили слово дочь. Или у татар нет слова дочь, а есть ребёнок женского пола -- болякыз (моя конструкция, которая должна вызвать у Вас улыбку). При случае авторам этой книги передайте от белорусских татар поздравление и пожелания новых успехов в сохранении и распространении нашего татарского языка.

Так вот, у меня была мечта, чтобы Татарстан на коротких волнах вещал о делах в Татарстане, во всех местах, где живут татары. Пусть это будет вещание и на русском языке (20 часов в сутки -- на татарском, четыре часа по часу на русском языке). Тогда, случись Боже упаси, что русский большой брат в порыве (хорошо обдуманном и тщательно спланированном) дружбы, которую взрастил Иван IV (в Беларуси его называют Иван Кривавы), " старший брат " задавил нечаянно младшего брата-татарина, но после этого очень хорошо говорил на отпевании. Так вот, если прекратится вещание на коротких волнах (а только на коротких волнах и может дойти голос с Татарстана), значит дело имеет летальный исход. Думаю, что дело с вещанием из Татарстана на коротких волнах не дойдёт, ибо на коротком поводе ведёт татарский народ его старший брат -- русский народ. Что же хотят татары ? Приехал же Ельцин в Татарстан, разбил бутылку. Может быть даже свою бутылку. Ведь он с бутылками тренируется давно. Когда-то очень хорошие слова сказал : " берите самостоятельности столько, чтобы подавиться ". Правда, потом эти слова подредактировали, стали хвалить, что очень щедрый царь Борис, навалом даёт самостоятельность и татарам, и чеченцам, но для порядка под наблюдение ограниченного контингента, а не всего русского народа. Если вовремя позаботиться, то башкиры и чувашаи присмотрят за смутьянами, да и среди смутьянов можно найти здравомыслящих -- крышегов, нагайбаков, да и создать команду болгаров, мишарей, телтяров, пусть доказывают, кто из них больше прав имеет на землю Биармии, ибо ещё в " Повести временных лет " сказано, что земли святой Руси простираются до горизонта, нужно всё время до этого горизонта идти на восток, всё на восток.....

Конечно, есть люди, которым сегодня уже подавай то, что задумано. А нашим людям нужна китайская выдержка. Сколько ни приходило завоевателей в их страну, а где теперь они ? Через три поколения завоеватели станут мягкими, ибо в китайских постелях их размягчат китаанки. Нужно только уметь ждать. Даже есть такая песня : " Не надо печалиться, вся ночь впереди. Не надо печалиться.... раздёнсья и жди ". Не надо стихотворную или смехотворную цитату брать в кавычки. Поздно об этом вспомнил.

Пишите нам, шлите материалы Татинформа. Ваши успехи вселяют нам надежду, что к тысячелетию отселения татар в Белорусско-Литовскую Державу, мы как евреи вернёмся на наши родные земли, может даже принесём те 600 татарских слов, которые за 600 лет внедрили в белорусский язык, иногда открыто (батыр, баловаться, изюм, вишня), иногда скрыто (тьма, туман, бацяи-аист, булан, кабан, бугай, саган -- без которого не обходится белорусская сельская кухня).

Дорогой Фаиз ! Даю Вам отдых, кончаю.
Привет Вам и Вашей семье от моей семьи.

Минск

Якуб Якубовский

Паважаны Фаиз Фаізаў !

Просім Вас зрабіць падборку, а таксама пераклад на рускую і, пры магчымасці, на беларускую мовы твораў татарскага фальклору, а таксама літаратурных твораў татарскіх аўтараў, якія традыцыйна выкарыстоўваюцца ў нацыянальным выхаванні дзяцей волжскіх татар і якія могуць быць уключаны ў плануюмую да выдання праз НМЦэнтр "Чытанку для дзяцей беларускіх татар".

З вялікай павагай, удзячнасцю
і пажаданнем усяго найлепшага
дырэктар НМЦэнтра

А.-Б. Шабановіч

Віншаванне

Дарагая Разалія Адамаўна !

У сям'і Адама Сулейманавіча Александровіча і Ліліі Аляксандраўны з Карыцкіх Вы нарадзіліся ў знакамітым месцы -- Навагрудку -- сталіцы Беларуска-Літоўскай Дзяржавы, размешчанай на вышыні больш за 300 м пад узроўнем мора, значна вышэй, чым нейкія Берлін, Варшава, Лондан, Масква, Парыж і розныя іншыя драбязы.

Цудоўныя далягляды вабілі людзей здалёк, адкуль іх маглі данесці ногі рысакоў, а паглядзеўшы гэтыя мясціны, лёгка расказвалі пра Навагрудак (па-татарску Еві Шахір -- Новы горад) як пра дзіва сваім далёкім нашчадкам. Прадстаўнікі старынных родаў Александровічаў і Карыцкіх здзейснілі тут сваю мару -- нарадзілі і выгадвалі дзячынку Розачку, Ружычку, Траяндэчку і сынка Ал. (Сашу).

Пад сузор'ем Цяльца Розачка слухала і запамінала беларускія калыханкі, а пасля пела іх свайму браціку. Вялікі ўплыў аказаў на Розачку славыты зямляк-навагрудчанін Адам Мшкевіч і яго балады, якія дэкламавала яе маці на польскай, беларускай і рускай мовах.

Розачка нарадзілася пад сузор'ем Цяльца, як і вядомыя жанчыны :

Лізавета П, Кацярына П, Марго Фантэн, Барбара Страйзанд, Марыя Тальоні, Эла Фіцджэральд. Можа і сапраўды паварот Зямлі па коле Задзяка ўплывае на лёс чалавека, бо многія рысы нашай Розачкі супадаюць з характарам славурых жанчын.

Разалія лёгка і натуральна размаўляе і са славым вучоным, з удзельнікам Вялікай Айчыннай вайны, з школьнікамі, умее лагодна імі кіраваць, вядзе даследчыцкую працу па выхаванні самага дарагога, што ёсць у чалавека -- яго дзяцей.

Роза Адамаўна, акрамя службовых абавязкаў, акрамя хатніх клопатаў, складае хрэстаматыю для татарскіх дзетак і іх выхавацелей. Калі трэба артыкул для "Байрама", калі трэба весці татарскі вечар -- Розачка знойдзе час і сілы, каб зрабіць усё адмыслова. І што яшчэ вельмі важна для нас -- гэта яе талент завабляе для нас прыхільных людзей сярод беларусаў, габрэяў, палякаў, рускіх.

Дзякуй бацькам Розачкі за тое, што яны нарадзілі і выхавалі такую прыгожую, разумную і добрую дзяўчыну.

Мір Вам, міласць Аллага і Яго дабраслаўленне !

Беларускае згуртаванне
татараў-мусульман
" Аль-Кітаб "

Травень, 1996 г.

У НАС ПЫТАЮЎЦЬ, З НАМІ РАЯЦЦА, НАМ ДАЮЎЦЬ ПАРАДЫ

ЗІНАІДА АДАМАЎНА З БРЭСТА напісала ў рэдакцыю "Байрама" ліст, у якім, між іншым, піша, што яна працуе выхавальцай у дзіцячым садку, гадуе сваіх двух хлопчыкаў. Замужам яна за беларусам, але ў дакументах і ў свядомасці лічыць сябе татаркай, а азаннае імя яе Азыма. Чытае квартальнік "Байрам", але не ўсё ў ім падабаецца. На яе думку, празмерна шмат месца адводзіцца ў "Байраме" розным слоўнікам і энцыклапедычным артыкулам.

АДКАЗ. Паважаная Азыма Адамаўна! Згодны з вамі, што шмат месца ў квартальніку аддаем даведачным матэрыялам. Можна, нас зразумеюць чытачы, калі мы скажам, што да лета 1997 года, калі будзе святкавацца 600-годдзе пасялення татараў на зямлі Беларусі, Літвы і Польшчы, мы хочам выдаць кніжачку пробных артыкулаў татарскай энцыклапедыі, больш дакладна -- энцыклапедыі для беларускіх татараў. Уключна з гэтым выпускам "Байрама" у нас надрукавана каля 270 пробных артыкулаў, але хочам надрукаваць 300, вось чаму ў наступным нумары, калі Аллаг дапаможа нам, збіраемся надрукаваць яшчэ 30 артыкулаў. Свае прапановы, артыкулы дасылайце ў рэдакцыю і мы надрукуем. У нас пакуль зусім няма прапаноў, як напісаць артыкул пра горад, мястэчка, вёску, дзе жывуць ці жылі татары. Мы звярталіся з гэтай просьбай вусна і пісьмова да татараў, але адны адмаўляюцца тым, што ведаюць вельмі мала пра вёску, а другія вельмі многа, каб упакаваць свае веды ў энцыклапедычны артыкул (разгарнуцца няма дзе). Азыма Адамаўна і ўсе тыя, хто думае так, як яна: пачынаючы з 1997 года энцыклапедычныя артыкулы мы будзем друкаваць радзей, толькі да пці у кожным выпадку, ды толькі самыя прынцыпова важныя або самыя цікавыя.

СЮЛЕЙМАН МУСТАФАВІЧ З ВІЛЬНІ хоча ведаць, чаму ў "Байраме" няма матэрыялаў пра тое, што бачылі беларускія татары ў час пасадкаў у Турцыю, Саудаўскую Аравію, Татарстан і іншыя краіны. Татары ж -- прыроджаныя падарожнікі, географы і расказчыкі.

А, можа, гэтыя татары далі слова, што не будуць расказваць нічога з таго, што там добра? Бо ў мінулыя дзесяцігоддзі дазвалялася пісаць пра капіталістычныя краіны толькі адмоўна, напрыклад, як неграў лічыюць, як дагнівае культура ў капіталістаў. А, можа, цяпер перашкаджае нешта іншае, як таму танцору добра танцаваць (а, можа, больш правільна, ці больш выкшталіона -- таньчыць?)

Рэдакцыя спадзяецца, што шчасліўцы (ці ахвяры-падарожнікі) самі напішуць і апублікуюць пра свае падарожжы, як гэта ў мінулым стагоддзі зрабіў Ганчароў Іван Аляксандравіч, які здзейсніў на фрэгаце "Палада" кругасветнае падарожжа, бо разам з ім быў беларус Іосіф Аятонавіч Гашкевіч.

МУСУЛЬМАНКА СА СМАРГОНШЧЫНЫ, што на паўночным усходзе Гродзенскай вобл. Яна піша: "Татарская сям'я з Мядзельшчыны перадала мне некалькі нумароў "Байрама". Там ёсць пра тое, што ёсць дабро, а што не. Мне ўжо больш за восемдзсят, живу з унучкай малодшай сястры. Дзялчынка даволі працавітая, любіць працаваць у агародзе, смачна гатуе стравы з таго, што самі выгадалі. Ды і бацькі, якія живуць у Сібіры, дасылаюць дачушцы грошы, каб апрадалася добра. Толькі вось бяда, што ходзіць у портачках, а калі надзене сукенку, дык абавязкова пастрыжаную знізу. А станік не носіць, бо кажа, што не трэба хаваць тое, што дала прырода. Не раз казалася я сваёй дзялчынцы, што вельмі брыдка глядзець на маладых, калі яны на людзях прыціскаюцца, цалуюцца. На гэта яна мне сказала: "Вось табе ўжо скоро дзевяноста, відаць, і паводзіла сябе сціпла, затое і засталася векавухай. А я не хачу жыць да такіх гадоў, але хачу жыць цікава. У вас у старых нават і сексу не было, як казаў адзін амерыканец".

А чаму я засталася векавухай? Відаць, лёс такі. Быў хлонец-татарын, за якога я, магчыма, і выйшла б замуж, але ён у 1939 годзе быў на вучобе ў Польшчы і не вярнуўся пасля вайны, недзе загінуў. Магла б, як іншыя, пашукаць сярод іншаверцаў, можа, адбіць у каго-небудзь мужа. Цяпер думаю, што магла б, нарэшце, нарадзіць байструка ці байстручку. Звычайна такія байстручкі прыгожыя, разумныя, спрытныя, нават пасады займаюць. Цяпер бы мела сваіх унукаў і праўнукаў, толькі сумленне было б неспакойнае. Толькі ў сабак вольны секс, яны не саромеюцца ні сваіх, ні людзей. А ў коней, калі яны живуць на волі, не злучаюцца пры усіх, а вярблюды наогул не займаюцца гэтым на вачах у іншых. Толькі людзі цяпер становяцца, як тыя сабакі. Можа, мая траюрадная пляменніца і закончыць вучобу, і выйдзе па-чалавечаму замуж, будзе мець сваіх дзяцей. Дай Бог Няхай бы хутчэй вярнуліся на Беларусь яе бацькі і знайшлі б сваё дзіцятка не разбэшчанае. Я не прашу парады ў часопіса, бо разумею, што ніхто, ні адзін часопіс ці газета тут не дапамогуць, калі распуста так пашырылася ў грамадстве. Надзея толькі на Бога. Можа, СНІД --

гэта пакаранне людзям за распусту, можа, страшная хвароба абразуміць людзей? А, можа, скоро ўжо будзе канец свету? Вось такія думкі ў дзеўкі-векавухі з даваенных часоў, якая не гадала сваіх дзяцей, сваіх унукаў, якая назалае сваёй траюраднай пляменніцы парадзімі, якія перашкаджаюць ёй "красиво жить".

Мой адрас, прозвішча вы ведаеце, але не трэба аб гэтым пісаць, бо калі прыедуць бацькі маёй унучкі, то ці не напракнуць мяне за тое, што я абняславіла іх дачушкку, адстрашыла жаніха.

ІБРАГІМ ХАСЕНЕВІЧ З ВІЦЕБСКА пытае, ці магла б ініцыятыўная група татарцаў звярнуцца на беларускае радыё, тэлебачанне, каб загадзя хоць бы за тыдзень Мусульманскае рэлігійнае аб'яднанне, Згуртаванне татарцаў-мусульман "Аль-Кітаб" ведала, што ў такі і такі час будзе перадача пра татарцаў, а ўжо самі татары няхай дасылаюць сваім супляменнікам ва ўсёй Беларусі тэлеграмы: 29 лютага у 16 гадзін слухайце радыё, або 1 студзеня 1997 года ў 22 гадзіны глядзіце тэлебачанне. Вядома, трэба на 25 - 30 тэлеграм грошы, але найперш трэба ахвота, каб паклапаціцца пра сваіх супляменнікаў. Зразумела, што многія нашы татары, нават ведаючы пра час перадачы, паглядзець яе не змогуць, бо найчасцей у гэты час чалавек працуе. Але паспрабаваць трэба, божа, на радыё і на тэлебачанне, са згоды сілавых міністэрстваў і пад іх наглядом уладкаваць на працу хоць бы прыбіральшчыкамі на аднаму татарыну, там бы ім ласей было даведацца, калі будзе "вакно" у сродках інфармацыі, каб нешта сказаць пра татарцаў.

РЭДАКЦЫЯ "БАЙРАМА" хоча спытаць у татарцаў: які працэнт іх знае час перадачы пра татарцаў на радыё (50%, 10%, 1% -- Вашае меркаванне дашліце ў рэдакцыю). Які працэнт татарцаў ведае час перадачы на тэлебачанні (100%, 50%, 10%, 1%); які працэнт аглядае перадачы на тэлебачанні (20%, 10%, 5%, 4%, 3%, 2%, 1%). У праклятых капіталістаў, якія найбольш загініліся, чалавек можа ўключыць аўтаматыку, а відэа-ці аўдыёстужка на зададзенай праграме запіша такую перадачу, нават калі вы ў гэты час прашвырнуліся на пляж у Іспанію ці на Кіпр (толькі на Кіпры будзьце асцярожнымі, не падыходзьце блізка да агароджы, каб не давялося пазнаёміцца з ацынкаванай скрыняй).

ФЭЛЯ ПІЧУЦКАЯ З ВІЦЕБСКА пытае аб тым, што такое менталітэт, ментальнасць. Рэдакцыя "Байрама" папсукала адказ на гэтае пытанне, знайшла найлепшага спецыяліста на

гэтай праблеме. Тлумачэнне цікавае і глыбокае, займае даволі значную плошчу, таму "Байрам" друкуе матэрыял як асобны артыкул.

МЕМЕТ ВАПІЕЎ З ГОМЕЛЯ прапануе нам надрукаваць у "Байраме" хоць бы некалькі крымскататарскіх казак. Вельмі добра, што ён дакладна назваў кнігу, якую прачытаў, калі быў у гасцях у сваёй радні ў Крыме. "Сказки и легенды крымских татар", выдадзенае малым прадпрыемствам "Дар" у Сімферопалі ў 1991 годзе. Мы папрасілі ў аднаго сябра-беларуса на час гэту кнігу, бо ў нашых бібліятэках такой кнігі няма. Большасць казак і легенд з гэтай кнігі можна параіць бачулі і дзядулям, каб яны расказалі ці прачыталі малым, але, як прусак у талерцы супу, тут ёсць даніна камуністычнай, антырэлігійнай прапагандзе пра суддзяў і святароў, якія яны хіцвя і хлуслівыя.

Нашы татарскія педагогі складаюць чытанку для мусульманскіх сямей на Беларусі, дык, можа, некаторыя, найбольш цікавыя матэрыялы з гэтай кніжачкі перадрукаваць у чытанку для клапатлівых бабуль і дзядуль, для цікавых дзетак.

СПАТРЭБІЦА ДЛЯ ЁНУКАЎ

Рыхтуючы матэрыялы для энцыклапедычнага даведніка для беларускіх татароў я ўзгадаў, што некалі ў кнізе "Хрэстаматыя на беларускай дзіцячай літаратуры", якую склала Марыя Фёдораўна Шаўлоўская ў 1984 годзе (кніга выйшла ў выдавецтве "Вышэйшая школа" у Менску), сярод цудоўных твораў беларускіх празаікаў і паэтаў ёсць і два вершы Адама Гурыновіча. У біяграфічнай даведцы пра гэтага паэта, паміж іншым сказана: "... Ён збіраў фальклорныя творы і пры жыцці выдаў у Кракаве ў 1893 г. невялікі "Зборнік беларускіх твораў" (165 песень і 37 загадак). Цудоўны верш "Кагок" з хрэстаматыі М. Ф. Шаўлоўскай прашу надрукаваць у "Байраме", бо можа хто-небудзь захоча вывучыць яго на памяць, каб перадаць свайму ўнуку.

Сядзіць над вадой маленькі каток,
Глядзіць ён на рыбку, разінуў раток.
Хацеў бы дастаць іх -- байца скакнучь,
Байца вадой ён нэг абмакнуць.

А хлопчык маленькі над кніжкай сядзіць.
Не ён раскрыўшы, на вершы глядзіць.
І рад бы вучыцца, хацеў бы ўсё знаць --
Ды шкода галоўкі сваёй бедаваць.

Памёр ветэран Вялікай Айчыннай вайны

10 красавіка 1996 года на 92-м годзе жыцця ў мястэчку Узда Менскай вобласці памёр ураджэнец Менска Браніслаў Якаўлевіч Александровіч. Ён быў на фронце некалькі разоў паранены, на тэрыторыі Германіі атрымаў такое раненне, што толькі цудам (з дапамогай Аллага) застаўся жывым. У выніку ўсяго гэтага страціў здароўе, быў інвалідам першай групы. Жыў ён ва Уздзе, апошні час з унучкай Галінай, яе мужам Міхаілам і праўнукам Максімам. Яны з вялікай увагай і любоўю даглядалі Браніслава Якаўлевіча, які чатыры гады таму аўдавеў – памерла яго жонка Галіна. Браніслаў вельмі цяжка перажываў гэта няўцешнае гора.

Мясцовыя ўлады ўважліва адносіліся да ветэрана вайны. Кожны год яму давалі магчымасць падлячыцца ў шпіталі ў Бараўлянах, што пад Менскам. Летам ён адпачываў у санаторыі "Беразіна", куды вазіла яго дачка Айша, з якой у Браніслава Якаўлевіча была цесная духоўная сувязь і ўзаемаразуменне.

Памерлага пахавалі на мізары ва Уздзе, па магчымасці прытрымліваючыся мусульманскай традыцыі.

Пра дзеда Браніслава застаюцца добрыя ўспаміны суседзю, сяброў, сваякоў, дзяцей -- дачок Халімы і Айшы, сына Сцяпана, унукаў Галі, Севы, Наташы, Светы і праўнукаў Максіма, Ганны і Дзімі.

Няхай будзе добраму чалавеку Рай светлы.

Далёка ад роднай зямлі

10 чэрвеня 1996 года на 81-м годзе жыцця, пасля працяглай цяжкай хваробы памёр Фатыхаў Ахмет-Сафа Фатыхавіч, які 50 гадоў жыў на Беларусі ў г. Крупкі Менскай вобл. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Сын Башкірскіх ваяваў і ў час абарончых баёў, і ў час вызвалення Савецкай Зямлі ад нямецка-фашысцкіх акупантаў. На Беларусі знайшоў сабе пару, стварыў сям'ю, з жонкай выгадаваў дачку і хлопчыкаў, дачакаўся чатырох унукаў (усе -- хлопчыкі).

Старэйшы ўнук трагічна загінуў. Не вытрывала сэрца старога воіна цяжкога гора -- кожны дзень бываў на магіле любімага ўнука і са словамі " Я іду да цябе, Вася " -- памёр. Хавалі Ахмета з пашанай. Была гонаравая варта, аркестр з вайскавай часткі з Барысава, былі сказаны добрыя словы палкоўніка пра былога воіна, старшыні ветэранаў Матусевіча, ад арганізацыі АМКАДОР, дзе працаваў ветэран вайны і мірнай працы (слова сказаў інжынер Валерый Бомбераў), суседзі, быў развітальны салют.

Добры чалавек пакідае добрую памяць па сабе, якая захаваецца ў сэрцах усіх тых, хто яго ведаў.

Няхай яму будзе Рай светлы.

Памерла добрая людзіна

26 жніўня 1996 года скончылася жыццё на гэтым свеце Неанілы Андрыянаўны Асановіч -- жонкі Адама Амуратавіча Асановіча, з якім яна стварыла сям'ю 42 гады таму назад. Больш за 40 гадоў яна як доктар-тэрапеўт лячыла людзей, больш за 20 гадоў працавала ў паліклініцы Акадэміі Навук Беларусі. У сваім жыцці Неаніла Андрыянаўна спазнала і радасць і гора. У Асановічаў памерла першая дачка. Другую дачку -- Таццяну выхавалі добрай і працавітай, яна скончыла вышэйшую навучальную ўстанову, працуе інжынерам. Унук Неанілы і Адама гадаваўся з дапамогай бабулі і дзядулі. Хлопец рашыў пайсці па слядах бабулі-доктара. Добра вучыўся ў школе, паступіў вучыцца і вучыцца на доктара.

Дабрата і міласэрнасць Неанілы Андрыянаўны не ведалі межаў. Да яе звярталіся за дапамогай, за парадамі многія суседзі як свайго корпуса, так і суседніх дамоў. Праводзіць у апошні шлях Неанілу Андрыянаўну выйшлі многія дзесяткі людзей.

Пахавалі памерлую на могілках каля Калодзішчаў. Смутак ад вялікага гора застаецца ў памяці родных, блізкіх і ўсіх тых, каму яна аддавала свае здольнасці, свае вялікія веды, сваю дабрыню.

Светлая памяць аб Неаніле Андрыянаўне застаецца ў людзей.

Няхай ёй будзе зямелька пухам і Рай светлы на тым свеце.

Таварышы і сябры сям'і Асановічаў.

Вялікі вучоны і добры чалавек

13 верасня 1996 года памёр Эрнст Аркадзевіч Ляukoў. Смерць была раптоўнай, нечаканай. Ён быў шчодро адароны прыродай і вялікай сілай волі -- таленавіты геалаг, доктар геалага-мінэралагічных навук, прафесар, выдатныя ідэі якога будуць здзяйсняць ужо яго вучні. Эрнст Аркадзевіч быў знаўцам выяўленчага мастацтва Беларусі і свету, адкрывальнік маладых талентаў сярод мастакоў, іх вялікі сябра і натхняльнік, сам здольны маляваць, зрабіць драўляную скульптуру. Ён быў калекцыянерам твораў мастацтва, абраны акадэмікам Расійскай акадэміі мастацтваў.

Адданы сын Беларусі, ён многа зрабіў для праслаўлення Бацькаўшчыны, адкрыў і апісаў старажытную беларускую абсерваторыю-стоўнхедж, даследаваў час і шляхі паяўлення на Беларусі "маўклівых сведкаў мінуўшчыны" -- валуноў. Ён быў адным з самых актыўных стваральнікаў музея валуноў у Менску. Э. А. Ляukoў быў годным прадстаўніком беларускай геалагічнай навукі на міжнародных форумах. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР (1986 г.), Эрнст Аркадзевіч пакінуў гэты свет у росквіце творчых сіл.

Беларусь смуткуе аб сваім верным сыне, які марыў жыць у вольнай заможнай краіне.

Няхай яму будзе Рай светлы.

МУСУЛЬМАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1997 г.

№ п/п	Название месяца мусульманского календаря	День недели, с которой начинается месяц	Дата по григорианскому календарю	Дата 1-ой пятницы	Порядковый N месяца мусульманского календаря	Дата новолуния	Праздники ; отличительные даты.
1	Шаубан	четверг	12. 12. 96	13. 12. 96	8		Пост 9.01 - 7. 02. 97
2	Рамадан	четверг	9. 01. 97	10. 01. 97	9	9. 01	Кадыр-ночь 4. 02. 97
3	Шаввал	суббота	8. 02. 97	14. 02. 97	10	7. 02	Рамазан-Байрам 8. 02. 97
4	Зиль-Каадда	воскрес.	9. 03. 97	14. 03. 97	11	9. 03	
5	Зиль-Хадджа	вторник	8. 04. 97	11. 04. 97	12	7. 04	Курбан-Байрам 17. 04. 97
6	Мухаррем	четверг	8. 05. 97	9. 05. 97	1	6. 05	
7	Сафар	суббота	7. 06. 97	13. 06. 97	2	5. 06	Новый год- 1418 8. 05. 97
8	Рабби-уль авваль	воскрес.	6. 07. 97	11. 07. 97	3	4. 07	Ашура 17. 05. 97
9	Рабби- уль ахыр	вторник	5. 08. 97	8. 08. 97	4	3. 08	Маулид 17. 07. 97
10	Джамазиль-авваль	среда	3. 09. 97	5. 09. 97	5	2. 09	Мирадж 28. 11. 97
11	Джамазиль-ахыр	пятница	3. 10. 97	3. 10. 97	6	1. 10	Пост 30. 12. 97- 28. 01. 98
12	Раджаб	суббота	1. 11. 97	7. 11. 97	7	31. 10	
13	Шаубан	понедельн.	1. 12. 97	5. 12. 97	8	30. 11	
4	Рамадан	вторник	30. 12. 97	2. 01. 98	9	29. 12	

ПРАДМОВА.....	3
КУРАН. СУРА АЛЬ-АРАФ -- КРУЧЫ (працяг).....	5
РАДЗІМА МАЯ -- КАПЫЛЬ. Да 75-й гадавіны з дня нараджэння Сцяпана Аляксандрэвіча.....	14
ТАТАРЫ НА БЕЛАРУСКІ ЛАД. Мацей Канапацкі.....	22
НАША СПАДЧЫНА :	
РАСКОЛ. І. Канапацкі, А. Лашкевіч.....	26
НЕВЯДОМЫ ЛЁС ВАРШАЎСКАГА ІМАМА.	
І. Канапацкі, А. Лашкевіч.....	28
ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ.....	32
РОДНЫ БРАТ СЮМБІКЕ І МАДЗІНЫ -- РАШЫД АБЯЗАЎ.....	33
ШТО ТАКОЕ МЕНТАЛІТЭТ, МЕНТАЛЬНАСЦЬ ?	
Э. Дубянецкі.....	35
ПРОБНЫЯ АРТЫКУЛЫ ДЛЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЧНАГА ДАВЕДНІКА :	
АКМЯНСКАЯ БІТВА.....	37
АЛБАНСКАЯ МОВА.....	37
АЛБАНЦЫ. Ю. Іванова.....	38
АЛЮЎНІКАЎ. І. Зубрыч.....	39
АЛЫЧА.....	40
АСТРАХАНСКАЯ ВОБЛАСЦЬ.....	40
АСТРАХАНСКАЕ ХАНСТВА.....	41
АСТРАХАНЬ.....	42
АШІНУАРА. Ю. Бяляўскі.....	44
БАБУР.....	44
ВЯЛІКІЯ МАГОЛЫ.....	45
ГАФФАР.....	45
ГЕМЫЦКІ.....	45
ГУРЫНОВІЧ. Г. Кісялёў.....	45
ДВАНАДЗЕСЯТЫЯ СВЯТЫ.....	48
ЖУКОВІЧ. А. Мансеечык.....	48
КАФІРУШ. Ю. Бяляўскі.....	50
МАГАМЕД МІРЗОЕУ.....	50
МАХТУМКУШ.....	50
МАЦА.....	51

МУГСІН.....	51
НАРАДЖЭННЕ ПРАСВЯТОЙ БАГАРОДЗІЦЫ.....	52
ПАЛАНІЗАЦЫЯ. Л. Лыч.....	52
РУСІФІКАЦЫЯ. Л. Лыч.....	53
САХАРАЎ.....	54
ТРАВЕНЬ. М. Хаміцкі.....	56
ШАБЛЯ.....	59
ШАЙБАЊІДАЎ ДЗЯРЖАВА.....	59
ШАЙБАЊІДЫ.....	59
УРГЕНЧ.....	60
ФЕРГАНА.....	60
“ЯНЫЧАРСКАЯ МУЗЫКА.” В. Дадзіёмава.....	60
КРЫМСКАТАТАРСКА-БЕЛАРУСКІ СЛОЎНІК.	
1500 слоў ад дзядькі Ісмаіла Меметава.....	62
ЛІТАРАТУРНАЯ СТАРОНКА :	
Вершы Міхаіла Ткачова.....	69
3 родных мясцін Браніславы Лапкоўскай.....	72
ПОШТА ЧАСОПІСА “ БАЙРАМ “.....	74
У НАС ПЫТАЮЦЬ, З НАМІ РАЯЦЦА, НАМ ДАЮЦЬ	
ПАРАДЫ.....	82
СУМНЫЯ ВЕСТКІ.....	86
МУСУЛЬМАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1997 ГОД.....	89